

Ба 216 526

Купала Я.

Збор твораў.

Т.1

Отд.

VII

Ба 216 526


30895

ЯНКА КУПАЛА

ЗБОР
ТВОРАЎ

т. I

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
БЕЛАРУСІ
МЕНСК-1925



бз 216526

ЯНКА КУПАЛА

ЗБОР ТВОРАЎ

ТОМ ПЕРШЫ

ЖАЛЕЙКА-ГУСЬЛЯР


VII

30895

ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА БЕЛАРУСІ
МЕНСК — 1925

(бз 216526)
24849

бз 216526



АКАДЕМІЧНА

СБОРНИК

ІІІ ЧІСЛЯ ПОТ



60203

Б. Д. В. № 14.


Галоўлітбел № 3938.

1-я Дзярждрук. Заказ № 170. У ліку 3.000 экз.

10. 2. 2010



ЯНКА КУПАЛА



ЯНКА КУПАЛА

КРЫТЫЧНА-БІОГРАФІЧНЫ
НАРЫС З. ЖЫЛУНОВІЧА

ЯНКА КУПАЛА

(Крытычна-біографічны нарыс)

На сходзе дзевяццатага сталецьця беларуская літаратура мела ўжо пад сабою досыць крэпкі грунт і багатую глебу для далейшага свайго разъвіцца. Творчасьць Ф. Багушэвіча, Яна Няслухоўскага і інш. пусьціла глыбокое карэнне ў рады маладое беларускае дробнашляхецкае і розначынае інтэлігэнцыі. Студэнцтва вышэйшых устаноў, якое лёгка паддавалася ўплыву ідэй політычна-экономічнага вызваленія, спачуваюча сустракала ідэю нацыянальнага вызваленія Беларусі, якое выказвалася ў тыя часы, галоўным чынам, у разъвіцці беларускага пісьменства. Праца нацыянальна-соцыйлістычных партый у Беларусі, як ППС, Бунд, С.-Д. Літвы і Польшчы, а таксама павінная ўвага нацыянальнаму пытанню ў програмах агульна-расійскіх соцыйлістычных партый спрыялі шпаркаму росту прыхільнікаў беларускага нацыянальна-культурнага вызваленія. Гурткі беларускіх студэнтаў у Пецярбурзе, Маскве, Менску і інш. упяршыню выяўляюць сабою пачатковыя організацыйныя формы гэтага руху.

З ліку студэнцтва выходзяць новыя беларускія пісьменнікі, якія паглыняюць соцыйльныя характар у беларускай літаратуре, захапляюцца павевамі народніцтва і прыдаюць ёй больш, калі можна выказацца так, дэмократычны адбітак. К. Каганец, Ядвігін Ш. (А. Лявіцкі)—пісьменнікі, Ян Луцкевіч, А. Грыневіч, Альгэрд Бульба—публіцысты, прадстаўнікі дэмократычнай інтэлігэнцыі, сваю літарацкую працу цесна звязваюць з працаю політычна-грамадзянскаю, зыліваючыся з соцыйлістычнымі партыямі (К. Каганец).

Гэткім чынам, 90 годы перакладаюць к гадом дзевяцісотым дваццатага сталецьця шырокі мост, па якім ужо ў 1903 годзе праходзіць беларуская політычная партыя „Беларуская Рэволюцыйная (а пасля Соцыйлістычная) Грамада“.

Адбываеца цеснае перапляценъне нацыянальна-культурнае працы ніткамі соцыялізму і рэволюцыйнасці.

Далейшае поле для працы—сялянства, якое, зразумела, галоўным чынам, і зацікаўлена ў тым, каб вызваліца з прыгону соцыяльна-політычнага і нацыянальнага. Польскія аграры, расійскія чыноўнікі і панаванье ў краі наднароднае буржуазнае, офицыйлае культуры прыгнятацеляў—стварала соцыяльныя ўмовы для ўзросту культуры протэстуючай, народнай, рэволюцыйнай, якая-бы афармляла і культивавала нацыянальна-клясавы протэст. Гэтыя абставіны напіралі на музу беларускіх пісьменнікаў, на перадавыя слаі беларускае інтэлігэнцыі. І ў скутку няўхільны загіб у бок рэволюцыйнасці прыняў і ўвесь гэнэзіс раззвіцця беларускае культуры і, асабова, літаратуры. Прышоўшая ў 1904 годзе ў літаратуру пісьнярка Цётка, будучы сябрам Беларускай Соцыялістычнай Грамады, сваімі вершамі кідае лёзунгі паўстаньня ў гушчы політычна-абуджанага сялянства і гарадзкога рамесніцтва. Гэтак што знатны 1905 год сустрэкаеца беларускай літаратурай гымнамі, літаннямі. Адзначанае падгатаўляе шлях да выяўленія новых сіл ужо з гушчы самое працоўнае клясы. Хвалі рэволюцыйнага ўздыму, што разгайдалі іх рабочыя і сяляне, скаланулі скрэпы нацыянальнага ўціску і культурнага застою. Паўстае творчы дух у самых працоўных гушчах беларускіх. Адзначанье павіннага культурна-нацыянальнага адраджэння разыліваеца па шэрых абшарах вясковай краіны, успрымаеца шырокімі коламі народнае інтэлігэнцыі, перадавым сялянствам ды рамесніцтвам; вырастаете рашучая гатоўнасць да яе вытварэнія... пачынаеца новы тэрмін у справе раззвіцця маладое беларускае літаратуры, яе зрадненьне з народнай стыхіяй, яе абрародванье.

У гэты вось момант і зьяўляеца на сцэну першы пасланец у літаратуру ад працоўнага сялянства, яго наступны баян і трубадур, Янка Купала. Ён, як-бы ў моц гістарычнае прымхі, нараджаеца з полымя вялікае рэволюцыі, каб апальць у ёй сваю музу і загартаваным выйсьці на няроўны шлях свае працы. Уперадзе праастала храсткамі атрутлівая рэакцыя, згушчаліся хмары, каб загасіць проблескі свабоды—політычнай і нацыянальнай, а гасцінец змаганьня звужваўся, зарастаў калючкамі—політычная сітуацыя суліла нядобрае.

Але знарок насустрэч ёй уверана пазіраў новы, малады пясніар, прышоўшы ў горад з глухіх куткоў узбунтаванае, парушанае Беларусі, лапцюжнай, мякіннай, дагэтуль няведанай ды нязнанай. Прышоў, каб сказаць пра яе, ужо пачуўшую воклічы Цёткі, гукі К. Каганца, мары Ядвігіна Ш., словамі мужычых думак, мужычае гардлівасці, вартасці чалавечай у твары загнанага нявольніка:

Што я мужык, усе тут знаюць

І як ёсьць гэты съвет вялік,

З мяне съмляюцца, пагарджаюць,

Бо я—мужык, дурны мужык...

І кожны, хто мяне спытае,

Пачуе толькі адзін крык:

Што хоць мной кожны пагарджае,

Я буду жыць, бо я мужык!..

Так, „мужык-чалавек“, як той вол рабочы, бо дурны „мужык“, „цёмны—ня мае гроши на патрэбу“. Чаму? Таму, што цёмны, што ня мае мажлівасці знайсьці выйсьце, каб съмела і рэзка парваць векавечную цеганіну маўклівасці і гараваньня. У гэтым першым вершы Янка Купала выпукла і выразна перадаў настрой селяніна-працоўніка, селяніна, які адплошчыў вочы і выглядзеў стан свайго жыцця, зразумеў яго цяжасць, зразумеў сваю вартасць. І ў гэтым першым вершы ўжо съвядома выдаецца адзінанье поэтаю клясавых прычын таго, што „мужык-беларус—усіх корміць сваёю працаю, а сам мякінчуку есьць“. Адзінанье, што ў гэтай неправіловасці соцыяльной закладзена асноўная прычына клясавых супярэчнасцяў, якія прыціснулі селяніна і з якіх, зразумела,—выйсьце адно: зрабіць, каб „мужык-чалавек“ стаў панам тых багаццяў, якія дабываюцца „сахою й касою“, „валоваю працаю“.

Поэта зъяўляецца сынам свае эпохі і тых соцыяльных умоў, якія спрападжаюць яго нараджэньне, яго жыццё. Янка Купала—селянін. Нарадзіўся ў фольварку Вязанка Заслаўскай воласці, Менскага павету і губэрні (1882 г. 25 чэрвеня ст. ст.). Бацькі—арандатары зямлі. Продкам поэты за нейкую выслугу перад кн. Радзівілам дасталася зямля, на якой узьнік засыценак Пяскі, заселены сям'ёю Луцэвічаў. Яны абраўлямі гэту зямлю, плацячы чынш. Але ўжо дзеда поэты „міласцівы“ князь выкінуў з зямлі; бацька Купалы з бра-

тамі мусіў шукаць скутку ў іншых мясцох. Удалося зааранда-
ваць фольварак „Камень“ каля мястэчку Івянец, ды што-ж
не надоўга. Ізноў бацька пераехаў на новае месца, на гэты
раз у фольварак Раговічы Набароўскага Старасельскай во-
ласці, Менскага павету і губэрні. У гэтым месцы бацька
жаніўся на сялянцы Бэнігне Валасэвіч з фольварку Няшота
Рубяжэвіцкай вол., Менскай губэрні (у 1879 г.). Але ўжо
праз год бацькі поэты пераехалі з Раговіч у м. Паморшчы-
на пана Зьдзяхоўскага, каля Ракава, у якасці слугі, адкуль
праз год перабраліся да братоў бацькі ў фольварак Вязын-
ка Замбржыцкага Менскага павету, Заслаўскай воласці.
У Вязынцы якраз і радзіўся наш поэта 25 чэрвеня старога сты-
лю 1882 г. Сям'я пабольшылася, уцяжыла свой стан. Баць-
ком прышлося яшчэ многа раз пераходзіць з месца на
месца, шукаючы то зямлі, то службы. Пры гэтым вандра-
ваныні па абшарах Беларусі поэта рос, выхоўваўся, вучыўся,
набіраючыся непасрэдных уплываў ад вакольнага жыцця
беларускага селяніна, парабка-найміта, дробнага панскага
служкі. Чулая душа Янкі ўбірала ў сябе ўсе праявы ў сель-
скім жыцці і албівала іх у сабе з партрэтнаю яркасцю. Ни-
годы, звязаныя з бяспрытульнасцю ў сваёй сям'і, паглыблялі
яго ачуласць і ўспрыяцьце наступнага поэты. На 13 годзе
ўмірае бацька Янкі. Поэта становіцца ўдзельнікам цяжкага
стану сям'і, сам робіцца яго ахвяраю. І яшчэ гастрэй прані-
кае ў яго думкі неадхільнае пытаньне: чаму іх сям'і так цяж-
ка, а тут-ж, помеж, паном, так добра жывеца? Малады
розум настойна шукае вырашэння гэтага пытаньня. І калі з
яго ўзростам і сталаасцю прычыны соцыяльнае несправядлі-
васці праясьняюцца, Янка, бяручыся за пяро, за напісаньне
сваіх першых вершаў, укладае ў іх зычныя мотывы ня толь-
кі рэволюцыйнасці, а і клясавых адзнак. Пачуцьце дык-
тую слова, якімі выразна падкрэсліваюцца дагэтуль нявыка-
заныя, насьпеўшыя, узвіхраныя думкі і імкненыні белару-
скіх працоўных гушч.

Верш, надасланы і надрукаваны ў „Северо-Западном
крае“—„Мужык“—адзін з цыклю першых рэволюцыйных
вершаў Купалы, выпадкова надрукаваны. Іншыя, якія Я. Ку-
пала пасылаў для друку, не маглі быць надрукаванымі па
сваёй рэволюцыйнасці. Ды ня толькі расійскія газэты па-
ступова лібэральнага характару, а пасъля нат „Наша Доля“—

газэта Беларускае Соцыялістычнае Грамады—і „Наша Ніва“ на працягу ўсяго 1906 г. не асьмельваліся пускаць Янкавых вершаў таго часу¹⁾). Ужо некалькі пазней у галіцкім друку, дзе даваўся крытычны агляд поэзіі Янкі Купалы, было прыведзена некалькі забароненых у тагачаснай Расіі яго вершаў.

Само сабою зразумела, што Янка Купала ня мог па складу сваіх думак, па сваім выхаваньні, якое йшло ў цяжкіх умовах сялянскага ды службовага (у панскіх дварох) жыцьця, зацікавіцца мотывамі не грамадзка-політычнага зъмесцту. То-б перакорыла сутнасці жыцьцёвых падзеяў тэорыі соцыяльнага разьвіцця. Поэту акольваў съвет клясавых супярэчнасцій; ад іх ня мог ён пазбавіцца на працягу ўсёй моладасці, юнацтва. Наадварот, толькі Янка Купала пасталеў, як на яго лягло ярмо павіннасці гаспадара, селяніна, і гэтыя супярэчнасці шчыльна съткнулі яго з усіх бакоў. Памёршы бацька не пакінуў спадчыны, якая-б магла забясьпечыць сям'ю: цяжкая праца земляроба, а ў перамежку слугача, прытым, няуседнага на адным месцы больш $1\frac{1}{2}$ гады,— праца малаўдзячная.

Толькі-толькі хапала на тое, каб пракарміць сям'ю. Да водзілася адрываць ад патрэб жыцьця, каб хоць крыху падвучыць дзяцей. І сям'я паслья съмерці бацькі—вялікая сям'я з 8 душ—адчула цяжкія недастачы, нужду.

У дваццаць год мы застаём Купалу прыказчыкам у маёнтку Беліца Свяцкага Магілеўскай губ., Сеньненскага павету. Трэба рабіць, каб жыць і памагаць сям'і. З Беліцы ён у 1905 г. перасяляецца ў Сёмкава Менскай губ. за вінакурнага практиканта, а праз год—бацькава доля!—у 1906 г. у Яхімаўшчызу Віленскай губэрні, Вілейскага павету памоцнікам вінакура, а яшчэ праз год, у 1907 г., у Сноў Менскай губэрні, Наваградзкага павету, і толькі ў 1908 г. трапляе ў Вільню.

Вандруючы, лётаючы за месцам, дзе-б больш-менш людзка прыстаканіцца, Янка Купала натыкаецца на цяжкія, крэпкія перашкоды. Усюды жыцьцё захоплена тымі, хто яго на творыць, хто дармаедзтвуе, гультуе, бярэ чужое, незароблене. І настойна, неадгонна поэту хвалююць агіда, не-

¹⁾ На вялікі жаль, усе гэтыя вершы загубіліся, і мы ня можам ніводнага з іх прывесці ў даным нарысе.

здаваленне, пратест, клясавая нянявісьць да гаспадароў стану. Лера ачула паддаецца навеям гэтага пачуцьця і выцінае на сваіх струнах соцыяльныя тоны. І цікава, што, помеж з рэвалюцыйнасцю, якая цалкам захапляе Янку Купалу ў пачатку яго творчасці, выразна, неадступна, у роўнай меры зычаць ноты і нацыянальнага пачуцьця. Поэту вочавідкі, што агульныя ўмовы соцыяльна-політычнага й эканомічнага ўкладу куды цяжэй там, дзе да іх прылучан яшчэ нацыянальны ўціск. Беларусь, якую адну пакуль бачыў і чуў перад сабою Янка Купала, болей іншых краін заціснута ў ярмо няволі, у бяскультурнае завядданне. Куды поэта ні кідаўся— спатыкаў пана, ашчасльленага культуры, чужою і варожаю вагромнай гушчы цёмнага, запрыгоненага беларускага сялянства. Гэта культура ішла для мэты, каб ямчэй абіраць гэта сялянства. І заданыні гэтай культуры падтрымлівала з гарадоў другая варожая культура, культура папоў і чыноўнікаў у выяве сваім у Беларусі. А будаўнік жыцьця ціснуўся, заганяўся ў гэткія ўмовы, з якіх ня ўбачыць сонца, сцвята.

Гэткая сітуацыя, бязумоўна, абураля Янку Купалу; часамі ён прыходзіў у гнеў і галосна клікаў:

Дружна йдзі, бедны люд, і з зары да зары
Працуй, біся, ня гніся пад лямкай цяжкой.

І за праўду сваю, дачакаўши пары,

З касой вострай сваёй дружна, съмела пастой¹⁾.

А часамі гнеў, ня маючи выйсьця, пераходзіць у адчай: поэту апаноўвае бязвыходнасць і здаецца, што нідзе няма мясцінкі гэткае, а дзе-бы людзі не стагналі,

Дзе-бы сълёз не цякло, дзе-бы кроў ня плыла²⁾.

Яго вольную, непакорную душу інады цягнё туды, дзе-бы ліць сълёз:

Паляцеў-бы туды, паляцеў-бы з душой³⁾.

Занадта згусцілася гора вакола, ажно не дае спакою, прасветлае гадзіны. Але чым мацнейшы яго ўціск, tym большая прага ў поэты бегчы

К долі, к волі, гэт, па полі.

¹⁾ „Жалейка“. Верш „Касьба“, ст. 122.

²⁾ Там сама, ст. 61.

³⁾ Там сама.

Што гэта воля дастанеца людзям, працаўніку—Янка Купала не сумляваеца нізваньня. Дзеі рэвалюцыі 1905 г.—съведкамі таму. Гэта-ж вакола волі адбываюца магутныя бойкі, гэта-ж за ёю

Ідуць людзі—ў крыўі грудзі,
Паходні ў руках,
якім

Няма ночы, жарам вочы
Зіяюць, аж страх! ¹⁾).
Яны поэту самога
Абуджаюць, узываюць:
Гэй, на нейкі бой! ²⁾.

Ваяўнічасць настрою, бадзёрасць не пакідаюць Янкі Купалы на працягу доўгага часу: ён жыве з эпохай, суголосна з часам грандыёзнага ўздыму працоўных гушч 1905 г. Бліzkія ідэалы, што залуналі на сялянскім паземе Беларусі,—родны і мілы поэце. І мы бачым, як глыбока прасякнуты баявітасцю яго вершы тае пары. Сум і безнадзейнасць тане ў широкіх хвалях высокіх парываньняў. Поэта даходзіць да таго, што ў голас рашуча пытае:

Ах, ці доўга, братцы, будзем пад нядоляй мы стагнаць?
Ах, ці доўга сваё шчасльце, сваю долю праклінаць?

І адказвае, што гэтым гору не пасобіш, што вакола працоўнікі ў нядолі ды бядзе, таму, што „самі многа вінаваты“.

Так, віну за цяжкі стан Янка Купала съядома ўскладаў на самия працоўныя гушчы. Гэта ён адмячаў у многіх мясцох у розных варыяцыйах. Процілегласць між панам і сялянствам вельмі гостра кідалася ў вочы—ня бачыць гэтага ён ня мог. І бачачы, не хаваў. Але ў гэты тэрмін мы зауважаем, што поэта ў адзін толькі бок накіроўвае стрэлы сваіх слоў—толькі проціў пана. Горад, як прылада ў руках капіталістых ды самадзяржавнага правіцельства, адкуль распрасьціралася іх сіла, пакуль не адчувалася поэтаю. Тварам да твару ён стыкаецца выключна з гнёздамі магнатаў-паноў, якія ўсілілі ў свае

¹⁾ Жалейка, ст. 60.

²⁾ Там сама.

сеткі вакольныя вёскі, сялянскую Беларусь. Гэтыя паны—вось соцыяльная хвароба, вось самае горшое ліха на дарозе да прыходу долі. Да іх Купала практорчна кажа:

Пажалей мужыка-бедака,
Пажалей—не адсохне рука...
Пажалей, бо
На свет многа прыдзе бяды,
Бо за крыўду сваю адамсьціць.
Сьвіньям будзе крыві не пабраць.
Адамсьціць, аж зямля задрыжыць,
Аж віхры зашумяць, загудзяць! ¹⁾).

І яшчэ ў аднэй варыяцый:
Не пагарджайце лапцей лазовых,
З імі шануйце цяжкую працу.
Лапатнік корміць пана з палацу.
Часам-ж тут лапці—гаю, ой, гаю!—
Выпруць дастатак з нашага краю... ²⁾).

Пэрыод творчасці ад пачатку да 1906 году Янка Купала пераважна пасвячae грамадзянскім напевам. Яны выдаюцца ў кожнай тэме, з якога-боку ён да яе не падыходзіў. Будзь-то „Жніво“, „Восень“, „Вясельле“, „Каханье“—усёды спынка на соцыяльных супярэчнасцях жыцця, на яго несправядлівасці ў адносінах да працаўніка.

І ўжо ў гэты пэрыод Янка Купала шчыльна звязвае соцыяльныя мотывы з нацыянальнымі. Беларусь фігуруе ў многіх яго вершах, а сам ён съядома заве сябе поэтаю беларускім. Аднак большая ўвага гэтаму пытанню пакідаецца на пасъля. Пакуль пануюць агульныя інтарэсы, абарона якіх нясла політычную свабоду, як мост да свабоды нацыянальной.

У працягу з 1904 г. па 1907 год Янка Купала напісаў шмат твораў, якія сабраў у адзін зборнік і выслалі ў Пецярбург у выдавецтва „Загляненіе сонца і ў наша ваконца“. Гэты зборнік абазваў „Жалейкай“, якая-б—

Апявала няволю,
Апявала нядолю
І грымнула свабодна,
Што жыве край родны.

¹⁾ Жалейка, ст. 10.

²⁾ Там сама, ст. 11.

Выдавецтва „Загляне сонца і ў наша ваконца“ выдала яе ў 1908 годзе. І беларуская літаратура зразу абагацілася вялікім дарам. Імя поэты было ўжо вядома беларускаму чытачу. На „Жалейку“ накінуліся, сталі чытаць з захапленнем. Вершы яе гостра ўрэзваліся ў душу, будзілі надзеі, клікалі наперад, разъбіваючы цемру насеўшай рэакцыі. Кожнае слова, зразумелае, выпуклае, ачулае, біла молатам па струнах душы, застаўляла іх гучэць бадзёрым тонам. Янка Купала пападаў у балючае месца і выклікаў зацікаўленыне да сябе. Калі зварочвалася думка да беларускай літаратуры, то зразу спынялася на Купале. Яго здольнасць, як поэты, многа абяцаючага, кінулася кожнаму ў очы і за яго словам началі сачыць. „Наша Ніва“ не прадстаўлялася бяз вершу Янкі Купалы, які зразу вырас у корыфея, у непараўнаную велічыню. На очах разъвіваўся, крап. Кожны новы верш съведчыў за гэта. У поэты разъвінаўся съветапогляд, пашыралася рознастайнасць ахопу, глыбела думка і паднімалася мастацкасць тэхнікі. У яго творчасці можна было знайсьці ўсе формы вершаскладаньня, якія дагэтуль у беларускай літаратуре адсутнічалі.

Помеж з гэтым, Янка Купала няўхільна падаваўся ў бок сымболізму. Слабыя налёты яго ўжо выразна адмячаліся ў „Жалейцы“. Але дух эпохі рэволюцыйнага ўздыму, калі „Жалейка“ пісалася, разъвіваў сымболічны одцем. І першы зборнік зьявіўся романтычна-рэалістычным вобразам. Разъвіццю сымболістычнага напрамку ў творчасці Янкі Купалы дапамагала тагачасная політычная сътуацыя.

У 1908 годзе, калі ён трапіў у Вільню і спаткнуўся з разгулам рэакцыі, якая няшчадна распраўлялася з астаткамі свабоды, уціскала духова ўсё паступовае, нельга было радыкальныя думкі ды ідэі выкладаць іначай, чымся сымболямі. Тым болей, калі гэтыя ідэі, як то было з Янкам Купалаю, неабходна вярцеліся вакол аднаго: соцыяльна-нацыянальнага вызваленія працоўнай Беларусі. Яму прыходзіцца адшукваць парыўнаныні разуменіння і сымболізаваць іх.

І трэба адзначыць, што таленту ў яго хапіла досыць, каб сымболічнасць сваіх малюнкаў перадаць прыгожа, нават дасканала. Тыя яго творы, у якіх асабліва густы адбітак сымболізму, дужа сільныя і мастацкія. Возьмем „Адвечную песнью“, надрукованую ў 1910 годзе, „Раскіданае гніздо“,

дробныя вершы. Ад іх так і нясло запаляючым жарам, так і дыхала гневам і помстю. Вобразы гукалі да ўздыму, на-водзячы думку на безнадзеянасьць і страшэнны заняпад працоўнай краіны Беларусі.

У гэтым хавалася тая асабістасць Янкавага сымболізму, якая адрознівала яго ад панаваўшага сымболізму ў расійскай літаратуры. Апошняя згубіла пад яго ўплывам усякую веру, жадную надзею. Расійская сымболістыя—песьняры і пісьменнікі—накіравалі сваю музу ў бок апіянання цялесных патрэб, ніzkіх інстынктаў, самалюбаваньня, богашуканья, мэтафізичнасці, яны, фактычна, дапамагалі сваім дарам узмазваныню рэакцыі і душэўнага развалу, адракаючыся ад нядаўных ідэалаў. Бальмонт, Кузьмін, Арцыбашаў, Салагуб, Каменскі і інш. адкрыта палілі старых бажкоў і аддаваліся Наўім чарам, кубкам громакіпачым, Саніным, Ледам. Сымболізм беларускай літаратуры, наадварот, нёс службу романтызму, бо гучэў нотамі прызывау ды протэсту. Янка Купала вельмі рэдка паддаваўся суму, але ніколі апатіі ці душэўнай утоме. Ён цвёрда, ваяцка перамагаў вакольны жах і, кормячыся сочкамі нясупыннага росту беларускага адраджэння, кідаў праменныя слова сваіх вершаў, як позывы, у беларускія працоўныя гушчы. І гэтыя позывы, ня гледзячы на атульнасьць сымболістычнасцю, ці то байкавай алегорычнасцю краталічытана за жывое, успрымаліся ім і мелі ў яго багатыя скуткі. Гэта можна аднесці затую здольнасьць, дзякуючы каторай Янка Купала ўмеў (і ўмее) выкладаць думкі, знаходзіць хварбы і падбіраць тоны.

З 1908 году ў віленскіх часопісіх упяршыню з'явіліся біографічныя весткі аб Янку Купале. У гэтым годзе, працујучы бібліотэкам у бібліотэцы Б. Л. Даніловіча ў Вільні, ён меў мажлівасць папаўняць чытаньнем кніжак свой съветапогляд, пашыраць паземы. Гэта служба таксама давала яму мажлівасць удзяляць часу для бываньня ў рэдакцыі „Нашае Нівы“, у гурткох інтэлігэнцыі, дзе нясупынна кавалася ідэя і намячаліся пэрспэктывы ў справе нацыянальна-культурнага і соцыяльна-экономічнага будаўніцтва Беларусі. Янка Купала чэрпаў натхненне, набіраўся сіл і веры для свае творчасці. Аднак, Вільня хутка яго не здавальняе—усё-ж провінцыя. А праца, за якую яго пасадзіла жыцьцё, місія песьняра-

агалосьніка працоўнае Беларусі, вымагала большых вед, глыбейшага пазнаньня. І ён у 1909 годзе накіроўваецца ў Ленінград. Там гэтым часам ужо працавала беларускае выдавецтва „Загляненіе сонца і ў наша ваконца“ на чале з вядомым беларускім адраджэнцам Б. І. Эпімах-Шыпілам. Вакола выдавецтва гуртавалася беларуская грамадзкая думка. Абуранае нацыянальна-адраджэнцкай ідэяй, беларускае студэнцтва самаахвярна працавала над выданнем кніжок, над організацый спектакляў і інш. Б. І. Эпімах-Шыпіла, аддаючы большасць сваіх заработкаў ад профэсарскае службы, як мага падтрымліваў беларускую культурную справу, дапамагаючы часта бедным студэнтам і пісьменнікам беларускім. Да сябе запрашае Б. І. Эпімах-Шыпіла і Янку Купалу, які жыве ў яго з 1909 па 1913 год.

Жывучы ў Пецярбурзе, Янка Купала стараўся папоўніць асьвету і скончыў агульна-асьветныя курсы Чарняева. Гэта было вялікай дапамогай поэту, які ўсё сваё вучэнне ўкладаў у народнае вучылішча, скончанае ім у Беларучах, ды ў тых лекцыі вандроўных настаўнікаў Статкевіча і Ляскоўскага, якія ён слухаў па розных мясцох свайго бытаванья. Спраба ў юнацтве пасунуцца далей, хоць-бы пасыці ў рэальнае вучылішча, куды яго падгатаваў быў дырэктар гэтага вучылішча (і настаўнік Янкі Купалы) У. І. Самойла, была перанята бацькам поэты; апошняму выгадней было, каб сын пасабляў яму ў земляробстве, ніж займаўся навукамі... Прышлося наганяць цяпер.

На пэрыод з 1908 г. па 1913 год, калі Янка Купала жыў у Вільні і Ленінградзе, выпадае найбольшая яго плоднасць. У Вільні ён напісаў другі свой зборнік вершаў „Гусъляр“, які вышаў у 1910 г. ў выдавецтве „Загляненіе сонца і ў наша ваконца“, адначасова прымаючы дзейны ўдзел у „Нашай Ніве“. На творчасці Янкі Купалы ў гэтыя годы ўзрасталі маладзейшыя пісьменнікі, гуртаваліся вакол яго песень маладыя сілы сельска-рамесніцкай беларускай інтэлігэнцыі. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух з часу выйсьця ў съвет „Гусъляра“ на гэтулькі вырас і акрэп, што на яго не маглі не звярнуць свае ўвагі суседнія беларускаму народу. Нарысы аб разьвіцьці беларускае культуры наогул і літаратуры—у асобку сталі звязацца ў польскай, украінскай, расійскай і чэскай прэсе. Беларуская літаратура

прыхільна сустракалася, яе нараджэнне віталі ўсе, хто-б на кратай гэтага пытаньня. І вось, у крытычна-аглядных артыкулах, пасьевечаных беларускай літаратуры, мы сустракаем цэлы шэраг думак аб Янку Купале, як аб найвыдатнейшым прадстаўніку тагочаснага стану гэтай літаратуры. Гэтак, Адольф Чэрны ў часопісі „Прагляд Славянскі“ ў артыкуле беларускія нацыянальныя і культурныя імкнені ў 1909-1910 г.¹⁾ піша: „Да самых популярных маладых поэтаў належыць Янка Купала, з творамі каторага спатыкаемся ў 1907 г. ў „Нашай Ніве“. Поэзія яго мае беспасрэдны грунт народны, бо ён—дзіця беларускай вёскі, самавук; ён прачувае долю народу, апывае яго сум, працу, жальбу і беднае жыццё“. Тых-же думак трymаецца проф. А. Пагодзін у сваім артыкуле „Белорусские поэты“ („Вестник Европы“—студзень, 1911 г.), пр. Янчук і інш.

Янку Купалу, як народнага поэту, прызнаоць усе аглядальнікі беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння ў 1910-1911 г. Але Адольф Чэрны, проф. А. Пагодзін і інш., пішучы свае артыкулы, мелі справу з першымі творамі Янкі Купалы, якія ўвашлі ў „Жалейку“. Па сваёй тэхнічнай вартасці, па сваёй поэтычнасці, бязумоўна, яны не давалі таго, што давалі вершы пазьнейшага часу, сабраныя ў „Гусъляры“. Гэты зборнік яскрава засьведчыў нясупынны рост таленту Я. Купалы. Шырина ахопу, дасканаласць формы і тэхнікі, багацце тэматычнага зъместу далёка адрознівалі „Гусъляра“ ад „Жалейкі“, прыдаючы аўтару ўсё большую вядомасць.

У Пецярбурзе, дзе ён выдаў першы драматычны твор „Паўлінка“ (1912 г.), сымболічную поэму „Сон на кургане“ (1912 г.) і найбагатшы збор вершаў „Шляхам жыцця“ (1913 г.), вядомасць Янкі Купалы заходзіць вельмі далёка: ім зацікаўляеца цэлы шэраг расійскіх пісьменнікаў (І. Белавусаў, А. Корынфскі, Е. Нячаеў, Н. Ашукін, а пазней і В. Брусаў) і перакладаюць яго творы на расійскую мову²⁾. Вершы яго перакладаюцца таксама на польскую, украінскую і літоўскую мовы.

¹⁾ Adolf Cerny. Slovanskij Prehled Ročník XIII. 1911, ст. 217—223, 401—416.

²⁾ Перакладенія на расійскую мову вершы Янкі Купалы выданы асобным зборнікам: „Янка Купала и белорусский поэт, избранные стихотворения в переводах русских поэтов. С биографическим очерком и портретом“. Собран и редактировал Ив. Белоусов. Изданіе Белорусского под'отдела просвещения национальных меньшинств Н. К. П. Москва, 1919 г.

І далей ува ўсіх, як і ў „Жалейцы“, адмечаных творах Янкі Купалы, зъмешчаных у „Гусъляры“, ідэя нязъменна адна: вызваленне працоўных гушчаў Беларусі з экономічна-нацыянальнага ўціску. Напевы соцыяльнага зъместу—пераважны: яны захапляюць аўтара. Толькі паціхай часамі ўступаюць месца вобразам беларускае прыроды. Янка Купала трymаецца раз абраңага шляху—змагацца сілаю мастацкага слова за сваю краіну. Чым болей сталеў яго талент, тым глыбей прасякаўся поэта пачуцьцём патрыотызму, пачуцьцём заўзятага ваяўніка, нават духовага правадыра. Моц, якая зычэла ў яго вершах, раўнялася моці надзвычайнага tryбуна, які кліча і вядзе масы сілаю слова.

Песьня мая ня шукае чырвонцаў—
Будучнасьць гэткіх ня знайдзе ў ёй плям,
Жыць хocha толькі ў радзімай старонцы,
Пеци па сэрцы ўсім добрым людзям.
Пеци, і з часам у добрую пору
Выкликаць водклік у сонным сяле...
Ўсю Беларусь, неабнітну, як мора,
Ўбачыць у ясным, як сонца, съятле¹⁾).

Грунт Янкі Купалы—вясковая, зрэбная Беларусь. Яна на яго вокліч, зразумелы, блізкі, давала „водклік“, паперш, успрыняцьцем роднага слова, а пасъля—вялікою цягаю да вызвалення і будаўніцтва працоўнае рэспублікі. Так, якбы ні стараліся іншыя бачыць у Янку Купале выключна нацыянальнага адраджэнца, нельга ўлажыць творчасці поэты ў гэтыя рамкі. Наадварот, усе мотывы аб „бацькаўшчыне“ прасякнуты наспрэс глыбокімі соцыяльнымі нотамі. Для яго быў дораг „водклік у сонным сяле“; сяло—вось дзе ён бачыў Беларусь. І ў „Гусъляры“, і ў „Шляхам жыцьця“ той самы мужык, з якім Янка Купала паказаўся перад съветам, забірае галоўную ўвагу ў яго грамадзянскіх мотывах. Асабіста, у „Шляхам жыцьця“ (вышаў у 1913 годзе ў Пецярбурзе) адведзены цэлы аддзел „Наша вёска“, пасъвечены мужыку, яго долі, жаданням, умовам яго жыцьця і рознастайным праявам гэтага жыцьця. Пры гэтым, дужа цікава, што поэту вельмі займае і процэс працы: ён падае вобразы яе ў розных варыяцыях—за сахою, з сярпом, з

¹⁾ „Шляхам жыцьця“, ст. 3.

касою, з шылам (шавец) і інш. І кожны выгляд працы хавае пад сабою асабовую дробязь аднэй вялікай гамы труду, які аддаецца на справу вызваленяня. Ад таго—заўсюды, кожны верш, пасъвечаны працы, канчаецца ў поэты праменнаю вераю:

Вечер і моц, знаць, табе прынясе
З песніяй магучай, як воля,
Што перастоіш палацы ты ўсе,
Станеш да бою з нядоляй ¹⁾.

Альбо:

Ты—пан, ты—багаты, ты—сіла, араты!
Ты ў кры́ду ня даўся-б другім:
Знай, шмат каму трэба з тваёй працы хлеба,
Дый сам ты галодзен саўсім.
Дык выпрамся-ж крошку, дый жыва за сошку,
Ды ў поле, к вялікай арбе!
Бач, можа і долю ў няўродлівым полі
Ты выарэш, братка, сабе... ²⁾

І яшчэ:

Песьню пей і касі, пакуль ясныя дні,
Пакуль хмараў на небе няма;
Зямля, плуг і каса—гэта наша краса,
Гэта наша пацеха адна ³⁾.

Хмары былі ў той час, калі Янка Купала пісаў гэта, былі цёмныя хмары і засыцілалі яны небныя паземы—рэдка было бачыць яснае съятло. Таму-та гэтак горача і кліча да яго поэта; кліча, часамі, занепадаючы ў тугу... праўда, не таму, што яго абурае бязъвер'е, а дзеля таго, каб указкаю на цяжарнейшы стан вёскі і селяніна падбіць на шчырэйшае адчуваньне бадзёрых тонаў. А хто-б мог ня плакаць над змучанай, прыдушанай беларускаю вёскаю? Тым болей, яе сын, поэта? Янка Купала зредку даходзіць да мінорнасці. Доля безъзямельніка наводзіць на гэта. Але рэдкія хвіліны безнадзеянасці хутка мінаюць, акупаючыся новым уздымам надзеянасці, веры. Абураны імі поэта кажа:

¹⁾ „Шляхам жыцця”, ст. 108.

²⁾ Там сама, ст. 118.

³⁾ Там сама, ст. 120.

На вялікім съвеце б'е жыцьцё крыніцай;
 Барацьба за волю і за долю рдзее,
 Маюць панаваньне вера і надзея,
 Асьвяціць народы лепшы быт маніцца¹⁾.

Бачыць:

Прашло засъляпеньне, мінае трывога,
 На небе ўжо новая відна зара.
 Шырок прада мною гасьцінец-дарога.
 Ўжо днее, ўжо днее!²⁾

Верыць:

Ночка цёмная на съвеце
 Вечна не начуе³⁾.

Упэўнены, што

К свабодзе, роўнасьці і знанью
 Мы працярэбім сабе сълед,—
 І будзе ўнукаў панаваньне
 Там, дзе сягоныя плача дзед!⁴⁾

У часы страшэннае рэакцыі 1910-1911 г. гэтага было досыць для грамадзяніна-поэты. На шэрым фоне тагачаснага жыцьця падобныя слова поэты аддавалі сапраўднай праменай рэвалюцыінасцю. Хацець большага, прымяраючы на локаць іншага часу, іншых умоў? Болей, як наўна.

Янка Купала ўзносіўся высока над акольным жыцьцём, кідаючы напевы сваіх бадзёрых, спадзейных песен. Радасны настрой, часта сягаючы да патэтыкі, справодзіў яго неадменна пры напісаньні „Гусъляра“ і „Шляхам жыцьця“.

Многа гэтага пачуцьця і ў лірычных вершах Янкі Купалы. Сочныя вобразы, квітучасць, яскравасць хварб яго лірыкі асабліва лашчаць нутро. Так і чуеш, як буяе ды пушніца паўната жыцьця.

І зелень, і кветкі, і песьні,
 І неба вясёлая яснасьць...
 Ні цымы тэй, ні сънегавай плесьні,
 Дзе глянеш—адна, братка, шчаснасьць.

¹⁾ „Шляхам жыцьця“, стар. 54.

²⁾ Там сама, ст. 140.

³⁾ Там сама, ст. 142.

⁴⁾ Там сама, ст. 144.

Съвет цэлы зіяе каберцам,
 Шум нейкі ад пушчаў нясецца,
 З грудзей, як ня выскача сэрца,
 Душа кудысь рвецца... ўсё рвецца...
 Прачнуліся нівы і хаты:
 Ўся ў полі людзкая сямейка;
 За сошкай шнуроу араты,
 Ля статку іграе жалейка;
 З сяўнёю сявец пахаджае,
 На скібіны валіцца зерне,
 Знаць, сіла ў сяўца не малая...
 Захоча—і съвет пераверне!
 Гэй, гэй, хлебаробе мазольны,
 Пан сошкі, і коскі, і поля!
 Кінь выгляд съязылівы, нявольны:
 Ў тваіх руках слава і доля!¹⁾)

І харектэрна, што часта да прыгожасці натуры поэтаю прыдаецца той ці іншы элемэнт з процэсу сялянскае працы, з галіны думак і надзей селяніна. За правіла ўзята Янкаю Купалам—увесь пераплёт, усю гаму сваіх зыкаў браць фонам для малюнку на ім праяў людзкога, сялянскага жыцця ў абойме ўсяе Беларусі.

Лірыка і вялікая колькасць баек (цэлы аддзел у зборніку „Шляхам жыцця“) прыстасаваны ім да агульнага вобразу—у сучаснасці і ў наступным—працоўнай Беларусі. Сучаснасць—у выяве яе да часу заснаванья Беларускай Савецкай Рэспублікі—гняла Янку Купалу, ціснучы яго душу, усягды маладую, загартаваную і поўную веры. Гэты ўціск, прызнацца, досыць прыкметны, асабліва ў яго лірычных творах. Але пераказваём і съцвярджаем, што на мінорных тонах ён нядоўга спыняўся, часта знарочыста прыдаючи чорнае хварбы сваім палотнам. Наступнае, інтуіцыйна прачуванае ім, цягнула песняра да сябе, надаючы яскравай натхненнасці, спадзяванак. Можна даць шмат прыкладаў таму, што творы Янкі Купалы, у якіх поэта чапае будучыны, жаданнія, веры,—тыя творы блішчаць асабліваю здольнасцю і беспасрэднім пачуцьцём свайго творцы. Прымяраючы квадры году да сымболізаванья людзкога жыцця, Янка Купала топіць у хвалях радасных напеваў аб вясінне і леце

¹⁾) „Шляхам жыцця“, ст. 75.

напевы асеньняга і зімовага часу. Час красаваньня, пасьпя-
ваньня, час кілучасьці жыцьцёвай, нараджэння—абганяе,
перамагае хвілі замірання, нудных завываў ветру і гале-
ючых садоў.

Сонейка, рэчка, вольха, дзяўчына
Думцы ўсьміхающца соладка, дзіўна,
Думка іх шчыра вітае¹⁾.

Янка Купала жыве ў нясупынным паланьні, гартуеца
маладымі сокамі жыцьця. Усю прыгожасьць, усю пекнату
абымае сваймі думкамі і чуцьцём сваім і... вельмі абураны,
што соцыяльныя ўмовы вытвараюць вялікую несправядлі-
васьць у адносінах між людзкою грамадою і развоем прыроды.
Чаму-б кветкамі ды зеленіню вясны не палюбавацца, не
палаходзіцца кожнаму, кожнаму селяніну, працаўніку?
Няўжо яго сэрца не адчувае цягі да гэтага? Няўжо ўсё ха-
раство створана тым, „хто багаты, адзеты і сыты?“ Не! Пе-
раконаны поэта...

Негаданай песніяй-казкай
Разыграеца часіна...
З сонцам, з сэрцам, з вечнай ласкай
Не прасьпі вясны, дзяўчына²⁾.

У нутры Янкі Купалы, як на фотографічным шкелку,
адбіваліся ўсе вібрацыі з жыцьця Беларусі. Ідэі і іх выяў-
леныні не праходзілі паміж яго пачуцьця.

Праўда, зацияжная рэакцыя, звязаная з незавідным эко-
номічным станам, у якім жыў пісьніар, не магла не адбіцца на
яго настроі. Памерны ўзрост соцыяльна-нацыянальнага руху
перед вайною не абяцаў таго, што прынесла вайна. І сяганыні
ў наступнае, і вера ў шчаснае жыцьцё—належаць моцнасці
і перадчуванасці поэставай. Становішча цяжка гняло. Максім
Багдановіч часта пытаўся, ці хопіць сілы перажыць грамадз-
кае гора, а Якуб Колас ападаў у цёмны пэсымізм, і трэба
было быць Янкам Купалаю, каб заставацца оптымістым, уве-
раным у нямінучы прыход лепшых дзён:

Глядзі, ўскальшацца, прачнеца
Мільённы, прыспаны народ³⁾.

Гэта ў 1912 годзе!

¹⁾ „Шляхам жыцьця“, ст. 76.

²⁾ Там сама, ст. 88.

³⁾ Там сама, ст. 159.

І толькі адзін, выразна трывожны момант можна адзначыць у творчым жыцьці поэты. Гэта—момант абвяшчэння сусьеветнай вайны. Звязаны ўсімі фірамі свае істоты з Беларускай краінаю і яе працоўным народам, жывучы іх жыцьцём, для іх жывучы,—не магло сэрца Янкі Купалы на нейкі час не паддацца страшэннай роспачы, калі ён бачыў, як усе жахі вайны апалі на многапакутную Беларусь. Што астанецца ад вечна забранай, ад вечна зынішчанай краіны, паслья таго, як пракоціца па ёй паводка руйнаваньня, пажараў? Ці астанецца, наогул, тая крыніца, з якое ён чэрпаў сваё натхнен'не, веру і спадзеі? Ці, магчыма, зданны Молох праглыне цалкам змучаную краіну? У кожным разе, размах здарэння ѿ ня суліў нічога сущешнага. Было вядома, што арэнаю сутычак двух варожых бакоў застанецца Беларусь—

Грамадзяцца цёмны хмара,
Грозаць съвету страшнай карай...

Чуткі йдуць, плывуць журбою,
Родны краю, над табою...¹⁾

Нельга было судзіць, ды ня цікава, на чый бок перагнуцца шалькі, але перагін адбывацьмецца непасрэдна ў Беларускім краі. Гэта страшэнная пара глыбока ўрэзалася ў душу Янкі Купалы, але і тут знашоў ён мужнасьці аднясьціся да яе з завіднай съмеласцю, забойна, пракляўшы і час, і абставіны людзей, якія стварылі сусьеветную вайну. Вось якімі словамі ён праводзіць 1914 год:

Зыходзіш ты туды, скуль ня прыходзяць,
Але сваіх не забярэш сълядоў...
О, год! Такіх, як ты, час рэдка родзіць.
О, год! Ты першы гэткі з між гадоў.

Прышоў ня з згоды і свабоды весьцяй
І не ўзвялічыць праўду між людзьмі,—
Жыцьцём мільёнаў ты прышоў затрэсці
Шлях вымасціць свой трупамі, касцімі.

Касцілявай зморай з гібелі сталеццяй
Ты, як пракляцце, будзеш вызіраць.
І будзе маці страшыць табой дзеци,
Ды клікаць той, хто ўздумае ўміраць.

¹⁾ „Спадчына”, ст. 30.

„Не забіваці“—ты стрывожыў права,
На сэрца і душу наклікаў цыму;
Людзей на зьвераў пошасьцяй крыававай
Ператварыў і здаў насыледніку свайму.

Га! Хай-жа лълецца кроў, дымяць пажары,
Няхай пад крыжам плача сірата!
Крыававы бог, крыававы ахвяры
Сабраць павінен з съвету дачыста.

Аж прыдзе іншы год з рукою лёгкай
Агледзіны рабіці новых дзён,
Дзе меч нявідзімага бoga-Рока
Напіша бяскрыававы свой закон¹⁾.

Ды як-жа не хвалявацца шчыраму сэрцу, грамадзянину селяніну-поэту? Як не праклінаць тых людзей, што выклікалі нязылічоныя бядоты на працоўных усяго съвету і асабліва на многапакутную бацькаўшчыну поэты, Беларусь? І Янка Купала шле громы праклёнай „разьюшаным сатрапам“, якія

Паганы зладзіўши хаўрус,
Свае таргуюць і чужыя
Табой, няшчасны беларус.

Дыхнуць свабоднымі грудзямі
Й зірнуць арліна не дадуць,—
На ўзылёты дум кладуць аковы,
Як на рабоў съляпых кладуць...²⁾

Поэта яскрава разумеў клясавую падставу імперыялістычнае вайны, кіруючы свае стрэлы да сатрапаў. І праз гэта яшчэ болей абураля яго няnavісьць на яе братазабойнасьць, на яе крыававую роспач.

Ды, паміма іншага, ці-ж можна было пагадзіцца, каб, замест вясенних квятоў, замест мірнае працы на вызвевашых нівах, лілася бязьвінная кроў рабочых і сялян, якіх настроілі адных супрощу другіх? Прышла вясна 1915 году і супрощу чаканьня—

„Ня з сонцам вышла блаславіць аратага арбу“.

¹⁾ „Спадчына“, ст. 37.

²⁾ Там сама, ст. 39.

А куды тамака! З гэтаю вясною падзі многа пастрашнелі, выяўна съціснулі грабежнымі кайданамі Беларусь. Царская армія ня ўстоіла супроці арміі кайзераўскай і ў сполаху адступала, а перад сабою гнала тысячи беларускага сялянства. Краіна пусьцела, руйнавалася. Здань пагібелі вісела над ёю чорнаю хмарою. Дым пажараў затуляў сонца і веру ў блізкае зынішчэнне крывавай пошасьці вайны.

Грукат гармат разьвеяў на нейкі час і творчы імпэт Янкі Купалы, прымусіўшы яго змаўчаць, прытаяцца... Мы бачым, што з паловы 1915 году па год 1918 Янкам Купалаю напісана зусім мала, нават у друку няма нікага твору, які-б быў памечаны 1916 ці 1917 гадамі.

Якраз а палове 1915 году цэнтр беларускага культурнага руху, г. Вільня, быў заняты немцамі. Беларускія культурныя дзеячы, якія пакуль ня былі яшчэ залучаны ў армію, разъехаліся ў іншыя пункты Расіі. Зачыненая перад гэтым „Наша Ніва“, наогул, адняла вялікую частку працы, ужо досі парушанае вайною. Трэба было перачакаць гостры момант, аглядзецца, выбраць месца, згуртаваць там сілы. Выяжджаючы разам з другімі з Вільні, Янка Купала пераехаў у Москву, дзе сумеў улучыць часу на слуханье лекцый у універсітэце Шаняўскага. Гэта працягнулася да пачатку 1916 году. Пасьля ён пераяжджае ў Менск, дзе паступае ў дарожную дружыну адбываць вайсковую павіннасць. У Менску к гэтаму часу пасьпей залажыцца беларускі гурток, які распачаў выдавецкаполітычную працу. Янка Купала далучаецца да гэтай працы, але скора мусіць яе пакінуць і з канца 1916 году пераяжджае, з прычыны службы, у Полацак. У гэтым горадзе поэта пражывае канец 1916 году і ўвесь 1917 год. Лютаўская рэвалюцыя застасе яго там-жа. З Полацкага пазему Янка Купала сачыў за ўсімі тымі падзеямі, якія выліліся з страшнае вайны ў нячуваны рэволюцыйны ўздым. Рост і пэнт нацыянальнага абуджэння, здавалася, загінутай Беларусі бліснуў яскравым мэтэорам перад яго вачмі.

Працоўныя беларускія гушчы, парушаныя рэвалюцыйным выbuchам, зъядналі ў адно політычнае суцэльнае соцыяльныя і нацыянальныя моманты. Ідэі, аб якіх пяяў Янка Купала, з-за якіх хварэў душою, якімі жыў, кідаючы іх у сялянскія гушчы, і над якімі з гады вісеў меч загубы,—гэ-

тыя ідэі ператварыла Лютаўская рэвалюцыя ў магутны беларускі рэвалюцыйна-нацыянальны рух... А Кастрычнік падвёў пад іх сталь, моцны грунт. Павінна было поэце-баяну ў найвысшай асалодзе, у шчаслівым задаваленіні цешыцца ў гэтym і плёнамі свае працы. Найвышэйшая ўце-ха трymала струны яго леры моўчкі. Новыя паземы адчынялі широкі шлях яго радзіме, яго працоўнаму народу. Няхай выходзіць ён, няхай наладжвае свае паходні,—поэта паглядзіць, пачакае. Але й на гэты раз ня суджана было Беларусі вярнуцца да спакойнага жыцьця, да адбудавання краіны, да аховы заваёваных рэвалюцыяй праў. 1918 год прынёс ёй нямецкую окупацию. Што не пасьпела зрабіць вайна, тое наганяла „мірная політыка“ окупантай. Збоку, у Вялікарасіі, развіналася Кастрычнікавая рэвалюцыя, крэплі і ператвараліся ў жыцьцё яе лёзунгі, а беларускі працаўнік стагнаў пад абсацам юнкераў кайзэра. Янка Купала, перехаўшы з Полацку ў Смаленск, з болем у сэрцы сачыў за прыгнечанаю, бяздольнаю краінаю і ў няцерпе зваў:

Табе, народ мой, згібнуты ў аковах
 З-пад сэрца песнью гэтую пяю...
 ...Чужак-дзікун, крывёю ўпіўшысь съвежай,
 Запрог цябе ў няволю, ў батракі
 І тваю маці-бацькаўшчыну рэжа,
 Жывую рве на часці, на кускі...
 ...Паўстань, народ! Прачніся, Беларусе!
 Зірні на Бацькаўшчыну, на сябе!
 ...Сваю магутнасць пакажы ты съвету,—
 Свой край, сябе ў пашане мець прымусь.
 Паўстань, народ!! З крыві і сълёз кліч гэты...)¹⁾

Гэта пісалася 29/X-18 г., а 1/I-19 г. па абшарах вольнае Беларусі ўжо разносіліся магутныя слова маніфэсту часовага ўраду Беларускай Савецкай Незалежнай Соцыялістычнай Рэспублікі. Водгас іх сягаў далёка на захад, б'ючыся ў съцены абуджанай Нямеччыны і апітае перамогаіс Антанты... Ізноў на ваччу поэты адбывалася зъявішча ажыцьцяўлення яго жаданіні, ідэі; народ строіў для будучыны—

„Шчасльце, каб пут ня строіў больш сусед“.

¹⁾ „Спадчына“, ст. 14.

І пісьніар, поўны ўмілення, зваў:
 Час склікаці ўжо грамаду
 На вялікую нараду,
 На вялікі сход!
 Хай рассудзіць, хай разважыць,
 Слова цвёрдае хай скажаць,
 Скажаць сам народ!
 Як жыць мае, пажываці
 Ў родным kraі, ў роднай хаце,
 Як заводзіць лад:
 Ці жыць далей у няволі,
 Ці разжыцца новай долій,
 Новы ўзынесьць пасад!¹⁾

Народ рашыў пастроіць новы пасад, „разжыцца з новаю долію“. Векавое бадзяньне бяз імя, бяз назвы мігам зышло з памяці, і вакола Савецкае Соцыялістычнае Рэспублікі аб'ядналіся працоўныя беларускія гушчи. Аб'ядналіся, прасякнуліся яе ідэяй, захапіліся пачуцьцём узынікшага ў іх рэволюцыйнага патрыотызму і сталі абараніць яе, як раздіму, як сябе.

Янка Купала ўрачыста, з адчыненай душою сустрэў гэты вялікі акт у жыцьці свайго народу; ён з радасцю пакінуў Смаленск і паехаў у сталіцу свае рэспублікі. Пачуцьцё грамадзяніна не пакідала поэты. І чулася яму, як—

Назаўтра, к налецьцю
 Свой сею загон...
 Прывычнаю жменяй
 Зярніты кладу...

Зыліўшыся з мільёна грамадою, ён сачыў, „каб абсевак ня кінуці дзе“. Была ўрочная пара, адпаведная,—нельга было драмаць. Тым болей, што ўжо на рэволюцыйным рулях радзімы загострываў меч неўгамонны вораг. Маладая рэспубліка, ці адстаіць яна сябе? Пэўна, у захопе працаю адбудовы вольнае краіны, ці-ж можна было думаць аб гэтым? Ня пытаў сябе аб tym і Янка Купала...

А ў той час новая хмара насывалася на Беларусь—польская панская окупацыя. У самы разгар творчай працы надышла яна з заходу і перапыніла рэволюцыйнае будаўніцтва на цэлы год... Ня старчыла моцы абараніць краіну, а мо-

¹⁾ „Спадчына“, ст. 15.

суджана было законам жыцьця лішні год дадаць да шэрагу доўгіх год муکі, каб пасъля з новаю сілаю, з новым імпэтам, як уваскросшы з агню Фэнікс, хапіца за творчую, адноўную, вялікую мірную працу адбудовы соцыялістычнае рэспублікі... Тэрмін, калі надышла новая эра для беларускага працаўніка і селяніна, пачаўся з 1921 году. Хоць зда-рэнні паднясьлі яму скутак цяжкага змаганьня ў выглядзе праклятага Рыскага акту, хоць съследам за гэтым актам пасунуліся на Савецкую Беларусь узгадаваныя „міралюбівай“ Польшчаю бандыцкія шайкі Балаховіча ды Савінкава,—усё-ж нельга было пераняць вялікага ўздыму, які абурыў беларус-кія працоўныя гушчы, які зваў іх да творчага працы. Крыўда—калі яе ня старчыла!—часова была заціснута на дно душы да адпаведных выпадкаў, і ўтратак пераймаўся вялікімі зда-быткамі дзяржаўнага, экономічнага і культурнага будаўніцтва. Адна за другою гайліся цяжкія раны перажытага. Заха-піла беларускага працаўніка і селяніна пераконаныне ў тым што патрэбен на першы час моцны пляцдарм, пункт аба-пору, а тады—бог дзядзька.

Духовыя скарбы беларускіх працоўных гушчаў завіра-валі крыніцу. Вачавідкі сталі расьці зялёныя сочныя руні культуры. Тэатр, выдавецтва, школа. Сьвежы, зялёны, вя-сеньні шолам прашоў па ўсёй вольнай Беларусі. З вышыні Парнасу паліліся новыя, бадзёрыя, жыцьцёрадыя песні. І Янка Купала, зачарованы магутнасцю здарэння, якія ня спыняліся, а расьлі, пекнатою вобразаў, якія зьліваліся ў стройную сымфонію,—гартаваў натхненнем сваё адзыўнае, чулае нутро. Не, не павінны струны яго леры замаўчаць гэтую пору! Чыя-бы душа маўчала—толькі не поэты грамадзяніна-рэволюцыянэра. Не маўчала-б душа ваякі неспакойнага, клапотнага клопатам мільёнаў свайго люду поэты.

У 1921 годзе, вясною, Янка Купала, перажыўшы ў Менску жахі польскае окупацыі і аддаўшы многа часу цяжкай хваробе, якая чуць ня згубіла яго, убачыў, што прышоў час зьдзейсніцца яго нядаўным марам—

Час сонца схапіці і сонцам ірдзеци,
І зьведываць съветы арліным узмахам...
Час крылыі расправіць—пагудка ўжо кліча,
Ужо віхры цярэбяць да шчасця шлях новы!)¹⁾

¹⁾ „Безназоўнае“, ст. 6.

І пісніяр зразу адгукæцца новай эпосе „Інтэрнацыяналам“. Рэволюцыйнае пачуцьцё, пачуцьцё пераможнага народу, дае яму вялікую сілу ды неахопнае натхненъне знайсьці тую жалезную моц і съмелую глыбіню, якія набылі пад яго пяром зычныя слова міжнароднага гымну. Поэта ўлажыў у свой пераклад яго точнасьць сэнсу і алогэй урачыстасці пачуцьця. Поэтавы-ж здольнасьць і мастацтва прыдалі яскравасць, мілагучнасьць.

Гэтым перакладам Янка Купала даў вельмі многа на запатрабаваныні часу. Ня дзіва, што „Інтэрнацыянал“ ды вершы: „Пазвалі вас“ і „На съмерць Сыцяпана Булата“ займаюць у нашага песьняра перыод даўжэй году. Бо ў гэтых трох творах уложены думкі, пачуцьцё, вага якіх роўна вялікім томам. Усё, што сконцэнтравала яго ўражаныне, што нагледзіла вока, што падслушала душа,—адбілася, як у фокусе ў адзначаных трох вершах. Няхай думаюць іншыя, што Янка Купала не адгукнуўся, як сълед, на вялікія падзеі Каstryчніка,—воля, думаць, калі панікласць іх зъбівае з панталыку. Мы трymаемся цвёрдага погляду на поэту, як на пасъядоўнага рэволюцыянера, які наймоцна, найвыразна адбіў дух Каstryчніка ў беларускіх праламленнях, як адбіваў дух папярэдніх эпох і рэволюций—

Пазвалі вас на пір піроў,
Пазвалі вас за волю стаць
І далі ўладу путы рваць,
І далі ўладу біць цароў,—
Зрабілі з вас гаспадароў...
І ўсё вы ўзялі, ўсё, як ёсьць:
Фабрычны дым, слябы загон
І панскі двор, і царскі трон...¹⁾

Гэтак Янка Купала кажа пра Леніна працоўным гушчам, ад якіх т. Леніна заклікалі буржуйныя ўладары Эўропы на Генуэзскую нараду ў 1921 годзе. І ў вершы „Пазвалі вас“, які прысывечаны гэтаму здарэнню, пыхае полемем уся многахварбоўнасьць вобразу перамогі Каstryчніка. Поўная ўрачыстасць стану запанаваўшай рэволюцыі. Захоплены яе натхненнем, пісніяр прапускае нотку трывогі: 1921 год—год вялікага крызысу, галодны год; год на-

¹⁾ „Безназоўнае, ст. 30, 31“.

дзей у белагвардзейскай і сусьветнай буржуазіі на блізк
канец Савецкае ўлады.

З-пад ног, з утоптанай нары
Паўзе ўжо збэшчаны павук
І ў сто, у сто кагцістых рук
Хапае вас, рабы-цары,—
Як-бы ўжо вы не ўладары...

Але трывога нішчыцца сілаю рэволюцыйных спадзей,
неадыходным ад поэты пачуцьцём змаганца; ён запэўнены,
што—

Вы ўладары... Яшчэ жар-цьвет
Бунтарскіх дум у вас ня згас:
Эўропа кліча ў госьці вас,—
Пад рогат Пірравых пабед
Саветы кліча на „савет“¹).

Гэтых уладароў Янка Купала вітае, як насіцеляў уся-
съветнага вызвалення працаўнікоў, як будаўнікоў Комуны.
І якім жалем стратку сустракае ён съмерць рэволюцыянэ-
рай-комунараў! І якою вераю поўна яго істота, калі ён гадае
над лёсам свае вызваленае краіны! Далейшы шлях яе разь-
віцьця вядомы поэце; гэты шлях—шлях до Комуны ў злуч-
насьці з другімі краямі.

Забуяе ў славе буйнай,
Зазвініць залатаструнне
Родны край аднай комунай...²)

Няхай не ўпару памершы ваяка съніць аб Комуне. Надыход яе забясьпечаны. Моладзь—новая, узросшая на воль-
най глебе маладая армія—працягае справу змагання за гэты
ідэал працоўных. Янка Купала бачыць гэта і гэта разумее.
Толькі чалавеку беспадстаўнаму, мешчаніну, гэрою мінулых
часоў ня відна гэта і ня міла. Янка Купала з'усёй сілаю
свайго таленту аддае дачу чырвонай моладзі ў сваім вершы
„Арлянятам“, ён укладае ў гэты свой твор усю душу сваю—

Вам сярпы і косы ў руکі
Ды мячы, каваны з сталі,
Далі буры, завірухі,
Што тут вылі, бушавалі.

¹) „Безназоўнае“, ст. 31.

²) Там сама, ст. 34.

Цень мінуўшчыны праклятай,
Дзе бізун гуляў з нагайкай,
Зъмяціё вы, арлянты,
Сваёй новай сілай, байкай¹⁾).

Ды, наогул, Каstryчнік прывёў радзіму поэты да таго стану, калі ўсё гавора за поўнае адраджэнье яе працоўнага народу; да таго стопню, калі нішто ўжо—

...ня выламе
Ні клыкамі, ні віламі
Таго, што ажыло,
Што ўскрэсла над магіламі,
Над хатамі пахілымі—
Мінуламу на зло...

Бо—

Аколіца-аселіца
Пад ногі сонцам съцелецца...
Збудзіўся гаспадар!..²⁾

Краіна, нешта безназоўнае, на працягу вякоў стала роўнапраўным сябрам сям'і Савецкіх Соцыялістычных Рэспублік, дзяржаваю працаўніка і селяніна.

Колькі поэта напамарыў аб сім! Колькі перажыў трывожных гадзін! Дваццаць год нясупынае працы! Дваццаць год чулага балючага хваляваньня! І на вачох—гэтая нявіданая пэртурбацыя: безназоўная стала вялікай, ма-гутнай Савецкаю Беларусьсю! Трэба пазавідаваць долі Янкі Купалы. Ды сам поэта, адсвяткаваўшы свой дваццацігадовы юбілей у часы поўнай перамогі Каstryчнікавай рэвалюцыі, у часы магутнага ўздыму працоўных сіл Беларусі да творчай дзяржаўнай экономічнай і культурнай працы, ня мог ня быць агорнутым, прасякнутым вялікім здаваленінем. Толькі апошніяе дало яму натхненіне на гэтыя слова:

Дык-жа шумі, красуй у волі родны край!
Зьевіні ў свой звон, сялянска-пролетарскі звон!
Съпявай ты, Беларусь, у радасці съпявай,
Твойго народу сёньня права і закон³⁾.

З часу вызваленія Менску ад белапаліакаў Янка Купала жыве ў Менску. Увесь гэты час ён служыў па выда-

¹⁾ „Безназоўнае“, ст. 24.

²⁾ Там сама, ст. 15.

³⁾ „Маладняк—Янку Купалу“, ст. 54.

вёцкай справе, перш—рэдактарам часопісі „Чырвоны Сьцяг“, а з 1922 году—тэхнічным рэдактарам у выдавецтвах. У 1922 г. выдавецтва „Савецкая Беларусь“ выдала чарговы зборнік яго вершаў „Спадчына“, куды ўвашлі яго ранейшыя творы. У 1924 г. ў часопісі „Полымя“ была надрукавана яго п'еса „Тутэйшыя“, а ў розных часопісіях („Полымя“, „Маладняк“, „Сялянка і работніца“ ды інш.) зъмяшчаліся яго вершы, якія былі сабраны ім у зборнік „Безназоўнае“, што вышаў у 1925 годзе. Купалу цяпер 43 гады.

Трэба сазнацца, што ў апошнія часы творчая плоднасць Янкі Купалы шмат цішэйшая, ніж то было раней. Але на гэта маецца шмат прычын, якія ўсвойны многім, за малым выключэннем, песніяром і пісьменнікам. Аднак, сілы і творчая здольнасць поэты к данаму часу ніколькі не аслаблі. Нават размах і глыбіня яго думак значна пашырыліся і, хоць рэдкія, яго апошнія творы захапляюць сваёю гармоніяй, магутнасцю і сілай. Гэта сьведчыць, што Янка Купала шмат яшчэ можа даць высокакаштоўных падарункаў у скарбніцу беларускай літаратуры. І даданае ў наступным да ўсяго ім напісанага, зложыць яму

„... памятник нерукотворный“,
Да якога—

„... не зарастет народная тропа“.

З. Жылуновіч.

ЖАЛЕЙКА

ВЫДАНЬНЕ ДРУГОЕ, ПАПРАЎЛЕНАЕ

АЛЛЕЖ

ЗАИЛАЧАПАЛ БОТЫДЫНДАМ

Грай, моя жалейка,
Пей, як салавейка!
Апявай нядолю,
Апявай няволю
І грымі свабодна,
Што жыве край родны!

Я не поэт, а хрын звонкій.
Не звусь з якіх славе татків історій.
Хоча лепеліць думку і відчуваю юношескі
Слуги і хадзі—Літак Купала.
Слабу поетку разюжкіть на Бычыне.
Знікі федзівіні і звокіні пахавай,
Ля-ля іграю, этакі цікіх поэм-цет
Аті ведомі з вёскі—Янка Купала.
Кованы ворн віль тым, што дровяють,
Чым бенчык ё с народу уладак і хадзі,
А беларусы никога не хадзі.
Ніхайні хоць будзе Літак Купала.
Долей убогі, сін ціх, пільмельы,
Біда, яго жай, уладавала.
Сълбны пагодам віс тоўсю зем ціль,
От, ведама, прости Літак Купала.
Пескі начау піць тад мояй убогай,
Іхам пагоджавіся гарка, надбала,
Паука і чеськую штурваленую мою.
От, ведама, здумай Янка Купала.
Щасціе так ряка нах візетам уходзіт
Усе я досыць бледзе мені, ходзі хадзі,
Долю каб пачку у родную вародзе.
А біф-бы піласціам Літак Купала.
Эт, а часам хадзі, уладавіць іх славе.
Съмерца скло, глядзі, і боле крэслы стварі.
Некта смытаю, хто у татай жарла?

А нароць пікней: Літак Купала.

Я НЕ ПОЭТА

Я не поэта, о крый мяне божа!
Ня рвуся я к славе гэткай німала.
Хоць песьнеку-думку і высную можа,
Завуся я толькі—Янка Купала.

Славу поэтаў разносяць па съвеце,
Вянкі ўскладаюць і звоняць пахвалай,
Я-ж ціха йграю, хто-ж ціхіх прымече?
Ат! ведама з вёскі—Янка Купала!

Кожны край мае тых, што апываюць,
Чым ёсьць для народу ўпадак і хвала,
А беларусы нікога-ж ня маюць,
Няхай-жа хоць будзе Янка Купала.

Доляй убогі, ён ціхі, нясьмелы,
Бяда, яго маці, узгадавала,
Сылёзы пагарды п'е толькі век цэлы,
От, ведама, прости Янка Купала.

Песыні пачаў пець тэй мовай убогай,
Якой пагарджаюць горка, нядбала,
Пэўна і песняў шчураюца многа,
От, ведама, здумаў Янка Купала.

Шчасьце так рэдка над съветам усходзе;
Ўсё-ж досыць бывае меці хоць мала,—
Долю каб бачыў у родным народзе,
А быў-бы шчасльвы Янка Купала.

Эт, з часам людзі ўпадаюць на сіле,
Съмерць скосе, глядзі і больш крыжам стала;
Нехта спытае: хто ў гэтай магіле?
А напіс пакажа: Янка Купала.

КАМУ ВАС, ПЕСЬНІ?..

Каму вас, песньі, я нясьмелы
Тут буду пець, снаваць з души,
З души няшчаснай, набалелай,
Аж, змучан, згіну дзе ў глушки?

Ці для тых цёмных, нешчасльвых,
Што не патрапяць прачытаць,
Ці для тых съветлых, а зласльвых,
Што не захочуць вас і знаць?

О! веру, веру, што загнаны
Мяне ня здрадзіць мой народ,
Але ён цёмны й акаваны,
І бедны думак яго ўзълёт.

І вы, души маёй тварэныні,
Ў нязнаныні будзеце марнець;
Таптаць вас будуць бяз сумлення,
Пацук рукопісі патнечь.

Аж нейкі ўчоны моль з прыпадку
Натрапіць, з пылу абтрасе,
Пачне чытаць вас ад пачатку
З-пад акуляраў на насе.

Прагледзе й скажа: „Матар'ялу,
„Каб прасачыці быт людзей
„На Беларусі, тут ня мала,
„Жаль толькі, што няма усей,
„Усей рукопісі панурай.
„Хвалько поэта, энаць, ня раз
„Цаніць даваў яе для шчураў;
„А шчуры—спраўджана і ў нас—
„Істоты подлыя, нізкія,—
„Пляўдоў ім думкі не ў карысьць;
„Ім праў навукі хоць якія,
„Дабро чужое рады грызыць.

„Ды ўсё-ж рукопісі я гэтай
„Так не астаўлю і вазьму,—
„Аб ёй і кім быў той поэта
„Складу артыкул пасвайму.

„Часыць вершаў ў друку апніцца,
„Ня зынішчаць мышы іх зусім;
„Пісьніар „з народа“ ўзвесяліцца,
„Што ё ў газетах і аб ім“...

Так будзе думаць моль вучоны
І рэшты аркушаў шукаць.

Спалі вас, песьні, дым чырвоны,
Чым мае гэткі лёс спаткацы!

Сладко, чыслуя
Буду, у сябе пісці, як
Моцарт, слыг, автага
Вонкі, якія зімі
І восьмі па грудах
На падагу занос.
На залупі, лястам
На сініх сініх
З горам, влюблічым сінім
Цімат чаро, наглах
Мис, я душу съутати
Лялеч, сплю, зімі
Цімат чаро, наглах
І так мис спасіти
Колькі щ, туманы
Сі міні, які зімі
Венка будзесі жыці
Розы, час песьні
Скучнау міні лесі
Колькі вон зеб, сіні
Веселі заморы

З МАХ ПЕСЕНЬ

Што нахлыне ў душу,
Што сасенью вечаром,
Праз што вочы рашу,—
Усё выльлю пяром.

Усё выльлю і ў съвет
Песьняй лётнай пашлю,—
Няхай з віхрам у сълед
Аблятае зямлю!

Хай лятае ўвакруг
Над скаванай зямлей,
Дзе съпяць сіла і дух,
Дзе брат свой, як ня свой!

І тых будзіць, хто съпіць,
Хто цярпіць бяз віны;
Няхай гулка грыміць,
Як званы, пяруны!

ДА ПЕСЕНЬС АД

Песьні мае, песьні!
Смуткаў маіх дзеци,
Калі-ж вам час прыдзе
Весела запеці?
Ой! сваю ды з вашай
Роўну долю бачу:
Плачаше вы, песьні,
І я з вами плачу.
Хацеў-бы вас, песьні,
Зрачыся, пакінуць,—
Сілачкі-ж мне мала,
Буду ўжо так гінуць.
Выплакаў вас сэрцам,
Высьніў вас душою,
Б'ючыся з нядоляй,
Б'ючыся з бядою.
І цяпер за мною
Ходзіце вы ўсюдах—
І вясной па траўцы,
І ў восень па грудах,
Па снягу зімою,
Па загонах летам;
Вы мяне спазналі
З горам, з людчым съветам.
Шмат чаго нагналі
Мне ў душу смутную,
І ўшчэ знаю, знаю,
Шмат чаго пачую.
І так мне эдаецца,
Колькі ні тужыці,
Са мной вы, я з вами
Вечна будзем жыці.
Толькі, мае песьні,
Смуткаў маіх дзеци,
Калі-ж вам час прыдзе
Весела запеці?!

ДА СВАІХ ДУМАК

Думкі, думкі-весялушки!

Скуль вы узяліся,
Што ў души, як тыя птушкі,
Песьняй азваліся?

Ці навеяў вецер вольны,
Што па горах скача,
Што у плоце, як бяздолъны,
На сіротках плача?

Ці бурлівая паводкі
З вадой вас прыгналі,
Што вясною час кароткі
Зямельку змывалі,

Затаплялі, залівали
Даліны і горы,
Аж сябе ў моры схавалі,
У глыбокім моры?

*

Думкі, думкі-весялушки,
Скуль вы узяліся,
Што ў души, як тыя птушкі,
Песьняй азваліся?

Ці зрадзіў вас дух збадзяны
У хатцы дзюравай,
На зямельцы акаванай,
Бязвольнай, бясправай?

Ці ў калысцы у ліповай
Са мной узрасьлі вы,
Як дзіцём вучыўся мовы,
Вясёлы, шчасльвы?

Сьвет здаваўся ясным раем,
Людзі—без аблуды,
Не калолі у няволі
Жыццяявыя груды!

*

Думкі, думкі-весялушки,
Скуль вы узяліся,

Што ў души, як тыя птушкі,
Песьняй азваліся?

Ці навеяў віхар з поля,
Як лісткі з бярозы?

Ці зрадэіла вас няволя,
Ці гора, ці сълёзы?

Ці прыгожая дзяўчынка
У вуха нашаптала,

Што вачыма, як лучынка,
Міленька міргала?

І бажылася кахаці,
Век не пакідаці,

Разам гора гараваці,
А потым... ну, што там!?

*

Думкі, думкі-весялушки,
Скуль вы узяліся,

Што ў души, як тыя птушкі,
Песьняй азваліся?

Ці вас выараў сахою
На шнуры вузен'кім?

Ці вас выкасіў касою
На сіўцы сівен'кім?

Ці вас выкапалі людзі,
Як праўду хавалі?..

Ачарнілі фальшам грудзі
І помстай шакалай.

Відмы съмерці і разлукі
На скаваных сеюць,

Ў крыўі братняй мочаць руکі,
На трупох шалеюць!..

*

Думкі, думкі·весялушкі,
Скуль вы узяліся,

Што ў душы, як тыя птушкі,
Песьняй азваліся?

Гэй-жа, думкі, громка пейце,
Покуль сэрца б'ецца!

Громка пейце, не жалейце,
Што там хто съмлецца!

Прыдзе хвіля і вас міла
Нехта прывітае,—

Можа хоць дэяўчынка тая,
Што мяне любіла!

Прыдзе хвіля,—поймуць людзі,
Дзе праўда зарэе...

Пейце-ж, думкі, шчасьце будзе,
Ночка разаднее!

ДУМКІ

Э неспакоем думкі роем
Верцяцца ў души,
На съвет божы, съвет прыгожы
Рвешся ўвесь з глушки.

За высь гораў, за цьму бораў,
Там за рэчкі шум,
Мкнуў-бы птушкай-весялушкай
За палётам дум.

Сэрда б'еца, к жыцьцю рвеца,
К нейкім съветлым снам;
Гэй, ты, гора! скора-ж, скора
Цябе ў брак я здам?

К долі, к волі, гэт, па полі,
Як леў, пабягну;
Спаці, ждаці ў курнай хаце
Ужо больш не магу.

Съвет вялікі, песьні, крыкі
Мкнуць з усіх старон;
Звоніць штосьці,—к славе ў госьці
Кліча гэты эвон.

Ідуць людзі, ў крыві грудзі,
Паходні ў руках,
Няма начаў, жарам вочы
Зъязяць, ажна страх!

Са сну будзяць, душу цудзяць
Надзеяй старой,
Узынімаюць, зазываюць,
Гэй, на нейкі бой!

Думкі ходзяць, чымсьці зводзяць,
Тым, што долю дасыць...
Згіне гора, і сълёз мора,—
Ня вечна напасыць!

Пакірую думкі ў тую
Старонку свае,
Скуль з прасьветам мне прыветам
Праўда запяе.

Далей, вышай памкну гыжা:
Ужо праложан сълед;
Трудна, маци, ў курнай хаце,—
Паляту у съвет!

Я НЯ СОКАЛ...

Я ня сокал зоркавокі,
Не арол адважны,
Што так думна за аблокі
Ўзноسىца з іх кажны.

Нават я не салавейка,
Што пяе так слайна,
А я толькі верабейка,
Ўзрошчаны пад Гайнай.

Як ён, край шаную родны,
Не ляту ў чужыя,
І з зімой б'юся халоднай,
Хоць-та сэрца ные.

Як ён, сеў-бы дзе на плоце
І песні чырыкаў,
Людцаў родных-бы ахвоціў,
К лепшай славе клікаў.

Як ён сад—я хатку, поле
Люблю, хоць ня маю,
З верабейкавай і доля
Мая роўнай, знаю.

Верабейку стужа змора,
Або ястрраб схваце,
Мяне-ж зломе маё гора,
Ў зямлю кіне спаці.

Над магілаю крыж з хаткай
Паставяць мне людзі,
Верабейкава-ж дзіцятка
Нада мной пець будзе.

І мне будзе смуткаў меней,
Лежачы ў заперці...
За жыцьця—сълёзы цярпеньне,
А песні па съмерці.

ЗМАЧУ ПЁРКА...

Змачу пёрка ў ватрамэнту
Ды як чыркну па паперы,—
Крэнту-мэнту, крэнту-мэнту,—
Як быкі, стаяць літэры!

Глянем, у ваднэй з іх кучы
Прачытаем: „усе брацы!“
У другой—гоман траскучы:
„Няма невукаў у хаце!“

А ўжо ў трэцяй, дык свабоду
Бачыш вольную пад неба;
А ў чацьвертай—„для народу
Досыць гроши, досыць хлеба!“

А хто гэта прачытае,
Скажа: добра напісана;
Скажа: нешта й мужык знае,
Дарма, што бядней ад пана!

Дык қалі вось атрамэнту
Крыху выльлю на паперы,—
Крэнту-мэнту, крэнту-мэнту,—
Як быкі, стаяць літэры.

ЧАГО-Б Я ХАЦЕЎ

Мне ня трэба багатых другоў:
Даўно знаю пахлебствы я іх,
Іх малітвы да ўсякіх багоў
І з пагардай пагляд на другіх!

Не хачу з імі быць за сталом,
На сваё паніжэнъне глядаець,
Як, мінаочы чаркай з віном,
Ад парогу накажуць сядзець.

Не хачу я дзяючай красы,
І пяшчот іхніх белых грудзей:
Рэжа сэрца мне горай касы
Зъменнасць, хітрасць агністых вачэй!

Не магу я цярпець, паглядаць,
Як іх сталасьць зынікае, што мгла;
Тут душу табе рада аддаець,
Тут другога шчырэй абняла!

Не хачу я гуляць, дзе народ
Толькі гора цярпіць на вяку,
Дзе сіротка стаіць ля варот,
Есьці просіць, падняўшы руку.

Не хачу весяліцца, гуляць,
Дзе бяды, сълёзы, скаргі ўвакруг,
Дзе другія ў няволі сядзяць,
Дзе замёрлі і сіла і дух!..

Эй, сказаць-жа, чаго я хачу?
За што нават-бы сэрца аддаў?
З чаго твар я съяззамі мачу?
Ці-ж хто з вас калі гэта згадаў?
Дык-жа знайце, чаго-б я хацеў,
Аб чым думачкі толькі мае:
Каб мой люд маю песньню запеў
І пазнаў, аб чым песеньня пяе!

ПЕСЬНЯ АБ ПЕСЬНЯХ

Туды-сюды, там ды сям
З думкай зьлётаў ўслужнай,
Во й гатова песнья вам!
Пейце толькі дружна.

А жыла-ж каб век вяком,
Сыпішу на паперы,
Бо што сыпісана пяром,
Ня выйме й сякера.

Песньі, знайце,—сэрга дар,
Шанаваць іх трэба;
Кепскі з нас той гаспадар,
Што ня мае хлеба;

І бяз песень-жа народ,
Што ён варт быць можа?
Ён і цёмны, як той скот,
І бяды ня зможа.

Газэт, кніжак мовай чэй
Найболей друкуюць,
Паважаюць тых людзей,
Любяць і шануюць.

Так і вы-ж, людцы мае,
Устаньце, ачунийце,
Аб чым песенька пяе,
Хутка пераймайце.

Пейце, пейце а дружней,
Брацьці-Беларусы,
Барукайцеся съмляей
З няпраўдай, з пакусай.

Блізкі той дзянёк, калі
Шчасна запануем,
Станем самі мы людзьмі
І край адбудуем.

Союзом бы волиши
Полацк у съяст готы.
Дай мне крылам крыта...

— * * — АДЧЫНІ

Хоць ты сэрца лопні, трэсні,
Хоць ты выгані пан з хаты,—
Буду пець я свае песьні
Ці-то ў будні, ці то ў съяты!

Думкі, оды пець я буду,
Каб усякі весяліўся,
Каб для гэтага тут люду
Съвет інакшы адчыніўся!

Каб на полі, ці на лузе,
Ці працуучы ля дому,
Ці у лесе, ці пры плузе
Пеў ён песьні пасваёму!

Каб ніколі ня чураўся
Сваёй родненъкае мовы,
У якой узгадаваўся,
Хоць забыўся дзеля новай.

Дык пець буду табе, людзе,
Каб працёр свае ты вочы!—
А шмат лепей табе будзе,
Як адрозніш дзень ад ночы.

Бо ты-ж надта ўёмны, браце,
Як тытун у табакерцы,—
Хоць ня воўк—жывеш у хаце,
Хоць ты маеш душу, сэрца.

О, я знаю: сэрца маеш,
Бо па съвінцы нават плачаши,—
А што мовай пагарджаеш,
Дык ты гэтага ня бачыши.

Гэй, прасыніся, беларусе!
Усе людцы паўставалі.
Гэй, прасыніся, беларусе!
Усе праўдачку пазналі.

ПЛАЧУЦЬ МАЕ ПЕСЬНІ

Жудка стогнуць рэкі,
Ўзбураны вясною;
Плачуць мае песньні,
Галосяць са мною.

Не стагненце, воды
Паводкі бурлівай,
Кіньце плакаць, песньні,
Горка, нешчасльва.

Хто ўстрымаў паводак
Разгульнае мора?
Хто заглуша песньні,
Як іх вызъве гора.

Вялікае-ж гора
Часам людзей мучы,
Наўча ненавідаець
І плакаць навуча.

Як дубок, з карыцы
Пастухом абдзёрты,
Як той салавейка
У клетку запёрты,—

Так я прападаю,
Ня маючи долі,
Як дуб усыхаю,
Плачучы ў няволі.

Не дало жыцьё мне
Ні поля, ні хаткі,
Па чужых куткох век
Сіл гублю астаткі.

Там, гэт, за гарамі,
Дзе памчышца вока,
Съвет гучны, вялікі
Съцеленца шырока.

Сокалам-бы вольным
Палящеў ў съвет гэты,
Дый мне крыллы!..
Доля, дзе ты, дзе ты?

Так-бы весяліўся,
Пеў аб шчасьці песні,
Як той верабейка
Ў садзе на чаоэншні.

Гулка стогнуць ракі,
Ўзбураны вясною;
Плачудь мае песьні,
Галосаць са мною.

ГЭЙ, ТЫ, СЭРЦАЙКА...

Гэй, ты, сэрцайка,
Ня тужы, замры!
Душа смутная,
Песень не твары!

Бо каму-ж, каму.
У жалю запяю?
Хто паслухае
Песьню-жаль маю?

Можа-б выслушаў
Мяне ўбогі брат,—
Не да песенек,
Горам хто багат.

А шчасльвіи хто,
Хто багат ва ўсім,—
Песьня жальбная
Не пад мысьль такім.

Дык каму-ж, каму
Гулка запяю?
Хто паслухае
Песьню-жаль маю?

Перад кім, ой, кім
Расчыню душу?
Стогн бяды, нуды
У думках заглушу?

А д з і н

Ці йду я вясёлай дзянінай
З касой ці з сахой за сяло,
Й на бачусь з пахілай хадзінай,
Пакуль чую сонца цяпло,
І ў полі, працууючы ў поце,
Бядую над горам сваім,—
Дарэмна шукаю, хто шчыра-б
Пацешый ў цярпеньні цяжкім.

Душа мне і шэпча і плача:
Адзін ты, адзін, небарача!

Ці з поля гадзінкаю шэрдай
Вярнуся, сяджу за сталом,
Краплюся паціху вячэрдай,
Лучынка міргае агнём,
А зьеўшы адно, паглядаю,
Ці хто больш чаго падліе,—
Дый дарма!.. пры лаве, пры печы
Үсё твары снуюць не свае.

Душа мне і шэпча і плача:
Адзін ты, адзін, небарача!

Ці nochkай панурай к падушцы,
Ўвесь змучан, прыльну аддыхнуць,
А сэрца, як ліст той на грушцы,
Трасецца, калышацца грудзь.
І жду так—вось прыдзе хтось любы,
Абніме, атуліць сабой;
Дый дарма!.. Нікога, нікога,—
Хтось кажа,—няма тут з табой!

Душа мне і шэпча і плача:
Адзін ты, адзін, небарача!

Ці йду ў беларусаву хату
Са сну прывітаць на зары,
І рукі там выцягну к брату
І кіну вачыма к сястры,
Ці ўсеўшыся ціха на прызыбе,
Зайграю там песнью сваю,—
Дарэмна прывету чакаю,
Дарэмна вітаю, пяю.

Душа мне і шэпча і плача:
Адзін ты, адзін, небарача!

АДПОВЕДЬ

Вы, паны, мяне з песньяй к сабе прызываеце,—
Майго люду апесь справядлівую справу;
Рай ніколі нясьнёны вы мне адкрываеце:
Знайду, кажаце, ў гэтым і долю, і славу...

Шумна вецер пяе песнью дзікую, жававую
Над зямлёй, зылтай потам людзкім і крывёю;
Не ганюся, паночки, ой не, я за славаю:
Чую—доля ня ўзыйдзе мне съветлай зарою.

Чую я, чуе сэрца маё жаласьлівае,
Душа ные, а болем здымаша грудзі:
Як радзіўся, ішло ўсё са мной нешчасьлівае,—
Не пацешылі ў смутку і добрыя людзі.

Мяне маці мая не пацешыла родная:
Над калыскай пяяла аб цяжкай нядолі;
Яе песньям зіма ўтуравала нягодная,
Віхар гэтая песньні разносіў па полі.

Як падрос, дужы стаў, пазнаў съвет, не пацешыла
Мяне моладасьць, поўная зводных надзеяў:
Холад, голад, бяду на маіх плякох вешала,
Ласк за гора сваё з ёй ня бачыў нідзе я.

Ня было для мяне на куце месца вольнага,
На маю беднату паглядала з насымешкай,
У парозе было маё месца, бяздольнага,
За парогам калючкамі слалася съцежка.

Не пясьцілі мяне ручкі дзевачак белыя,
Не шаптала мне слоўцаў сардечных каханьне;
Як пустэльнік, забыты людзьмі, я дні цэлыя
Жыву так і маркочуся з рання да рання.

Як цыган той, па съвеце век цэлы бадзяюся
Бяз прытоньня, бяз родненъкай, цёпленькай хаткі;
Над чужой працай з сіл маладых выбіваюся,
Съветлай веры у будучнасьць нікнуць астаткі.

Так, паночки, у будучу славу ня верыцца,
І пустых абяцанак мне слухаць ня міла;
А што ў сэрцы май і душы цяпер дзеецца,
Буду пець, громка пець, пакуль возьме магіла.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

Буду пець не за славу, праз вас абяцаную;
Буду пець, бо люблю свайго краю паляны.
Буду пець, бо люблю сваю песнью загнаную;
Буду пець, бо мне дар гэты долий пасланы.

ЯК ПАЙДУ Я, ПАЙДУ...

Як пайду я, пайду па загонах,
Па мазольным аратых съяду,
Па лугах і па борах зялёных,
І па сёлах убогіх пайду.

На жалейцы сваёй, на гудлівай
Там я песьні пачну распъяваць;
Прыслухайся шчасльіў, нешчасльівы,
Думкі лепшы хачу вызываць!

Я для нівы пагудку зайграю,
Каб радзіла спарней дабрыну,
Каб—баронку стаўляй к жытцу з краю—
І ўтрымала жытцо барану.

Я грудзямі прыльну к сенажатцы,
Маліць стану даваць больш сянца,
Вечна ў кветках каб ёй красавацца,
Кветкі шчасьцем цывілі-б для касца.

Пушчы гукну, каб гордай, скupoю
Ня была, дроў давала людзям,
Памагла ваяваць ім з зімою;
Шумаў бору падслухаю сам.

А прыду к свайму ў вёсачку люду,
Пачну з хаткі да хаткі хадзіць,
Жалець сэрца, души там ня буду,
Буду пець, буду йграць і будзіць.

ДЗЕ-Б І ПРАЎДА ЖЫЛА...

Дзе-б і праўда жыла, дзе-б і доля цывіла'
Не стагналі-б дзэ людзі над горам-бядой,
Сылёзаў дзе-б не цякло, кроў-бы дзе ня плыла,
Паляцеў-бы туды, паляцеў-бы з душой.

І запеў-бы там песнью, эй, думку сваю,
Нібы той салавейка у цёмным бары,
Каб той съвет мяне чуў, як шчасльіва пяю,
Сылёз ня льлю, як цяпер, ад зары да зары.

Дый ня мне сыніці, пець аб шчасльівых краёх:
Кругом бачу і сылёзы, і кроў, і бяду;
Неспакойнай душой надарыў мяне бог,
І з такой у магілу напэўна зыйду.

Пакуль волі ня ўбачу над роднай зямлёр,
Ці-ж бы радасьцяյ песні азванаца маглі?
І пакуль буду бачыць, як плача брат мой,
Мне праўдзівага шчаслья ня знаць на зямлі.

Шуміць вецер, лісты абівае з бяроз,
Абламляе гальлё, не цярпіць, а гудзіць.
Хто съмяеща са сылёз—сам прычынай тых сылёз,
Хто ня ўмее будзіць—сам зато крэпка сыпіць.

Прэч з дарогі, мужык, абарванец ліхі!
Што? паноў не пазнаў са двара ты сваіх?
Ну, хамула, на бок! а што? вышаў сухі?!
Чорт ляціць і крычыць і быдляча ўсё, ўсіх.

РВУЦЦА СІЛЫ...

Съняцца сълёзы, сэрца ные,
Пяюць ветры дэіка;
Рвуцца сілы маладыя
Да працы вялікай.

Рвуцца, як той сокал з клеткі,
Людзьмі закаваны,
Рвуцца, хоць лёс чорны гэткі
На души тнець раны.

Рвуцца к бітвам з непагодай,
З няволяй, з нядоляй,
Туды рвуцца, дзе заўсёды
Сълёз і гора болей.

Бяз упынья рвуцца сілы,
А вецер шумлівы,
Як падземны, як з магілы,
Вые ўсім на дзіва:

„Эх, дарэмна гэтак рвешся
З маладой душою!
Аб няпраўду разаб'ешся
З сваёй барацьбою.

І так зробішся, як кажны,—
Будзеш спаці ў ковах,
Будзеш дужы і адважны,
Дый толькі на словах!“

ПА ЖЫЦЦЁВАЙ ПУЦЯВІНЕ

Па жыццёвай па цярністай

Пуцявіне йду,

А за мной мая нядоля

Гоне ў сълед бяду.

Бядя чорная такая

Сунецца, бяжыць,

Сълёзы, жаласьць насылае,

Аж трудненька жыць.

Смутна, смутна, цурком сълёзы

Лълюцца з-пад павек,

Хоць-бы йшла ўжо съмерць-магіла,

Чымся так жыць век!

Эй, пайду я ў бор шумячы,

Песнью запяю,

Перад лесам выльлю скаргу

Горкую сваю.

Дзе ты доля, дзе ты воля?

Ня знаць, ня чуваць;

Глуха стогнуць дубы, хвойкі,

Галіны трашчаць.

Каб, здаецца, абняў елку,

Сагрэў-бы сабой,

А з людзьмі так неяк зімна,

Жудка, божа мой.

Акавала сонца праўды

Няпраўды зіма,

І як жыці, што чыніці?

Разгадкі няма.

Толькі чорная нядоля

Сунецца, плыве,

Хоць змагаюцца з ёй, гоняць,

А яна живе.

3 ВАСЕНЬНІХ НАПЕВАЎ

Ня гудзі так, восень,
Непагодай дзікай;
Ня крываўся, сэрца,
З нядолі вялікай.

Цяжанька марнеці
У жыцьця паняверцы;
І восень на съвеце,
І восень на сэрцы.

Што год вясну бачым,
Гуляючы ў полі,
Дый вясны на сэрцы
Ня знаю я ніколі.

Моладасьць, вясёласьць
Ня жылі са мною;
Пейце-ж хоць вы, песні,
З няшчаснай душою.

Ня гудзі так, восень,
Непагодай дзікай;
Ня крываўся, сэрца,
З нядолі вялікай.

З ПЕСЕНЬ НЯДОЛІ

Шумныя бярозы
Пабяліў мароз.
Хацеў-бы я плакаць,
Дый ня маю сълёз.

Хацеў-бы я пеці
Аб сваёй бядзе,
Дый мне сэрца ные,
Песенька ня йдзе.

Хацеў-бы, каб зімаў
Срогіх ня было,
Каб зарэла цягам
Летніе цяпло.

Хацеў-бы, каб доля
У хатцы жыла,
Каб з бурлівай рэчкай
Нядоля сплыла.

Хацеў-бы, каб воля
Гуляла са мной,
Каб сонейка грэла,
Як грэе вясной.

Але, божа мілы!
Долі ня відаць,—
Кайданы няволі
На руках зьвіняць.

Няма вясны, сонца,
Съветлых дзён няма,—
Марозам марозіць
Срогая зіма;
Марозам марозіць,
Сънегам адзяе,
На работу гоніць,
Есьці не дае.

Эх, пайду я ў поле
Долечкі шукаць,
З востраю касою,
Як на сенажаць!

Ой, пайду я ў поле,
Як-бы на вайну,
Шукаючы волю,
Шаблячкай махну!

Можа ўзойдзе доля
Ясьненъкай зарой,
Можа блісъне сонцам
Воля нада мной!

З ПЕСЕНЬ АБ СВАЁЙ СТАРОНЦЫ

Невясёлая старонка
Наша Беларусь:
Людзі—Янка ды Сымонка,
Птушкі—дрозд ды гусь.

Поле—горы ды каменьне,
Потам зъліта ўсё,
Сенажаць—адно карэньне,
Сівец ды куп'ё.

Родзе шнур несамавіта,
Колькі-б працы ўнёс,—
Ячмень з сажай, з эванцом жыта,
З сывірэпкай авёс.

Небагатыя і вёскі,
Садоў ў іх ня знаць,
Толькі часам дзе бярозкі,
Як тычкі, стаяць.

А па вёсках люд убогі,
Век бяды ў крук гне,
Вечна ў лапцях гное ногі,
Зрэб'е сьпіну тне.

Цёмны, цёмны народ гэты,
Трудна і сказаць,
Абарваны, неадзеты,
Ня ўмее чытаць.

З яго кожны насымлецца,
Назаве дурным...
Бедны люд... так-бы, здаецца,
Плакаў разам з ім.

Так няміла, як магілай,
Неяк выдае
Беларусь, мая старонка,
Дый люблю-ж яе.

Я, калі-б з ёй разлучыўся,
Плакаў з усіх сіл...
Эй, бо дзе воўк урадзіўся,
Яму куст той міл!

Дома голаду дазнаю,—
Зъем хлеба, вады...
Горай жыці ў чужым kraю,
Болей сълёз, нуды.

Там я знойдзеш братніх сэрцаў,
Там кожны чужым,
Будзеш жыць з нудой у спрэчцы
Ды адзін-адным.

Песьню родную зацягнеш,
Хто пачуе, хто?
Там любіць свой край прысягнеш
Лепей, як жыцьцё.

Многа відаў відзеў
У суседніх краёв
Хатка, афоўжаная залівай босы сявет,
Э залівай, як вільга! Ступница чыт-чи
Пры дзвінку міна змяніць каш звес
У каліна відаў пасля зімовага
І ўздоўж і падаў нам...
У тече—капечук цепа ў кім? Аднімі толь
У які пішчанік—зялёй! Ось якіх
Ум з дланічнотаў на якім? Удала
І з-празідзеў сплюстывіло!
А якіх, пішчанікіх? Толькі доля звеск,
Віши, пішчанікіх? Кім? Кім? Кім?—
Віжам па тэхнікі, якімі складені
Эті пішчанікіх? Усе звескі
Да звескі!

Ты, пішчанікіх, міндоўні від, вільнікі ад міндоўніх! (*
Часам пішчанікіх да хвілін пішчанікіх! Годзін пішчанікіх як бескод па «зімовага»
Міндоўніх! Годзін пішчанікіх і ладуши пішчанікіх! Радзінікіх! Міндоўніх!

Вільга, пішчанікіх! Ты

НАД СВАЁЙ АЙЧЫЗНАЙ

Божа! гэткі съвет тут
Моц стварыла твая!*)
Дзе-ж мой дом, дзе мой люд?
Дзе айчызна мая?
Дзе той час, у яком
Тут кіпела жыцьё?
Свой народ быў кругом
І любіў сваё ўсё!
Сваю песнью ў лад свой
Ня стыдаўся запець,
І сярмяжкі сівой
Ня стыдаўся надзець!
Весяліўся народ,
Аж грымела сяло!
Ва ўсіх съветлы паглед,
Ва ўсіх шчасльце цвіло.
А цяпер, а цяпер
Ня відаць ясных зор,
Хоць сабе сам ня вер,—
Зынікла ўсё, як віхор!
Зынікла ўсё, як імгла,
Няма славы таей;
Злая доля змагла
І мой край, і людзей!
Адны ў шар курганы—
Съведкі бітваў—стаяць;
Косьці к ім груганы
Прылятаюць зьбіраць.
Прашмыгаюць вужы,
Канюх моліща „піць“,
Воўк прабег па мяжы,
Далей съпіць усё, съпіцы!

*) Эварот поэты да нейкага „бога“, які быццам „стварыў съвет“—
ёсьць ня болей, як поэтычны эварот. Біблейская казка аб стварэнні съвету
богам зруйнована сучаснай наукай, і адкінута назаўсёды.

Рэдакцыя.

ГЭТА КРЫК, ШТО ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ

Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор,
Ці запеў салавей, ці загагала гусь,—
Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор.
Сваю матку-зямлю—Беларусь.

Хоць гарыста яна, камяніста яна,
Вераб'ю па калена, што сею, расьце,
Дый люблю-ж я яе, шкода хаткі, гумна:
О, такіх няма, мусіць, нідзе!

З саламянай страхой мая хатка, гумно;
Непачэсна, што праўда, віднеюць яны,
Дый на іх-жа сваёй клаў рукой бервяно
І зямлю раўнаваў пад звяяны!

З саламянай страхой мая хатка, тачок!
Многа чутак наводзяць і дум на душу;
Я у сyne бачу іх, помню кожны разок,
І у сэрцы, як веру, нашу.

Хатка съведкай была, як пазнаў божы съвет;
З хаткі бегаў да школы вучыцца чытальні;
Пры лучыне ня раз гаварыў казкі дзед;
У двор з хаткі хадзіў зарабляць.

У тачок збожжа, сена я клаў кожны год;
У ім першы раз Зосі сказаў, што люблю...
У ім з дзеткамі посьле зьбіраў умалот,
І цяпер пры ім лазыню таплю.

А хоць гора зазнаў, зынкла доля навек,
Зосі парыць зямлю, у съвет дзеци пайшлі,—
Тут-же неяк прывык да ўсяго чалавек,
Прырос неяк, як корч да зямлі!..

Тут усякая реч як гавора з табой:
І крывая бярозка, і столетні дуб,
Сынег халоднай зімой, траўка летняй парой,
І асьвер і абцінены зруб...

А бурлівы ручай і зялёненькі сад!—
Хоць, брат, сэруца аддай і душу хоць аддай!..
Сам садочак садзіў гадкоў дващцаць назад,
А цяпер-жа вялікі, як гай!

З садам гэтым я зжыўся, як з хаткай сваей;
Знаю, колькі з яго маю яблык і съліў;
Ночак шмат скаратаў у ім з Зосаяй дауней,
Шмат чаго у ім я перасьні!

Ой, бывала, як сонейка блісъне вясной,
То-ж-то рай, далібог!—захліпаеща дух,—
Як на ўсе на лады, на садок увесь той
Засьвяргоча рой птушак-пяюх!

Тут кукуе зязюля, ці шмат пражыву;
Там чырыкае шпак, там пяе салавей;
Тут крычаць вераб'і і клююць крапіву;
А на ўсё сонца грэе цяплей і цяплей!..

Цяпер глянь, браце, вокам на поле, на луг,
На сівец-сенажаць, на вузкія шнуры,
Дзе съвістала каса, барабаніў дзе плуг,
Дзе з зары працаваў да зары:

Тут даўгі-даўгі шнур зелянене з аўсом;
Бліжэй гоні адны, на іх—бульба у шар,
А там далей даўгі шнур віднее з жытцом;
А там голы, як бубен, папар.

Пасяродку аўсу галавісты лянок
Зелянене, інакш адбівае сабой;
Там вусаты ячмень, а там далей на бок
Ад ячменю—дзірванчык з лазой.

Ды і што гаварыцы!—дае я толькі гляджу,
Бачу родненкі край, сваю матку-зямлю;
Тут і людзі... ат... што!.. аб іх посьле скажу...
Долі іх надта-ж я ня люблю!..

А вот як ня любіць гэта поле і бор,
І зялёны садок і крыклівую гусы!..
А што часам тут страшна заенча віхор,
Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь!

ХАВІІЗ

А ХТО ТАМ ІДЗЕ?

Можна
Можна
Можна
Што
Можна
Можна
Можна
Можна
Можна
Але
Парахтнік
Былік
За снігом
Павло
Роап
Чай
— А хто там ідзе, а хто там ідзе
У вагромністай такой грамадзе?

— Беларусы.

А што яны нясуць на худых плячох,
На руках ў крыві, на нагах ў лапцёх?
— Сваю крыўду.

А куды-ж нясуць гэтую крыўду ўсю,
А куды-ж нясуць на паказ сваю?
— На съвет цэлы.

А хто гэта іх, не адзін мільён,
Крыўду несьць наўчыў, разбудзіў іх сон?
— Бяда, гора.

А чаго-ж, чаго захацелась ім,
Пагарджаным век, ім, съляпым, глухім?
— Людзьмі звашца.

З ПЕСЕНЬ А БІТВАХ

І граюць сурмы баявыя,
Віхор разносе іхні звон,—
І песні дзіўныя такія
Ад іх лятуць да ўсіх старон.

Аб славе цуднай граюць сурмы,
Аб шчасьці люду усяго;
Завуць змагаць няволі штурмы.
Завуць... ой, многа да чаго!..

Дый дарма звоняць сурмы гулка!
Народ абманены прыціх,—
Той съпіць, той ходзе бяз прытулка,
А жаль і роспач ува ўсіх.

Мучыцель толькі рад, снуецца,
Як шакал дзікі па трупох,—
З ахвар сваіх ваўком съмляецца,
З ахвар, што мроўць у ланцугох.

І відзець страшна ў путах сілу,
Людзкі ўвесь з жалю енк і плач,
Аж ходзіць кладзіся у магілу
съвету гэтага ня бач.

І ходзіш так, як пагарэлы,
І хочаш людзям скаргі слась,
Азвансца крыкам на съвет цэлы:
Дзе праўды, волі дзе шукаць?!

А сурмы граюць баявыя,
Віхор разносе іхні звон,—
І песні дзіўныя такія
Ад іх лятуць да ўсіх старон.

М О Ж Н А...

Можна хатку убраць тынкаваньнямі з плесьні,
Можа віхар нядоляй заенчыць над ей;
Можна пець салаўіныя шумныя песні,
Што щасльвы ўвесь съвет, няма гора ў людзей.

Можна съвет упрыгожыць у кроў і пажары,
Можа гром загрымейць і паслаць пяруны,
Могуць гінудь нявінныя ў бітвах ахвяры,
Можна слабым, нязбройным надзею кайданы.

Але ёсьць-жа вялікая праўда на съвеце,—
Праўда, сілаю роўная сонца агням,—
Цяпер съпіць, але ўстане і бліск свой расквеціць,
За сваё паніжэнне адплаціць людзям.

Чаму вініхах, можна імает і
Тым разам дахе, имает дах
І вініхах мэвод чытэць дах
Да таго, што вініхах

Чаму вініхах буди цэліх век
Да таго, што вініхах
Да таго, што вініхах
Да таго, што вініхах
Што вініхах буды цэліх век
З'янічах, сілою, пятадцать

Душой и волінні чалавек
И тэткім буду цэліх век

Ці ж людзі сонца згасіць могуць,
Згасіць, як сінечку, чесасіць дах?
Г воліж десноты на змотурь,
Бо вода сонечку разні.

Душой и волінні чалавек
И тэткім буду цэліх век

* * *

Я відзей души сільныя, чуткім
Якім віхры ўсьміхаліся і віліс віком
І пелі песні дзіўныя, чуткім
Каб вышлі і змагаліся; плачашь от

Змагаліся з няпраўдаю, чуткім
Змагаліся з кайданамі, чуткім
З кайданамі пякельнымі,
З людзкіх касьцей каванымі,
І вышлі людзі сільныя
На бітву на крывавую
Дый съмерцю акрыліся,
Хоць несьмяротнай славаю.

І толькі плакаць хочацца
Над гэтymі ахвярамі,
Над гэтym краем змучаным,
Над гэтymі цяжарамі.

І толькі плакаць хочацца,
Прад цэлым съветам жаліцца,
Што так зямелька родная
З ног ад нядолі валіцца!

А суррага Граніці белыя,
Білі разоме сямі халік
І чады дарыніх халік
Адніх ляудзей да усіх старон

ПЕСНЯ ВОЛЬНАГА ЧАЛАВЕКА

Дарэмна сывістамі нагаек
Застрашыць хочуць тыраны,
Нагнаўшы чорных соценъ шаек,
Акулі рукі ў кайданы,—

Душой я вольны чалавек,
І гэткім буду цэлы век!

Ня страшны мне Сібір, вастрогі,
Меч катні над шыйя маей,
Хоць і скуюць мне рукі й ногі,
Хоць зрэнкі выдэяруць з вачэй,—

Душой я вольны чалавек,
І гэткім буду цэлы век!

Нам есьці хочацца тым болей,
Чым горай голад прыгняце,
Тым рвёмся больш мы і да волі,
Чым меней к нам яе ідзе.

Душой я вольны чалавек,
І гэткім буду цэлы век!

Дарэмна гіканье нясецца
Дэспотаў подлых над зямлёй,
Што воля ў путы акуецца,
Згняцца сілаю, пятлёй.

Душой я вольны чалавек,
І гэткім буду цэлы век!

Ці-ж людзі сонца згасіць могуць,
Згасіць, як сівечку, яснасьць дня?
І волі-ж дэспоты ня змогуць,
Бо воля сонейку раўня.

Душой я вольны чалавек,
І гэткім буду цэлы век!

ВОЛЯ

І люблю-ж я, люблю
Гэтую волю сваю!
Зямлёй лягу ў зямлю—
Вазьму волю сваю.

Нашто сокалам быць,
Так высока лятаць,—
Толькі-б воляю жыць,
Толькі-б путаў ня знаць.

Эх, каб так раскаваў
Петлі ўсе ў ланцуругу,—
Я-б усім паказаў,
Як быць вольным магу!

Зямлёй лягу ў зямлю,
Але перш прапяю,
Як я волю люблю,
Гэтую волю сваю!

Прапяю землю лямоў
Земля на чистоту чистоў
Этакія маты ў мноў от

Лятаць, овалі ашчадна
Ляналі в йошу!

Лямоў ўздуд міжтэй
Лямоў ўздуд міжтэй

Лямоў ўздуд міжтэй
Лямоў ўздуд міжтэй

Лямоў ўздуд міжтэй

З ПЕСЕНЬ БЕЛАРУСКАГА МУЖЫКА

Я—багач, я—магнат!—
Усім рад, усім сыт!
Што мне пан, што мне кат?!—
Цэлы съвет мне адкрыт!

Я усё закляну,
Усё сілай папру,—
З гор зраблю даліну,
А з далінкі гару!

Затрымаю ваду,
Цёмны бор павалю,
А як з сошкай пойду,—
Увесь съвет накармлю!

Кажуць, кволы дух мой...
А ўсё-ж я маладзец:
Замахаю касой—
Трупам ляжа сівец!

Кажуць, крыўджу людзей...
Ах, каб іх-же багі!—
Ці-ж ня з працы маей
Карыстае другі?!

Эй, дуж я да ўсяго—
На ральлі, на лугу!
Толькі гора свайго
Я змагчы не магу!..

Толькі шнур мой вузкі
Град аполе, пажне,
І залом ведзьмакі
Заплятуць на мяне.

Толькі ў хатці маєй
Зімой сувіща віхор,
Хлябок вынасе зьмей,
Дроу ня дасьць панскі бор.

Толькі, як памру я,
Прападаю, як миш,—
Няма хоць-бы гнільля
На труну і на крыж...

Толькі, як памру я,
Ня ўмірае бяда,—
Хоць з магілкі маєй
Насып змые вада.

Съ, как туда съшоштасъ
Петъ дикола съзъ земъЦ
Я — [REDACTED] въ А
Съ юла съзъ съзъ земъС

...пом худ юлои змукай
...шевівши к ж-ору А
...— дози сіхімбъ
...Цією вже, ішундъ

Вондоу чул'юю щучкаЖ
— Гілд да кі дах хА
Зеам, юдао к ві ж-ІІ
Ішундъ ватшардъ

— отоу ві к аш, ѿБ
Ісса ві јакло вН
отівев вдот ішлодъ
Луцьи ри жетаме R

імечу пом фуні јхло Г
онжап згода даўГ
і памідес молве І
онам ві ашутнанаЕ

Я МУЖЫК-БЕЛАРУС...

Я мужык-беларус,—
Пан сахі і касы;
Цёмен сам, белы вус,
Пядзі дзьве валасы.

Бацькам голад мне быў,
Гадаваў і карміў,
Бяды маткай была,
Праца сілу дала.

Хоць пагарду цярплю,—
Мушу быць глух і нем;
Хоць съвет хлебам кармлю,—
Сам мякінчуку ем.

З цяжкай працы маей
Карыстаюць усе,
Толькі мне за яе
Няма дзякую нідзе.

Глянь, высокенькі бор,
Вокам нельга прабіць:
Загудзей мой тапор,—
Як блін, поле ляжыць.

Сошку з вышак съянуў,
Кабылічку ўшчаміў,
Плечы трохі прыгнуў,—
Лес на пахань зрабіў!

Дый засеяў кусок,
Потым з жонкай пажаў...
Пан пшанічкі тачок—
Люба глянуць—наклаў.

Дык вось, людцы, які
Я мужык-беларус!
Пады лбом сінякі,
Цёмен сам, белы вус.

Эй, каб цёмен ня быў,
Чытаць кніжкі умеў,—
Я-б і долю здабыў,
Я-б і песенькі пеў!

Я-б патрапіў сказаць,
Што і я—чалавек,
Што і мне гараваць
Надаела ўвесь век.

Якім чалавекам я быў
Калім я дзеялі
Толім міністэрства
Надаілі мені

Лаком, амкошанкі ўсе
Бокам ня вялікіх
— доня —
Езіяды ўсе вялікіх

Сонечка я сушак, сушак
Калім чалавекам
— міністэрства
Ве ўніверсітэта

Дынік чалавекам я быў
Чалавекам я быў в міністэрства
— когдат ізгінашы на П
Беларусь — архітэктурна даслед

зоку́т оббражкі
зедніве злэто вН
йавінож с імшэд в отR
АД НА СТАРУЮ НОТУ

Съвеше месяц, съвеше
З вечара да рана,
Арэ мужык поле
Не сваё, а пана.

Не сваё так поле
Мужычок пахае,
Бо сваёй зямелькі
Так нямнога мае.

Пахае, пахае
І галосіць песьні.
Ўвесь потам пакрыты,
Ўвесь крывавай плесьній.

У даль у шыроку
Гоне думкі роем,
Гоне іх і ў прышласьць
Глядзіць з неспакоем.

Вось надыйдзе восень,
Двор багацьце зложа,
Будуць поўны торпы
І сена і збожжа.

Весела пан з паній
Едзе заграніцу,
Мужыку-ж хоць зубы
Злажы на паліцу.

Аручы чужое
Ад Юр'я да Спаса, *)
Сабе й не згарусьціў
К восені запасаў.

*) Світа Юр'я поэта бяра, як звычайна прынята ў хлебаробаў, пачаткам працы на полі, не прыдаючи яму нікага рэлігійнага значэння. Світа Спаса – канчаткам гэтае працы таксама бяз іашага значэння. Рэд.

Бясхлеббе глухое
На stale засядзе,
Яго з дзецьмі, з жонкай
Пасвара, павадзе.

У карчму загоне
На гора·забаву,
Кажушок, бравэрку
Даць скажа ў заставу.

Свісісьне ў хаце холад,
Свісісьне папацёмку,
А ў бары у панскім—
Сосна у сасонку.

І шумяць сасонкі
Мужычку над вухам:
Кінь смутныя думкі,
Кінь ды будэь ты зухам.

Надыйдзе гадзіна,—
Зямелькі прыбудзе,
Запануе доля
У бедным у людзе.

Мужычок сасоньнік
Чуе і на чуе,
Арэ й ціха плача,
Аб долі бядуе:

Ня шумі, бор панскі,
Так удзень і ўночы,
Пакуль сонца ўзыйдзе,
Раса выесцьць вочы.

Раса выесцьць вочы,
Пот цела паране,
Пакуль будзе ў хаце
Долі панаўанье.

АД РАНА ДА РАНА...

Ад рана да рана
Пейце, старцы, дзеци:
Добра меці пана,
А лепей ня меці.

Пан за тваю працу
Нібы-то й заплаце;
Знай плату з палацу!—
Зьбярэш з ёй багацьце!

За гадзін семнаццаць
Працы ў дзень нязъменьне,
Выйдзе грошаў дваццаць,
Або й таго меней.

Ой, ды лёгкай служба
Нідзе ня бывае,
Бо служба—ня дружба,—
Няволя цяжкая.

Трэба ведаць, знаці
Службы гараваньне:
Позна легчы спаці,
А ўстаці зараньне.

На слаце й марозе
Рабіці зъезіханым,
Дрыжэці ў парозе
Перад грозным панам.

Заціркай найболей
Гавець, разгаўляцца,
Як съвіныні, на полі
З блыхамі валяцца.

Лае пан багаты,
А ты цярпець мусіш,
Хоць не вінаваты,
Языка прыкусіш.

Горш якож скаціны

Спаганяць, зъняславяць,

Кляцьбой бяз прычыны

Спаткаюць, адправяць.

Ой, позна і рана

Пейце, старцы, дзені:

Добра меці пана,

А лепей ня меці.

У службе гора болей,

Як якіх вигодаў;

Хто ня любіць волі,—

Ня нашага роду.

ВОСЬ ТУТ І ЖЫВІ...

Няма хлеба, няма солі,—
Чужому рабі;
Няма щасця, няма долі,—
Вось тут і жыві!
Во зіма,—мароз вялікі,—
Дровы ў Менск цягні;
Дзеткі зымёрзлі: енкі, крыкі,—
Вось тут і жыві!
Прайшла зімка, цёпла стала,
Вясна на зямлі,
А тут корму, хлеба мала,—
Вось тут і жыві!
Вясна, лета—час рабочы:
Ары, касі, жні;
Пот крывавы заліў вочы,—
Вось тут і жыві!
Прайшло лета, прышла восень,—
Падаткі нясі,
А дзеяцей абдзёртых восем!—
Вось тут і жыві!
Вот і будэь щасцльвы, браце,
Долі не кляні;
Холад, голад, бяда ў хаце,—
Вось тут і жыві!
Працуй цяжка дні і ночы,
Пагарду цярпі;
Сказаў праўду—дзяруць вочы,—
Вось тут і жыві!
У палацы п'юць, гуляюць,
Съвецца агні;
Мянен-ж з хаты выганяюць,—
Вось тут і жыві.

ГОНІШ МЯНЕ, ПАНІЧОК...

Гоніш мяне, панічок,
Ды ня ў пору з хаты,
Што я бедны мужычок,
Доляй не багаты.

Гоніш з хаты, хаця я
Плаціў акуратне,
Хоць за гонькі, дом з гнільля
Драў ты грош астатні.

Ці-ж на тое табе бог
Даў бацацьца болей,
Каб ты бедных душыць мог,
Як быкоў у полі?

Гэй, з табой-жа мы браты,
Як лічыць з Адама,
А ты гоніш?!. Каб-жа ты
Цягаўся таксама!

Каб цягаўся рабаком,
Бо рабак ты з съмецьця,—
І пазнаў, як бедаком
Кепска жыць на съвеце!

З ПЕСЕНЬ БЕЗЪЯМЕЛЬНАГА

Ох, як гляну, гляну я
На жыцьцё паганае,
Ціснуць думы знаныя,
Жалем выліваныя.

У цябе, саколіка,
Ані свайго полейка,
Ані свайго воліка,
Ані свайго століка.

Ходзіш ты вячорамі
З ціхаю пакораю,
Бачаць неба з зорамі,
Полейка з разорамі.

І клянеш напэўнае
Гора неразъвейнае,
Долю пустасейную,
Долю безъямельную.

Толькі думы думныя
Чуюць хмары буйныя,
Хвойкі, елкі щумныя
Дый ня людзі чуйныя.

Вось, як гляну, гляну я
На жыцьцё паганае,
Бачу ўсё мне знанае,
Съязымі паліванае.

А ТЫ, БРАЦЕ, СЫПІ!

Вясна. Сонца узыходзе,
Съвеце на зямлі;
Дух збудзіўся у народзе,—
Усталі, пайшлі.
Ёсьць і працы, ёсьць і поту,—
Спаць няма калі!
Дружна валаць на работу,—
А ты, браце, сыпі!..

Сыпі, на съёзы і на гора
Рукою махай;
Хоць зрабіў-бы ты з іх мора,
А кажы: няхай!
Няхай тыя уставаюць
Рана да зары,
Што свабодачку кахаюць!—
А ты, браце, сыпі!..

Недастатак госьце ў хаце,
З крыўдаў дух замёр;
Дзеци, жонка шлюць пракляцье...
Ты-ж, як той тапор!
Дрэмле сошка, і адлогам
Шнур ляжыць даўгі;
Ржа касу есьць пад парогам...
А ты, браце, сыпі!

Сыпі, а можа хто заблудзе
У твой бедны край,
І цябе з душой разбудзе,—
Крыкні: „Уставай!“
Ты на гоман той народны
Паходню бяры
І другіх будзі з паходняй!..
А мо‘ лепей... сыпі?!

ЛЮЛІ, ЛЮЛІ, МУЖЫЧОК!

Шуміць шумненька барок
Песьняй жаласьнянай;
Люлі, люлі, мужычок!
Сыпі—ўставаць зарана!

Яшчэ поўнач пятухі
Першыя ня пелі;
Твае коні-валахі
Сена не паелі.

Шыпяць, сывішчуць па лугох
Вужы, скарпіякі,
А па стайнях, па хлявох
Лазяць ваўкалакі. *)

Ведзымы, совы, кажаны
Круцяцца, лятаюць,
На сваіх бацькоў сыны
Залом зalamляюць.

Эмей панёс чараўніком
Гроши ад скупога;
Ваўкі выюць пад лясом,
Аж ляціць трывога.

Шуміць шумненька барок
Песьняй жаласьнянай;
Люлі, люлі, мужычок!
Сыпі—ўставаць зарана!

Яшчэ вокал цемната
Над съветам пануе,—
Яшчэ міласьць, дабрата
Людзей не раўнуе...

*) „Ваўкалак“ — парасійску „Оборотень“, паўкраінску „Перевертень“, узяты поэтаю з народных павер’яў і ўжыты для большай вобразнасці. Рэд.

ЭЙ, СКАЖЫ, МУЖЫЧОК!..

Эй, скажы, мужычок,
Дзе ты долю падзеў?—
Ці ўтапіў ў ручаёк,
Ці пратіў, ці праеў?

Ці змарозіў ў мароз?
Ці у лапцях стаптаў?
Ці на рынак завёз,—
На хлеб дзесятам прадаў?

Ці зарэзаў касой?
Ці сахой заараў?
Ці рыдлёукай цяжкой
У зямлю закапаў?

Ці на жэрдку у плот
Сьпілавала піла?
Ці загрыз яе пот?
Ці съляза заліла?

Мо' ў заставу аддаў,
Як падаткі плаціў?
Можа пан не дадаў,
Як за працу плаціў?

Ці адбіў яе град,
Як жытцо адбіваў?
Ці табе яе бог,
Як радзіўся ня даў?

Дык скажы, мужычок,
Дзе ты долю падзеў?—
Ці ўтапіў ў ручаёк,
Ці пратіў, ці праеў?

З ПРАСОНЬНЯ

...Не! досьць, досьць! трудна далей
Цярпець, ціхія сълёзы ліць!
Нічога мне, ой не, ня далі,
А ўзялі ўсё, чым мог-бы жыць.

Нявольнік, кланяцца век трэба
Людзям; век з потам кроў цячэ,
Няма патолі і ад неба:
То студзе, то съпекай пячэ.

Пярун у хатку б'е крывую,
Пасевы нішчыць суш і град,
Авечку воўк задраў старую,
Скрыпіць нямазан панарад.

Худзее жонка ў сълёзах, працы,
Трасе дзюравым капитаном...
Гэй, ты, што песьцішся ў палацы,
Меў-ж літасць над майм жыцьцём?!

Я сам... мне ногі гное лапаць,
Аборы ўелісь да крыві...
О, кроў! калі-ж ты кінеш капаць?
О, доля, раны зажыві!

Грызеща здрэнная кашуля,
З сярмяжкай трудна пагадзіць,—
Зімой ад съюзы не атуле,
А ўлетку горача хадзіць.

Аблазяць спрэўшыя ад поту
Пад шапкай дрэннай валасы,
Нажыў удушша і ламоту
Ад тапара, сахі й касы.

На ўгры пабіў мазоль мне руки,
Век цэлы пыл за акрыцьцё...
О, колькі гора, колькі муки
І ясеш, паганае жыцьцё!

Ніхто й пацех мне не гавора
За долю горкую маю,
Нясеца толькі рэха з бору,
Як песнью скроль сълёзы пяю.

Гэй, растлумач, выродзьдзе ўражжа,
Трутні, зладзеі пчольных прац!
Чаму, дзе труд крывавы ляжа,
Цьвіце загон, стаіць палац?

Чаму я сею, а другія
З сяўбы маёй зьбіраюць плён?
...О, досьць, досьць! сэрца ные,
Грыміць пагудкі новай звон.

Чакаў і днём, чакаў і ночай
І ўжо абрываала чакаць,
Устаю, іду, куды йдуць вочы,
За крывуды плату адшукаць.

ДЗЕ НЯ ВЫЛЯЦІ З НЯВОЛІ...

Дзе ня выляці з няволі,
Ад пачатку да канчатку
Ўсюды ўбачыш сваё поле,
Ўсюды ўбачыш сваю хатку.

Ўсюды ўбачыш чалавека,
Што цямнотай цябе разіць,
Э съязой вечнай пад павекай,
Вечна ў лапцах і сярмязе.

Хоць-жа сэрца, што за сэрца!
Лгання, хцівасыці ня знає,
Жывучы-ж у паніверцы
Толькі гора к збыцьцу мае.

Горам чорным, ой, багата
Недарыла люд наш доля;
Гора ў хаце і за хатай,
Гора ў полі і за полем.

Вецер хаткаю калоце
І па щылінах галосіць,
Гаспадаў зълёг ад калоцьця,
З дзяцьмі жонка есьці просіць.

Пустка ў сьвірні і ў вадрынцы,
Сьвінка хоча штось здыхаці,
Вые сучка на дзядзінцы—
Памрэ нехта ў гэтай хаце.

А у полі на загонах
Аруць віхры, барануюць,
Хутка, дружна, не натужна
Шнуры вузкія руйнуюць.

Далей—паркай сыйтай шпарка
Праляцеў пан у карэце,
А за ім паштовай паркай
Прэ чыноўнік на расьсьвеце.

А на пустцы апаўночы
Ведэмы, чэрці пяюць, граюць,
То съмлюцца, то рагочуць,
Знахароў-вужоў склікаюць.

І ўсё гэта, хэўра гэта:
Ветры, віхры і сабакі,
Ведэмы, чэрці з таго съвету,
Пан, чыноўнік, ваўкалакі—

Ўсе навыперадкі пруцца,
Гікам, съмехам чартаўскімі
Заліліся і нясуща,
Аж зямля стогне пад імі.

А за імі, нібы хмара,
Йдзе мужыцкае ўсьлед гора,
Праз пасевы, праз папары,
Так сягоньня, як учора.

І мужык—пан у старонцы—
Гора гэта вечна бача,
Бача, што толькі ў карчомцы
І ў магіле ён ня плача.

Уятам-онамка чуты ми цюХ
(* висцад антавлека тоф
Чятаўшчы ўсінаму зіцівалі—
АХ, ЦІ ДОЎГА...

Ах, ці доўга, брацьце, будзем
Пад няволяю стагнаць?
Ах, ці доўга сваё шчасьце,
Сваю долю праклінаць?

Ці так цягам, як сягоньня,
Цярпець будзем мы бяду?
Ці-ж нам горкая нядоля
Напісана на раду?

Жыцьцё нашае, нас бедных,
Заганяных мужыкоў,
Горш за ўсякае стварэнье,
За сабак і чарвякоў.

Хоць мазольнымі рукамі
Ты працуеш кожны дзень,
Хоць у гэтай цяжкай працы
Сохнеш з голаду, як день,—

Але твае жонка, дзеци
Хлеба просяць у людзей,
Але тваім жонцы, дзециям
Няма чым прыкрыць грудзей.

Ці мароз, ці сьнег вялікі,
Басяком бяжыш на двор,
Бо такая твая доля,
Такі яе прыгавор.

Калі часам дзе двузлотку
Зарабіў ты ў пана дзе,
Дык на чынш і на падаткі
Яе воласць забярэ.

Хоць нам гэту зямлю-матку
Бог бясплатна дараваў *)
І плаціць чыншоў, падаткаў
За яе нам не казаў,—

Дый на гэта тут ня помняць
І, як могуць, так дзяруць,
Апасьледнюю кароўку
За падаткі прададуць.

Хто тут вінен, разгадайце,
Ці тут бог, ці чорт пракляты?—
Але толькі што ня байдзе,
Самі-ж многа вінаваты!..

А за ёмі Гудац жыве
Міло мухоморъ, ўсіхед гора
Ханчадзюкъ, энин бранцы
Такъ — [redacted] —
Горы гэта відъюжаваю і хваста ўб
Бечы, што толькі відъюжаваю
У мені шакоу мухоморъ ахана
Ланеекъ шакоу мухоморъ ахана
Та із шакоу мухоморъ ахана
Ходзіцъ якъ відъюжаваю
Сонечко відъюжаваю якъ відъюжаваю

Шакоу мухоморъ ахана
Відъюжаваю якъ відъюжаваю
Мухоморъ, мухоморъ мірат ахана
Наседаю якъ відъюжаваю

Союзъ, союзъ, якъ відъюжаваю
Форы, якъ відъюжаваю
Наседаю якъ відъюжаваю
Падаткаўца якъ відъюжаваю

Чатолевунд зяд мазеві
Зяд вінп ў мт зідаю

*) Поэта ў гэтым месцы бярэ бога ў тым сэнсе, у якім працоўны народ ужываў яго пры змаганыні за зямлю. Зямля божая—значыць ня царская, народная. Рэд.

НА ДОБРЫ СТАРЫ ЛАД

Забудзься і працуй!

Ні сэрца, ні души,

Ні дум сваіх ня чуй;

Ці ў шуме, ці ў глушки,—

Забудзься і працуй!

Хоць хаткаю тваёй

Трасудь што-дзень вятры,

І песьняю сваёй

Разносяць стогн стары

Над хаткаю тваёй,—

Забудзься і працуй!

Нуды пажар туши,

На вір жыцьця ня злуй,

Ці ў шуме, ці ў глушки,—

Забудзься і працуй!

Хоць начка цемнатой

Заслала съдзежкі ўсе,

Праходзіш ты кудой

Па сълёс сваіх расе

З адвечнай цемнатой,—

Забудзься і працуй!

Прашкоды ўсе крыши,

На долю ня крыўдуй,

Ці ў шуме, ці ў глушки,—

Забудзься і працуй!

Хоць гора ўсьлед бяжыць,

А каменем-гарой

На сэрцы жаль ляжыць,

Хоць смутна, божа мой,—

Забудзься і працуй!

Ні сэрца, ні души,

Ні дум сваіх ня чуй,

Ці ў шуме, ці ў глушки,—

Забудзься і працуй.

ПРАЦУЙ

Працуй, бедачышча, гаротна,
Ці прæш ад поту, ці мерзънеш!
Гні плечы свае ты ахвотна,
Бо прыдзе гадзінка—і шчэзънеш.

Ой, шчэзънеш, а толькі ня бойся,
Што ўжо і засыпяць зямлёю:
Як з горам у дружбу завёуся,
Яно йшчэ паходзіць з табою.

Цяпер, малады і ахвочы,
Ты рвешся, як птушка там з клеткі,
Да працы і ўдзень, і уночы,
Дый зможа крывавы труд гэткі.

Бяз часу прыжме, апануе
Цябе неадчэпная старасьць,
І моладасьць скрыша ўдалую,
Адгоне ад працы няздарасьць.

Пахіляцца плечы ад горбу,
Удушиша дыхнуць не пазволе,
Надзенеш старэцкую торбу
І пойдзеш у съвет, на прывольле.

А мусіш-жа ўперад наўчыцца
Ты пацераў доўгіх, дзядоўскіх,
Бо, як не патрапіш маліцца,
То выганяць гэткага з вёскі.

Ты мусіш наўчыцца, бо маці
Даўжэйшых наўчыці ня ўмела,
Ды ў беднасці часу ці-ж хваце
За гэткае браціся дзела.

Дык вось, як узбройшся гэтак
У пацеры, торбы і пугі,
І ў рваны старэцкі адзетак,—
Павер, будуць брамы на ўслугі.

З пагардай, як лішний сабацы,
Швырнуць табе лустаю хлеба;
Дзіця цябе будзе пужацца,
Пачне непагодай выць неба.

А ты?.. Ты цані й гэту працу,
Хоць збыцца яе і ня лёгка;
Ня йдзі жабраваці к палацу,
Бо стуль цябе выгане лёкай.

Н У Д А

Будзь ты дуж, як вада,
Як жалеза цвярды,—
Калі-ж нойдзе нуда,
Ты ня зможаш нуды!
Як благая напасць,
Атуманіць сабой,
І спакою ня дасьць,
Аж заныеш душой.
Аж заплачаш душой,
Жаль ахопе такі!
І ня прыдзе спакой
Да магільнай даскі.
На съвет будзеш глядзець
Ашалелым ваўком;
Песьні ўздумаеш пець,—
Адазьвешся выцьцём.
Стане пеклам жыцьцё,
Людзі—горш ад звярэй;
Думаць будзеш усё,
Як памерці скарэй.
Эй, дзянькі каратаць
Трудна з ёю, бяды!—
Ня дасьць ночкаю спаць
Усё гэта нуда!
Змуча, хоць ты вазьмі
І ня пі і ня еж;
Вочы зойдуць съязьмі,
І свой лёс праклянеш.
Адно шчасце людзей,
Толькі змога тады,—
Калі працай сваей
Эваляць камень нуды;
Калі мысьль адна іх
У жыцьці павядзе:
Працаваць за траіх,
Каб ня дацца нудзе.

НЯ РВІСЯ К БАГАТЫМ

Ці пойдуть пажары, хваробы пад стрэхі,
Ці голад, ці холад, ці смутак у хаце,—
Ня йдзі да палацу шукаці пащехі!—
Там толькі пачуеш зласьлівия съмехі.
Ой, раю—ня рвіся к багатым, мой браце!

Ня рвіся к багатым ты, доляй убогі,
Ня нойдзеш сэрц братніх, дзе толькі багацьце!
Там будзеш сабой вышіраці парогі,
Табе, як сабацы, косьць кінуць пад ногі...
Дык слухай! ня рвіся к багатым, мой браце!

Багаты гуляе, адзеты і сыты,
Багатаму цэлы век съвята па съвяще,—
Ты-ж вечна працуеш, век потам абліты!
Дык будзь чалавекам, бо ты-ж не забіты!
Падшэптаў багацьця ня слухай, мой браце!

Аб'яднаніе душаў
В пагарашті ў пагарашті.

На пагарашті пагарашті
На пагарашті пагарашті
На пагарашті пагарашті
На пагарашті пагарашті

Я К І Я

Сыты, раскормлены,
Вясёлы вечна,
Сильны над стан,
З трудоў слабейшага
Жыве бясьпечна,—
Гэта—ваш пан.

Худы, прыгорблены,
Працай съязгани,
Ў вобуві з лык,
Холадам, голадам
Век катаваны,—
Гэта—мужык.

Думы будзены
Як памеркі скрэбі.
Эй, ханакі, даратаць
На дасцею начину сцену
Усе гэта нудзі.
Знучы ходи ти вказы
І я пі і я сі:
Наша гайдуні смехам,
І сіні засыпаны
Ляло відрада тух—
Тысяч земля туды
Каса працай саскі
Знучы замены нуды
Пісці відносятіх
Успыхамі заскакі
Прынімаю тух—
Каб не заскакіші.

ДУЖЫЯ І СЛАБЫЯ

На балі жыцья шумнага
Ня ўсім адзін абед,—
Для дужага і слабага
Не адналькоў прывет.

Сядзіць дужы з павагаю
За бесядным сталом,
На күде ён пасаджаны
Жыцьцём-гаспадаром.

Прынукай, просьбай дужага
Частуюць у стале,
І чарка прад ім поўная,
І служаць яму ўсе.

Дзе-ж месца, дзе слабейшага,
Загнаных месца дзе?
К парогу з страхам ціснуцца;
Яны—не ў грамадзе.

Аб'едкі з стала дужага
Э пагардай і мовырнуць,
І дужым недапітую
Ім чарку паднясуть.

Зайграла гучна музыка,—
Пайшоў дужы гуляць,
На гэта-ж толькі слабая
Э-паза вуглоў глядзяць.

ПАШКАДУЙ МУЖЫКА!

Пашкадуй мужыка-бедака,
Ты, што вечна адзеты і сыт,
Пашкадуй—не адсохне рука,
Бо яму съвет да шчасьця закрыт

Як асен'няя нач, як туман,
Цёмны сам, цёмна ў хатцы крывой;
На пляоч абарваны лахман.
Ногі ўкручаны цвёрдай лазой.

Холад, голад, хваробы цярпіць
Ён за кроў і за працу сваю.
Прыдзе ў хату—ў парозе стаіць,
За стадом яго месца—з краю.

І ласкавых ён слоўцаў нідзе
Не пачуе, ня кінуць яму;
Не ўспаможа нікто у бядзе,
Ня дасыць хлеба і дроў на зіму.

Пашкадуй-жа ты, брат, мужыка,
Каб было яму жыць весялей!
Пашкадуй—не адсохне рука,
Пашкадуй, не чакай, а хутчэй!

Пашкадуй, бо з яго цемнаты
Кожны рад карыстаць заўсяды;
Пашкадуй ты яго, сіраты,—
Бо на съвет многа прыдзе бяды.

Бо за крыўду сваю адамсьціць,
Сьвіням будзе крыві не пабраць!—
Адамсьціць, аж зямля задрыжыць,
Аж віхры зашумяць, загудзяць.

КЕПСКА...

Кепска, браткі, жыць нам стала!
Няма шчасъця, добрай долі;
Калі хлеб ёсыць—няма сала,
Хоць гарәлкі дык даволі.

Ой, гарәлка, як з крыніцы,
Да нас цягам прыплывае;
І п'е кожны, ня журыцца,
Хто які грош толькі мае.

П'юць усе, хоць бядам дома,
Хоць лълюць сълёзы жонка, дзеці.
Хоць хлеб—зёлкі ды салома,
І таго няма у клеці...

П'юць, хоць грош крывавым потам
На гарәлку здабываюць;
П'юць, хоць посьле дзе пад плотам
Сваю долю праклінаюць...

жноўда—іхойда вэ
хазіні—іхойда ві
—іхойда дзакоўт А
хазіні халот дзі
оудуд міаодок міякі Г
міаодок ўд міякі юТ
іхойда ві-шнукуд аноХ
бозаю да як арасяла Г
іхойда ўт шнедуд аноХ
іхойда ўт шнедуд аноХ
міаодок ўд міякі юТ
іхойда ўт шнедуд аноХ
арасяла ўт шнедуд аноХ
міаодок ўд міякі юТ
іхойда ўт шнедуд аноХ
арасяла ўт шнедуд аноХ

ГАРЭЛКА

Атрутай маю
Хто стаў заліваща,
Астаўце надзею
Мець шчасьце у хатцы.

Мець шчасьце, багацьце,
Жыць згодна з раднёю,
Спакою зазнаці,
Ня плакаць душою.

Я з дзеткамі, з жонкай
Дзенъ кожны паваджу,
Зазнаща з палонкай
Пад'юджу, параджу.

Маёй як атрутай
Душу атуманіш,
І мысьлі паплутаў,
І съветла ня глянеш.

Ўсе людзі—дружочки,
Ня людзі—анелі!
Адрокся-б сарочки,
Каб толькі хацелі.

Такім добрым будзе
Той п'яны бяз меры,
Хоць будуць-жа людзі
Глядзець, як на зывера.

Хоць будзеш ты горай,
Як зывер, выглядаці,
О, зывер без пакоры,
Што шоўбы кроў ссаці.

На лоб павылазяць
Чырвоныя вочы,
І воблік твой сказяць,
Твар плямы абскочаць.

Расхрыстаеш грудзі
Ты, п'яны гуляка,
Язык-жа твой будзе
Брахаць, як сабака.

О, дзікім, о, страшным
Зраблю без прагляду.
Га! бойся, няшчасны,
Быць пад маёй ўладай.

Сягоныня шчасльві,
Як мною зальлешся,
А заўтра, о дзікі!
Піць больш заклянешся.

І каяцца будзеш,
Мяне праклінаці,
І сам сябе злудзіш,—
Карчомкі ня знаці.

Парваць-жа ня меціў
Маіх, брат, кайданаў,
Праходзе дзень трэці,
Ты йдзеш ужо п'яны.

Атрутай маею
Хто стаў залівачца,
Астайце надзею
Калі-будзь расстатаца.

— — — — —

ЧАГО НАМ ТРЭБА

Трэба нам, трэба перш-на-перш хлеба,
Хлеба, каб стала на цэлінкі год,
Дроўцаў палена, конікам сена,
Капейку якую сабе на зварот.

Трэба нам, трэба, як сонца з неба,
Лепшы, даўжэйшы зямелькі шнурок,
Сытай скацінкі, новай хацінкі,
Каб красаваўся пры хатцы садок.

На сьвята скварку, часам і чарку,
Булкі і сыра гасьцей частаваць,
Цэлы адзетак, кніжак для дзетак,
Трэба нам школы па вёсках прыдбациь.

Роўнай дарогі, ботаў на ногі,
Мультану жонцы на лепшы капитан;
Жыць съмела ў хатцы і не баяцца,
Каб не ганялі у воласць, у стан.

Доктара трэба, шпіталь нам трэба,
Дарма лячыліся-б дзе бедакі,
З торбай-жа ў старасць каб не цягнуцца,
Трэба устроіць прытулак такі.

Ой, многа, многа для вёскі ўбогай
Трэба ўчыніці, каб добра жыла,—
Ня плакаць толькі, ня раніць болькі,
Болькі, якую нядоля дала.

Працай ўсё зможам, новы быт зложым,
Гора затопчам сільнай нагой,
Зможам нядолю, зможам няволю,
Съветач запалім шчасця свайго!
Зъясьнеюць ночы, высахнущы вочы,
Зълітая горкай бядноты съязьмі;
Голад загіне, бяда пакіне!
Долю мець будзем,—эй! будзем людзьмі!

ЛЮБІМОСЬ, МАЕ СУСЕДЗІ!

Любімось, мае суседзі!

Кіньма сваркі, звадкі;

Жыйма, як родныя дзеци

Аднэй нашай маткі!

Што ты маеш з сваёй звадкі,

З дзікай ненавісьці?

Людзі толькі насьмяющца,

І ўсёй тэй карысьці.

Людзі толькі насьмяющца,

Урагі скарыстаюць,

Над душой чорт запануе,

Ўнукі цябе злаюць.

А пачнема жыці ў згодзе

Ў пачцівай, харашай,—

Знойдзем долю, знойдзем волю,

На зваротак—гроши.

Урагом нашым прыступіца

Трудна тады будзе,

Ды ў суседзяў ласку маюць

Згодлівыя людзі.

Дык любімася, суседзі!

Кіньма сваркі, звадкі;

Жыйма, як родныя дзеци

Аднэй нашай маткі!

ШЧАСЬЦЕ

Мы гонімся часта за мараю блуднай,
Якая ў нас шчасьцем завецца,
Дый трудна яе нам злавіці, ой трудна,
Хоць блізка, туж блізка, здаецца...

Аднымі рай-шчасьце завецца багацьце,
Што съвеціцца гроши машонкай;
Другімі—парадак і згода у хаце,
А іншымі—ўдалая жонка.

Той рвецца да славы шырокай, вялікай,
Той—жыці нязнатна, як дзеци;
Той—песьняй азывацца нявойскай і дзікай,
Той—родную думку запеци...

І роім у думках так цэлымі днямі,
Ды шчасьце ня роіцца ройна...
А сълёзы другіх, што ліющца прад намі,
Ці-ж могуць даць спаць нам спакойна?..

ЗАСЬВЯЩІЛА ЦЯПЛО...

Засьвяціла цяпло бліскам радасьці яснай,
Разбудзіла ўесь съвет ад зімовага сну;
Эх, напрасна віхор енча ў плоце, напрасна:
Бачым съветласьць кругом, бачым сонца-вясну!

Як з вадзіцы съянцонай нячыстая сіла*),
Палляцелі расстаўшы і сънег і мароз;
Вясна холад змагла, вясна съвет ажывіла,
З вясной меней на съвеце і смутку і сълёз!

Ва ўсіх шчасьце на твары вясёлкай гуляе,
Ды ахвоціць да працы, да праўды съятой,
Невясёлья думы і сны разганяе,—
Аж так хочацца жыць усяёю душой!

Аж так хочацца жыць і жывую надзею
Калыхаць у души, думку съніць аб адном:
Што вясна наша гора, як сънег і завею,
Пахавае ў раце, спале сонца агнём!..

— і ёдваты віхор А

— съвето і хвастаць міл

— віхор і віхор Б

— віхор і віхор В

— віхор і віхор Г

— віхор і віхор Д

— віхор і віхор Е

— віхор і віхор Ж

— віхор і віхор З

— віхор і віхор І

— віхор і віхор ІІ

— віхор і віхор ІІІ

— віхор і віхор ІІІІ

— віхор і віхор ІІІІІ

— віхор і віхор ІІІІІІ

— віхор і віхор ІІІІІІІ

— віхор і віхор ІІІІІІІІ

— віхор і віхор ІІІІІІІІІ

— віхор і віхор ІІІІІІІІІІ

*) З вадзіцы съянцонай нячыстая сіла — поэтичны образ, ужыты аўторам у сымболічным сэнсе, акрасъляючы слу новых ідзі у змаганьні з рэакцыйнай Звычайнай спосаб абмінцу конкретны выказ ад кары царскай цэнзуры. Ред.

ВЯСНА

Ой, вясна, ой, вясна!
За душу ты мілей,—
З табой доля ясна,
З табой жыць весялей!

Як зъявілася ты,
Лес іначай шуміць;
Узлажыўши лісты,
Як пан думны, стаіць.

Ты зялёной травой
Скрыла чорну зямлю,
І прызвала сабой
Усіх к працы, к жыцьцю.

Гоман птушак-пяюх
Лълеца ў вуши твае,
На жалейцы пастух
Галасіста пяе.

Чуць заняўся усход
Неба яснай зарой,
Прэ на поле народ
З бараной і сахой;

Працавітай рукой
Засявае шнурок...
Ой, радзі, божа мой,
На пацеху хлябок!

А далей паглядзі,—
Там дзяўчаткі стаяць,
І з дзяўчачай грудзі
Песьні громка ляцяць.

Адным словам, кругом,
Вясна, права тваё!
З цябе долю бяром
І салодзім жыцьё.

Засьвяці-ж ты, вясна,
Сваім бліскам для нас,
Калі сэрца, душа—
Сьпяць у чорненъкі час!

Засьвяці, калі мы
Абліёмся сълязымі,
Разбудзі нашы сны!
Душу, сэрца вазьмі!

Сеі і ў дзюгі-шар,

Там снве зраты

І прынчылай сістры

Там—снічок хунакі

Скакі мяд развой;

Там ходзіць скіціка,

Лялечка блеє—

Там градкі дзялчыни

Поле ды пне;

Бачы підарашы,

Бачы тата ўсе

Лумкай толькі-жы

Міркоўціца лампушы.

мотуда, мінда, А

Бекан, дзеса, Б

мінад, слад, Е

З ПЕСЕНЬ АБ ВЯСЬНЕ

Свяціла сонца, птушкі пелі,
Была вясна ўжо дзъве нядзелі,—
Гняздо клаў бусел-клекатун;
Лясы ўжо пукаща хацелі
І песні весела шумелі;
Шукаў ахвяр сваіх каршун.

Але зьбірацца сталі хмары,
Крукі паселі на папары,
Запеў а полудні пявун;
І сівер з поўначы павеяў,
Сынягамі ўсю зямлю абсеяў;
Азябшых птушак б'ець каршун.

І будзе так са дзъве нядзелі:
Заціхне птушчына капэля,
Замоўкне бусел-клекатун,—
Ажно устане зноў з пасьцелі
Цяпло—і съвет сабой засыеле,—
Загіне з выстралу каршун.

Чудо замірало усход
Неба когдай зорой,
Пре не поле народ
В бараноў

Працягай рукой
Зісконе шнурок...
Ой, ридай, божа мой,
На шнеку хадбок!

А дзай пагайду
Да штурку вінчы
Да паднімай рукой
Песни російко-сяр摒у

ПАДАРОЖНЫ

Цягненца, пляценца
Падарожны ў даль,—
Няма дзе падзенца,
Душу мучы жаль.

Ношка за плячымы,
Кіёк у руках,
Сінцы пад вачымы,
Млявасць у нагах.

Чакае з трывогай
Ночкі, летніх бур;
Сыцеленца дарога,
Як вясковы шнур.

Па бакох бярозкі—
Прысады стаяць,
Далей—поле, вёскі
Родныя відаць.

Там—плех сенажаткі,
Пасевы, папар;
Там, як бабкі, хаткі
Селі ў доўгі шар;

Там снуе араты
З крывуляй-сахой;
Там—смычок зубаты
Скача над ральлёй;

Там ходзіць скацінка,
Авечка бляе,
Там градкі дзяўчынка
Поле ды пяе.

Бача падарожны,
Бача гэта ўсё,
Думкаю трывожнай
Маркоціць жыцьцё.

Гэй, вы, хаткі, поле!
Вы, людцы мае!
Гэй, ты, доля, доля,
Дзе ласкі твае?

Мільёны загонаў
Зямелкі ляжыць,
Хацінак мільёны
На зямлі стайдь.

Чаму-ж мне, каледы,
Лета ці зіма,
Чаму-ж мне падзеца
Ніяма дзе, ніяма?

Цягненца, пляшенца
Падарожны ў даль;
Сэрца плача, рвецца,
Душу муча жаль.

Чаму-ж мне падзеца

Там—чырвоныя

Там—чорныя

Красавіца

Там—хвоя да сасна,

Алеяў

Там—травы да

Плюш

Дзікоўда да

Бягчыў

Нижненіць да

Эцапам да

ПРЫ СКАЦІНЕ

Яшчэ і сонца ня ўзышло
Людзей на днеўны труд будзіць,—
Тру-гу, тру-гу! на ўсё сяло
Труба пастырская гудзіць.

Тру-гу, тру-гу! ўставай,
Хто жыў, адзін, другі,
Вароты адчыняй,
Скаціну выганяй!
Тру-гі, тру-гі, тру-гі!

Ўстае сяло на трубны гук,
Сьпяшыць к жывёліне сваей,
І вот раздаўся рык і грук
Кароў, авечак і съвіней.

Тру-гу, тру-гу! ідзі
На поле, на лагі,
Скацінка, і глядзі,
Тэй тая не бадзі!
Тру-гі, тру-гі, тру-гі!

Ідае ўсё войска на папар;
Прышло, скланіла галаву,
І дружна, дружна мал і стар
Скубець вільготную траву.

Тру-гу, тру-гу! дзяры
Травіцу з-пад нагі;
Даждаўшыся пары,
Нап'ешся ты вады.
Тру-гі, тру-гі, тру-гі!

Скубець скаціна, а пастыр
Пасе, пільнуе ад ваўка,
Снует вакол, удоўж і ўшыр,
То цёлку злае, то быка.

Тру-гу, тру-гу! з трубы
На съвет шырок, даўгі
Мкне адгалос грубы,
Аж стогне лес, дубы.
Тру-гі, тру-гі, тру-гі!

І вось наеўся ды ідзе
Рагаты сыты полк у хлеў,
Пастух за ім у грамадзе,
Але пастух ці сыйт, ці еў?

Тру-гу, тру-гу! й ня съніў...
Пастыр—слуга слугі,
Свой полк кармі-пасі,
Сам посьле пад'ясі!
Тру-гі, тру-гі, тру-гі!

К А С Ъ Б А

Бяжыць час дзень за днём,— скуль вазьміся, Пятрок
Налящеў і пагнаў к касьбе жыва людзей;
Пайшлі ў ход малаток і каса, і бруск,—
Стукі-брязь, маху-шась, а дружней, а бардзей!

Сьвішчуць косы ў траве, праста дзіва, гульба;
Размахаліся руکі, ўзыгралася кроў,
Сонца паліць агнём, пот ліеща з ілба—
Абмахнуў рукавом, ды і далей пайшоў.

І пракос у пракос вырастает, як стой,—
Пан з карэтай-бы пэўна праехаў між іх.
Эх, аддаўся рабоце люд бедны з душой!
Калі есьць, як бог даў, як рабіць—за траіх.

Махай дружна касой, пакуль згіне раса—
Куй жалеза, пакуль не астыне яно!
Рэж аселіцу, брат, калі зрэзаў гумно,
А там далей—на лог няхай мчыцца каса.

Люба выйсьці, прайсьці па лагу, па гумне:
Гоман нейкі стаіць, сенам пахне укруг;
Ляжыць трупам трава, як народ на вайнে,
А ў траве конік шастает, радуе слух.

Вось падвяла крыху. Жыва бабы на лог!
Трэба скошанае разьбіваць, аграфаць.
Сюды-туды!.. глядзі, ўжо пракосы ў валох;
Глядзь... і копамі ўбраі усю сенажаць.

Дружна йдзі, бедны люд, калі сонца к касьбе
Кліча з неба ды голадам мучыся ты;
Рэж траву, дабывай долю сілай сабе,
З часам выйдзеш і ты з беднаты, з цемнаты.
Дружна йдзі, бедны люд, і з зары да зары
Працуй, біся, ня гніся пад лямкай цяжкой,
І за праўду сваю, дачакаўши пары,
З касой вострай сваёй дружна, съмела пастой!

К А С Ц У

Стукі, стук, стук, малаток!

Кляпі коску, мужычок,

Кляпі востранька сваю,

А я песеньку съяю.

Гоп, гоп, гоп!

Я табе съяю.

Быў даўней народ хітрэй,

Ня знаў стрэльбаў, дык аей!

Коскі шаблямі былі,

Ваяваць з імі ішлі.

Гоп, гоп, гоп!

Ваяваць ішлі.

Касу ў шыйцы адагне

І насадзіць, і махнє;

Съмерць таму, хто ня зышоў:

Касой рэзалі ўрагоў.

Гоп, гоп, гоп!

Рэзалі ўрагоў.

І гарматаў быў ня страх,

Грамада вялікі гмах:

Адзін ляжа, сто ідзе,

А хто-ж роўны грамадзе?!

Гоп, гоп, гоп!

Роўны грамадзе?!

Дык і ты касу вастры,

І так хутка—раз, два, тры!

Ідзі з ёю на вайну,

А я іначай пець пачну.

Гоп, гоп, гоп!

Пець інакш пачну.

На вайну з травой ідзі,
Касі гладзенька, глядзі!
Пяруны грымоты б'юць,—
Ты касі, адважным будзь.

Гоп, гоп, гоп!

Ты адважным будзь.

Пяюць птушкі пад вакном,
Лепшай долі даўно жджом...
Ну, досьць коску ўжо кляпаць,
Час з калодкі уставаць.

Гоп, гоп, гоп!

Час ужо ўставаць!

А ёсё даўніе часы
Весна-лето-осень-зіму

А ёсё даўніе часы
Скіпетр-тавар-жонка-грохочы

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

А ёсё даўніе часы
У таго саюза якою-ак носіла

А ёсё даўніе часы
Пот-таго саюза якою-ак

А ёсё даўніе часы
Земля-жывіца якою-ак

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

А ёсё даўніе часы
У таго саюза якою-ак носіла

А ёсё даўніе часы
Пот-таго саюза якою-ак

А ёсё даўніе часы
Земля-жывіца якою-ак

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

А ёсё даўніе часы
Весна-лето-осень-зіму

А ёсё даўніе часы
Скіпетр-тавар-жонка-грохочы

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

А ёсё даўніе часы
Пот-таго саюза якою-ак

А ёсё даўніе часы
Земля-жывіца якою-ак

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

А ёсё даўніе часы
Весна-лето-осень-зіму

А ёсё даўніе часы
Скіпетр-тавар-жонка-грохочы

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

А ёсё даўніе часы
Пот-таго саюза якою-ак

А ёсё даўніе часы
Земля-жывіца якою-ак

А ёсё даўніе часы
І мі ўсё жнів'е

ПЕСНЯ ЖНЕЙ

Пагнуўшы ў крук худыя сьпіны,
Сярпом махаючы крывым,
Мы, жонкі, ўдовы і дзяўчыны,
Пры доўгай постаці стаім

І дружна жнём,
І паддаём
Адна аднэй
Ахвоты больш,
І песньню жаласна пяём.

Асобна кожную загонам
Нас надзяліў пан-дабрадзей,
А над усімі злы аконам
Стайць, ганяе жаць бардзей.
І мы ўсё жнём і г. д.

Агніста сонца прыпякае,
Ў губах язык засох, як косьць,
Пот горкі вочы залівае,
Змачыў кашулю ўсю як ёсьць.

А мы ўсё жнём і г. д.

Серп прыбаўляе ранаў косых,
Павеку рэжуць асыцюкі,
Як п'яўкі, смокчуць кроў з ног босых
Аржоння вострыя сукі.

Але мы жнём і г. д.

Мы жнём, растуць снапы і мэтлі,
Мы жнём людзям, адно пабач:
Гаротным нам хоць лезь у петлі:
Працуй на полі—дома плач.

І ўсё-ж мы жнём і г. д.

Гэй, жнема, бабкі і дзяўчынкі,
Гаруйма: гора—не напасьць;
Пан справіш гучныя дажынкі:
За пот, кроў, сълёзы—водкі дасьць!

Мы будзем піць,
Як гора п'ём,
Паноў хваліць,
І дружна ім
Скрозь сълёзы песнью праяём.

ЗАХАД СОНЦА

За нязнаную
Даль пахмурную
Закацілася
Ясна сонейка.

Ой, пара, пара
Табе, добрае,
Адпачыць пайсьці,
Посьле дня ўсяго.

Находзілася,
Нагулялася
Над зямелькаю
Па-над крыўданаю.

Бачыць трэ' было,
Каб уродаю
Ніва ўбогая
Убіралася.

Сагрэць трэ' было
Бяспрытоннага,
Сылёзы высушыць
Абнядоленым.

Усыміхаціся
Үсім замучаным
Доляй-радасьцяй,
Воляй-сокалам.

Посьле гэтакай
Працы-мачыхі,
Спачынъ, сонейка,
Там за горамі.

І на заўтра ўстань
З новай сілаю,
Узынімі агні
Ў сэрцы стухшыя.

Распалі агні
Веры ў будучнасьць,
Што дзён лепшых мы
Дачакаемся.

Ц можа панер зот узадень
Чарне вады зноілі ам
Сынег зоры зоры
Улетку граду зоры
А зоры
А зоры
То зоры
Сажи зоры
А зоры
Свей зоры
Ты зоры
А зоры
А зоры
А зоры
— Рады, памім, бокал — сукеник
І мы слушаць узвесці ролю
А з зоры, што добрага севу
Заброупь хату ў хобрую усю

ВЫЙДУ...

Выйду я, выйду
З лубкай сваю
І шнур вузенькі
Густа абсею.

Густа расьцею
Эбожжам зярністым
Па гэтым полі
Па камяністым.

Мо' блісьне доля
Над маёй нівай
І пагадліва,
І урадліва.

Агрэе ў холад,
Скропе ў пагодзе,
Буйна і спорна
Шнур мой уродзе.

Сажну увосень,
Як будзе сьпелы,
Хопіць мне хлеба
На годзік цэлы.

С Я Ў Ц У

Збліжаеца лета к адходу,—
Дзе-не-дзе зъляцеў ліст чырвоны;
Павесіўши лубку на шыі,
Выходзе сявец на загоны.

І поўнай мазолістай жменяй
Жытцо па ральлі раскідае,
Хавае ў зямельку надзею,
Што возьмем з сяўбы?—не згадае.

Ці можа цяпер вот, увосень,
Чарвяк яго працу падточыць,
Ці сънег у разводзьдзе падпaryць,
Ці ўлетку грады падрузгочаць.

Ці зынішчыцца ў пуньцы пажарам,
Ці так ад якой-будзь прыгоды.
Такія, ах! горкія думкі
Сяўца абсядаюць заўсёды.

А ён не зважае на гэта,
То ўвосень, то цёплай вясною
Арэ, барануе і сее
Сваёй мазалістай рукою.

Тут кожны, сяўца хто пабача,
Стары ці малы, ці кабета,
— Радзі, памажы, божа!—кажа,
А лёгка-ж на сэрцы чуць гэта!

— Радзі, памажы, божа!—скажам
І мы сяўцом ўсякага роду,
А з зерня, што добрага севу,
Зъбяруць яны й добрую ўроду.

ВОСЕНЬ

Эй, восень, восень,
Скуль ты ўзялася?
Песьняй няўдалай
Так разъяглася?

Хоць адным шчасьце,
Восень, прыносіш,
Для другіх жудка
Горам галосіш!

Для адных ясна
Цяпла навееш,
Лінучь багацьцем
Не пажалееш.

Збожжам насыплеш
Поўна аруды,—
Будзе, ой, будзе,
Золата груды.

Дзіка-ж ты б'ешся,
Восень, аб шыбы
Беднай мужыцкай
Хаткі-сялібы.

Хатка старая
Стогне, трасеца,
Туж-туж бясьсильна
Рухне, здаецца.

Бедныя людцы
Крыюцца ў хатцы,—
Страшна ім страшна
З холадам знацца.

Дзеці худыя
Туляцца к печы:
Босыя ногі,
Голыя плечы.

Да іх палезла
Ніткі сукаці
Ў зэрбнай спадніцы
Хворая маці.

Ўсеўся на лаве
Згорблены бацька
І ўвесь аддаўся
Думцы бядацкай.

Вот нібы восень,—
Думае гэтак,—
А тут няма, бач,
Хлеба у дзетак.

Цэлае лета
Біўся, ня жарты,
Ну і труды ўсе
Што былі варты?

Хоць шнур вузенкі,
Ня дасьць шмат хлеба,
Ды чынш вялікі
Выбраці трэба.

З поля забраў вось
Коп пяць бязмала,
Як зямлаций-жа,—
Воласьць забрала.

Ну, засталося
Ад чыншу нешта,
Бач, магазынъік
Вывалак рэшту.

Вось і жыві тут,
Будэй ты шчасльівы,
Будэй ты багаты
Восенний з нівы.—

Холад у хаце,
Голад у хаце,
Ды во й скацінцы
Корму ня хваце.

Кепска, эй, кепска
Жыці ў няволі,
Ня лепей жыці,
Як няма долі.

Гэткія думкі
Мучаць старога...
Бедны, гаротны,—
Шкода такога.

Каля хатнікі-ж
Вечер заводзе:
Знай ты, няшчасны,
Стужа надходзе.

Знай ты, няшчасны,
Знай ты, убогі,
Будзеш марозіць
Рукі і ногі.

Да места возік
Дроў будзеш везьці,
Сівер табою
Будзе ўсё трэсыці.

Будзеш калеці
Ночкай у полі,
Каб здабыць дзеткам
Хлеба, круп, солі.

Вуши счастнеюць,
Плечы спацеюць,
Ногі у лапцях
Акачанеюць.

Будзеш ты сеяць
Сылёзы па полю
Дый праклінаці
Горкую долю.

І змучан гэтак
Працай, марозам,
Знойдзеш магілу
Недзе пад возам.

СПУСТАШЭНЬНЕ

Га, чаго, вятрыска,
Так узбунтаваўся
І над вёскай блізкай
Ты не зылітаваўся?

Ці цябе ўгнявілі
Людэй або неба?
Ці тваёй злой сіле
Выкупу патрэба?

Пазрываў салому
І шчыты з хацінак;
Зрабіў кучы лому
З хляўчукоў, з адрынаў.

Што цяпер пачаці?
Бедны люд вясковы!
Холад будзе ў хаце
Панаваць зімовы.

Будуць над калыскай
Плакаць бацька, маці
Дый цябе, вятрыска,
Праклінаць, пытаці:

Чаго, пеклаў цёска,
Так узбунтаваўся
Дый над блізкай вёскай
Ты не зылітаваўся?

Ваўші па сиренках шапочкі
І пісакі і дыкі
І жутка рашчатынка
Матылькам шысьдом.

Капека, як жаңа
Жыңі үшінде.

ОЙ, ЧАМУ НА ХАТЫ ГЭТЫЯ?..

Ой, чаму на хаты гэтыя
Зышла восень з халадамі,
Калі людцы не сагрэтыя
Трасуцца пад лахманамі?!

Ой, нашто, нашто няшчаснага
Парадзіла мяне маці,
Калі долі, шчасьця яснага
Не магла з жыщыцём мне даці?!

Цяжка з віхрам жыщыця біціся,
Горш, як з бурай хвойцы ў полі,
Дый цяжэй жыщыця пазбыціся,
А яшчэ цяжэй—нядолі!

ЗІМА

Прышла зіма халодная,
Нягодная зіма,—
Цярпі, зямелька родная,
Няма жыцьця, няма.

Прыцьмілась сонца яснае,
Прыціх шум баравы;
На полі пустка страшная—
Ні збожжа, ні травы.

Сынег белы мёртва съцеленца
Пасъцеляй грабавой,
Сапе, шуміць мяцеліца,
Мяце сынег, як мятлой.

Мароз, як кат бязжаласны,
Ў лёд рэчкі акаваў,
Стральбой сваёй бязрадаснай
Па съценах біць пачаў.

Стральбой сваёй праклятаю
Ў лёт слабых птушак б'е,
Пры хаце і за хатаю
Спакою не дае.

Хавающца ў будоўліны
Жывёла і народ,—
У сынег зямлі абноўленай
Ня міл для іх паглед.

Ваўкі па съцежках шляюща
І nochкаю, і днём,
І жутка разълягающца
Магільніцкім выцьцём.

О, гора падарожнаму
Іх стада напаткаць!
Ня жыць неасыярожнаму,
Радні не аглядадзь.

І вырвудь вочы ясныя,
І выхлебаоудь кроў,
І пойдудь далей, страшныя,
Шукаць ахвяр ізноў.

Ой, жудасна-халодная
Узгулялася зіма,
Цярпі, зямелька родная,
Няма жыцьця, няма.

Цярпі, старонка родная,
Мучэнне пі да дна,—
Міне зіма нягодная
І ускрэсіне зноў вясна!

Цікавы ўспамін
З яго бытага
Сцягавога савета
Па супрацьнікі

Цікавы ўспамін
З яго бытага
Сцягавога савета
Па супрацьнікі

Х — вішнівіні
Ж — доўга і сен
А — сені самі ўсіх
Н — як як як

Вішнівіні
Л — сені
І — сені
М — як як як

множ тільк холад з муз ашодні
жодн—ночкі кі

Янкаль дат ашагды моялп да

МАЯ ХАТКА

І старая, і крывая
Хатачка мая,—
Уся зълеплена, як будка,
З аднаго гнільля.

На страсе, як на балоце,
Зрос зялёны мох;
Каты, часам і сабакі
Лазяць па вуглох.

Па дзъве шыбы у ваконцы
І тыя з лучын,
Адны нізенькія дэйверцы,
Ганачак адзін.

І ў сярэдзіне у хатцы
Бедна, хоць ты плач:
Непачэсна выглядае,
Бо я-ж не багач.

Яе съцен не склютавана,
Няма ў ёй съятліц,
З друзу выбіта падлога,
Столь яе з драніц.

Як увойдзеш,—пры парозе
З гліны печ стаіць,—
На ўсю хату, як вураднік,
З-пад ілба глядзіць;

А пад печкай—маіх курак
Хаткі-катухі,
Там, як трэба мне ўставаці,
Пяюць пятухі.

Напроць печы з дэзвюх пліт жорны,
Ля жарон—палок;
Над палком тарчыць пад бэлькай
Коска і бруск.

На куце пад абразамі
Стол стаіць, як пан;
Дэзве пры ім таўстыя лаўкі
І адзін тапчан.

Дык во, знайце-ж маю хатку,
Родную маю!—
У ёй цэлы век жыву я,—
Ем, працую, сплю.

Хоць старая, хоць крывая,
Э аднаго гнільля,—
Не аддам яе нікому,
Бо яна мая!
Бо яна мая!

С А Х А

Друг мой неадчэпны,
Саха ты крывая,
Хоць корміш съвет цэлы,
Сама-ж век худая.

Вяровак, жалеза,
А дрэва найболей
Пайшло, каб пажытак
Э цябе быў у полі.

От рэзыні-нарогі,
Паліцу ўзынімай-роль
Мне выкаваў ў кузыні
Э жалеза каваль Сроль.

Палічнік, прыполак,
Падсошнік-крывуля
Прыладжаны мною
Э дубочка-сынулі.

На пласе з бярозы,
Ў рагач увязанай
Падвоямі туга,
Нарогі ўзагнаны.

Рагач-жа яловы—
Ў ём мыліца ўбіта—
Э ярмом змацаваны
Прызьмом з дубцоў вітым.

Ў ярмо і кульбакі
Капаняя ўткнёны,
А так-же й занозы
На ўсе дэзве староны.

Такіх вось прыладаў
Сабраць сасе трэба,
Каб здатнай была ўжо
Дабыці нам хлеба.

Як гэта ўсё ўмелай
Рукой і здаровай
Прыўёў да парадку,
І сошка гатова.

Валоў запрагаеш,
Кульбакі прымерыш
І—валь баразною!
К сабе Бур, к сабе Рыж!

К сабе Бур, к сабе Рыж
Ідзі, сошка, ёмка,
Мы-ж гора забудзьма,
Запейма а громка.

Запейма, як дужы,
Каб съвет аж затросцяся,
На ўсе каб староны,
Як гром гул разынёсся...

Ты, сошка, худая,
Я пан твой—араты,
Век бедны, галодны,
Хоць пан наш багаты.

інтоэ Ляедою яR
іавтуа юшвА
зэУ кагатэд ылж
БАБУЛЬКА іапція вілак

Не праклінайце ~~хіеоп~~ І
Лапцяў ліповых, ~~віон~~
Не пагарджайце ~~кіома~~
Лапцяў лазовых. ~~віком~~

З імі шануйце
Цяжкую працу,—
Лапатнік корме
Пана з палацу.

З часам-жа лапці—
Гаю, ой, гаю!—
Выпра дастатац
З нашага краю.

Людзі абуоць
Боты, камашы;
Прыдзе загуба
На лапці наши.

Але адзін хоць
Мусіць застасца,
Ў цэркве завісьне
Дый на падкладцы.

Вушкам, аборай,
Скурай пад сподам
Памяткай будзе
Прышлым народам.

Будзе ён съведчыць,
Як у няволі
Кепска жывецца
Ў хаце і ў полі.

Як людзей сотні
Лапці цягалі,
Каб багачы ўсе
Ў золаце спалі.

І пройдуць леты,
Многія векі,
Зъменяцца людзі,
Можа і—рэкі.

Лапаць-жа будзе
Ў цэркве вісесі,
Люд аб ім будзе
Песенкі пеци.

БАБУЛЬКА—ПРАДАЎЧЫЩА ЗЁЛАК

У Менску на рынку,
У канцы агароды,
Бабулька старая
Садзіцца заўсёды.

Усякія зёлкі
На рынак прыносіць,
І людцаў прахожых
Купляць у ёй просіць.

Ляжаць перад бабкай,
Ці вечар, ці ранак,
Пучкі дзівасілу,
Чабор і румянак.

Ад кожнай хваробы
Ё зёлкі, карэнъне;
Лячыць можа імі
Падвей, парушэнъне.

І любчыку нават
Дасьць вам пад сакрэтам,
Ды наўча, як зводзіць
Любізьнічкам гэтым.

І ўсякіх, усякіх
Дастанецце лекаў,
Якіх толькі людзі
Ня зналі ад векаў.

Шмат летак бабульцы:
Трасуцца ўжо руکі—
Ёсьць пэўна унукі,
Э! нават праўнукі.

Усяк ёй жылося
На съвеце на божым—
І смутна, самотна,
І з хлопцам прыгожым.

І сълёзы ліліся,
І песьні зывіелі,
Малойцавы грудзі
Туліа ў пасьцелі.

Ды ўсё-ж праляцела,
Як яснай маланкай;
Съпяць думкі і песьні,
Ў магіле съпіць Янка.

Эй, моладасьць-радасьць
Мінула ўдалая!
А старасьць-няўдаласьць
Ніяк ня мінае.

І кепска бабульцы:
Сівая, худая,
Брак сіл працаваці,
Дык зёлкі зъбірае.

Нясе іх да Менску,
На рынку садзіща,
Збывае і вучা,
Як трэба лячыща.

А можа паможа
Душы хоць адной дзе,
І праца бабулькі
На марна ня пойдзэ.

СТАРЦЫ

З торбай кожны, з думкай важнай:
„Дадуць—не дадуць“,
Даўным съследам дзед за дзедам
На кірмаш ідуць.

Як дарога к хаце бога,
Або й так аб што,
Ня пытаюць, добра знаюць,
Звон пачулі—й до!

Быццам горбы, іхні торбы
Выдаюць парад;
На кірмашы старцы нашы
Садзяцца урад.

Кожны прэцца ў лепша месца...
Чуй! аж во калі,
Утройцы, ўпарцы хрыпла старцы
Песьню завялі.

Там той з лірай у трывіи
Струны задае,
Той з кантычкі, той з прывычкі
Модлы дзъме свае:

За змарлых, за жывыя
Душкі, за жыцьцё,
За скашінку, за збажынку
І за ўсё, за ўсё...

Гэй, малітвам, быццам бітвам,
Стар'ё аддалось,
А з-пад воку глядзяць к боку,
Ці дадуць хто штось.

Во пасъследні у абедні
Кончыўся „падай“;
Сыплюць людзі, што-та будзе,
Старча, намагай!

Неспакойна з сілай двойнай
Песень гул памкнуў,
І ўесь гэты рой расьпеты
Руکі працягнуў.

Дыдак густа й хлеба лусты
Сыпяцца, прычом
Разам з хлебам—за што трэба
Маліцца дзядом.
Час праходзе... Годзе, годзе
Глядзець на полк наш!
Пайшлі людзі, што-та будзе,—
Кончыўся кірмаш.

З торбай кожны, з думкай важнай:
„Ці дзе больш дадуць“,
Даўным съследам дзед за дзедам
З кірмашу ідуць.

—

—

—

малівам з пог дацен і той
жыткай ви звязаі
малівам чиают Федоры Г
НЯБОЖЧЫК мядъ

Надаела чалавеку

Жыці, пажываці;

Пекаў сваё гора, пекаў,

Дый трэба ўміраці.

Хоць хацеў-бы можа трошка

Жыць, павесяліцца,—

Съмерць благая кладзе ў ложка,

Кажа ня будзіцца.

І памёр. Цяпер шчасльівы,

Не байцца ліха...

Эй, глядзеце: дэівы, дэівы!

Сыпіць спакойна, ціха...

Але везьць гной трэба з хаты,

Каб чэрві ня елі;

Скідай, браце, свае шаты!

Вады ўжо нагрэлі...

Эмылі троху вочы, сыпіну,—

Што болей наразе?!

Палажылі ў дамавіну,

Як пана, як князя.

Э дамавінай на калёсы

Нясуць, як съятога;

Разявякаў, салапякаў

Сабралася многа.

Кожны стогне, уздыхае,

Галосе, заводзяе,—

Нібы плача, сэрца мае..

Годзе лгаци, годзе!

Ну, кабыла, ну, худая,

Паволі цягніся!

Ты, істота няжывая,

Ляжы, не зваліся!

Вот і цэрква, поп з крапілам
Чакае на ўзятку,
Пакурыў труну кадзілам,
Дзяк запеў ў астатку.

І на могілкі панесълі
Труну, як павалу;
Ой, ой, каб-жа не растрэсълі!
Нясіце памалу!

Эваны гучна загудзелі
Галасістай песьняй;
Ой, сколькі-б вы там ня пелі,
Нябожчык ня ўскрэсьне!

Ну, грабару, капай яму,
Локцяў тры бяз мала;
Пахаваем тут мы краму,
Што труд прадавала.

Ужо выкапаў?—ну, ладна!
Труп спускаць пачалі,
І спусьцілі так парадна;
Зямлёй закапалі;

Насып вылажылі дзёрнам,
Крыж на ім—з каменьняў,
Вот і меней непакорным,
Адным меней, меней.

Пралывае многа летак,
Няма чалавека...
І пляцеща у нас гэтак
Ад веку да веку.

Як съмерць возьме, усё гіне:
Нядоля, няволя,—
Спакой толькі ў дамавіне,
Ў дамавіне доля!

НАД МАГІЛАМИ

Сыпіце, загнаныя,
Ад сонца скрытыя,
Сыпіце бяздолныя,
Горам забітыя!

Як вам зямелькаю,
На вочы кінулі,
З людзкое памяці
Марна загінулі.

Над косьцьмі вашымі,
Па-над курганамі
Сълёзы ўзносяцца
Мглою, туманамі.

Крыжы яловыя
На бок скрываіліся,
Наспы пасъмертныя
Вадой размыліся;

Два-тры з іх съвецьцща
Кветкай жычліваю,
Рэшта скрываецца
Лазой, крапіваю.

Самі-ж вы зданямі,
Бледнымі, сінімі,
Летам усходзіце
Па-над магіламі.

Начніцы чорныя
Ночкай зълятающца,
І совы шэрыя
Пераклікающца.

Ваўкі зъбирающца
Парой зімоваю
І пяюць, выючы,
Песьнь паграбовую...

Сыпіце, загнаныя,
Ад сонца скрытыя,
Сыпіце бяздолныя,
Горам забітыя...

Я Б А Ч Ы Ў

Я бачыў, як вецер па полі гуляў,
Зямлю ўзрываў і бярозкай хіляў,
Заносіў пяском сенажаткі, лагчынкі,
Ламаў на бярозцы жывыя галінкі.

Я бачыў, як ястреб галубку забіў,
І выклеваў сэрца, і цёплу кроў піў;
Віхор яе пер'е і косьці разъвеяў;
Галуб варкаваў, галасіў без надзеі.

Я бачыў дзяўчынку няшчасну адну,
Як бегла да рэчкі, нырнула ў воду!
Нагнаў вецер хвалі і сълед той загладзіў;
На беразе вольхі шумелі аб здрадзе.

Я бачыў ўсё гэта й душою цярпеў,
Застыў съмех на губах і песні ня пеў,
Заплакаў, заліўся маркотнай съязінкай
Адзін над бярозкай, галубкай, дзяўчынкай.

Д У БО І

Калыханы ветрамі
Дый на ўсе староны,
Стогне дуб сярод поля,
Стогне дуб зялёны.

Стогне, квала трасеца,
Карані трасудца,
Гальё ломіцца з трэскам,
Лісьці ў съвет нясудца.

Рухне дуб гэты скора,
Рухне дуплянты,
І ўзыходзіць дасьць месца
Жалудом-зярнятам.

Гэй, на дубным кургане
Дуброва паўстане,
І зямлі песнай новай
Зашуміць-жа дуброва!

В О Л Ь Х А

Шуміць маркотна вольха
Над рэчкаю бурлівай,
Аброслая на доле
Бадылямі, крапівай.

Над ёй сінне неба
І сее няпрыветы:
То студэяць яе зімы,
То паляць яе леты.

Абломлівае вецер
Галіны бяз сумлення,
Падточывае рэчка
Жылястае карэнъне.

Пацешыцца, як птушкі
Пяюць вясной агнісьце;
Жалобу жаляў носіць,
Як разъдзяеща з лісьцяў.

Дні многія праходзяць,
Найбольш непагадліва,
Шуміць маркотна вольха
Над рэчкаю бурлівай.

ЛІПА

Высока, разлажыста
Расьселася пры хаце
Стара-старая ліпа,
Паважная, як свацьця.

Сто лет ужо старусе,
А можа нават болей,
Ад віхарў і ад бураў
Ня мела век патолі.

Сто лет—кавалак часу,
Ня сто дней, ня сто тыдняў,
Якіх зашло праменаў,
Збадаці ўсё абрыйдне.

Няшчасъцяў, кляцьбы, плачу
Было, што, божа мілы!
Нябожчыкаў бяз ліку
Сыходзіла ў магілу.

А ліпа ані дбае,
Жыве, стаіць пры хаце
Высока, разлажыста,
З павагай, нібы свацьця.

ДЗЯЎЧЫНКА, ГАЛУБКА МАЯ!

Дзяўчынка, галубка мая!

Кінь весела вочкам ка мне,

Табой зачарованы я,

Любуюся ў яве і ў съне.

Дзяўчынка, галубка, хадзі

Ка мне, бо цябе я люблю,

Сагрэю на белай грудзі,

У цехай каханьня прысплю.

Дзяўчынка, галубка, тады

Забудзэмся съвету, людзей,

Забудзэмся гора, бяды,

Нядолі забудзэм сваей.

Дзяўчынка, галубка, съязой

Як скропім павеку сваю,

Я вытру, пацешу, як свой,

І песьню табе запяю.

Дзяўчынка, галубка, ня дам

З цябе жарты строіць жыцьцю:

Дзяліць буду я папалам

Нядолю і долю тваю.

Дзяўчынка, галубка, мой друг,

Спаўём мы цікое гняздко,

Дае створым душу адну з дэзвюх,

І думы і сэрца адно.

Дзяўчынка, галубка, мы так

Па хвалях жыцьця паплывём,

З каханьнем за знамя, за знак,

На зайдрасцьцю цярпеньню, ўрагом.

А толькі, галубка мая,

Мяне сірату пажалей:

Любі, як цябе люблю я,

Мілуй і цалуй агнісцей.

ДА ДЗЯЎЧАТАК

Ой, дзевачкі, любанькі!
Люблю, люблю вас,
Я ў вашых, галубанькі,
Сетачках увяз.

Ох, мае вы сонейкі,
Ня знаю з чаго
Ня мілы мне гонейкі
Шнурочка майго.

Ня мілы мне хатачкі
Родненькай куток,
Ня мілы мне матачкі
Слоўпы: „мой сынок!“

Ня міла, як волікаў
Рог забушаваў;
Ой, ой, для саколіка
Час благі настаў!

Сэрца б'еща, корчыща,
Кроў пашла гуляць,
Днём рабіць ня хочацца,
А ночкаю—спаць.

Нападае часьценъка
Нейка дзіўна млось,
І так шчасна-шчасньенъка
Хочацца чагось.

Вочы неўспадзевачкі
Ўсё туды бягуць,
Дзе сонейкі-дзевачкі,
Любачкі жывуць.

Ой, ой, ня ў цікавую
Сетку, знаць, забрыў,
Хоць-бы з добрай славаю
Ўжо яе пазбыў.

Голуб, як з галубкаю,
Весела вурчыць;
Пэўна хлопцу з любкаю
Лепей, як так, жыць.

Бачу, так здаваецца,
Што мне, бедаку,
Таго штось жадаецца,
Чаго й галубку.

Адну ненаглядачку
За жонку вазьму,
Тады можа радачку
Дам гору свайму.

Тругі, тругі, трубачкі!
Грайце ў добры час;
Дзевачкі-галубачкі,
Люблю, люблю, вас!

А гора сяе, як падаруху
Малое, паче, памозіть.
Як стаіші.

Ч О Р Н Ы Я В О Ч Ы

Што, скажэце, цямнейшым на съвеце ад ночы?
— Дзявочыя чорныя вочы.

Што больш мае і тайнаў, і чараў, як ночы?
— Дзявочыя чорныя вочы.

Што няведама дзе завядзе, як мрок ночы?
— Дзявочыя чорныя вочы.

Што нас губіць, як гінуць зблудзіўшыя начай?
— Дзявочыя чорныя вочы.

А што любім, хоць жуткім, як цёмныя ночы?
— Дзявочыя чорныя вочы.

Дзяло чашулюю чулакі яхад аракі,
Іншты з чулакі ў снайльасі.
Надола чашулюю чулакі шам аракі
Ласкавані з юніцэзды мі.
У дарку чашулюю смята влёт зем
Воды з смябодзівасялісткі.
А ході за чулакі кі, же-погеду мі.
Падаю чашулюю чулакі.
Калі трах яхаді чашулюю злілілі.
Патримаю чашулюю чулакі.
Неба сялутую ан-даконі чулакі ах
Браслін спінайсан аракі.
Грытнікаю чашулюю чулакі шеведу мі.
Спінайсан чулакі сядзіші.
А у сядзічі жаплаваў чашулюю чулакі.
Зонкініде чашулюю чулакі мі.
Накаліпсю мі, дарум дыяду «аракі»
Ганефава чашулюю чулакі.
Ахарні чашулюю чулакі зінкоў як ытаяй
Чудоўшы чашулюю чулакі мі.

СВАТАНЯ

Прыстройся, дзяўчынка-нябожа,

Так, як у дзянёчак святы,

Галоўку ўчаши ты прыгожа,—

Сягоныня прыедуць сваты.

Э гарэлкай прыедуць сягоныня

Й запойны будуць твае...

Падумай, куды цябе згоне,

Куды цябе элы лёс пашле.

Падумай, як прыдзеца жонкай

Вайці да хацінкі чужой,

Зазнацца з чужою старонкай,

Зълюбіцца з чужою сям'ёй.

Дасьць бацька пасагу: цялушки

Й сьвініню ці авечку з ягнём;

Дасьць маці выправу: падушку

Ды кубел стары з палатном.

Усё гэта возьме твой мілы,

Як з купленай, возьме з табой,

А ты будзеш аж да магілы

І жонкай яму, і слугой.

Павінна служыць ты і мужу,

І ўсёй яго слухаць радні;

На працу, на голад на стужу

Зважаць не павінна ані.

Ня будзеш чуць ласкавых словак,

І сьвёкар палае й сьвякроў;

Прытыкаў ятровак, заловак

Нап'ешся, і ўгроз—дзевяроў.

Цярпець будзеш многа, ды часам

Паскаржыся мужу свайму,—

Багаты й сваіх крыўд запасам,

Ня дасьць рады гору твайму.

А гора тваё, на пачатку
Малое, пачне прыбываць,
Як станеш ты зваціся маткай,
Дзішё пачне грудзь тваю ссаць.

Жаць пойдзеш далёка ці блізка,
Муж пойдзе араць ці касіць,
З табой йдзе дзіцё,—і калыска
На полі на козлах вісіць.

А вернешся з поля дадому,
Гаротнае гора тваё!
Пачнеш паглядаць пакрыёму,
Ці хлеба хоць трохі йшчэ ё.

Слуга, жонка, ўрэшце і матка,
Ўжо знаеш, што трэба рабіць:
Спаўеш у пялёнкі дзіцятка
І станеш вячэру варыць.

І вечна ня знайдзеш спакою
Ў замужнім бязвольным жыцьці;
Нядоля усьлед за табою,
Як здань тая, будзе ісьці.

Ў дарогу ты выправіш мужа,
Пачнеш яго з страхам чакаць,
А хоць ня раз поўху і ўдружа,
Павінна п'янога спаткаць.

Каса твая доўгая п'яным
Патузанай будзе ня раз,
Наб'е сінякоў пад капитанам,
Зрачэшся дзявоцкіх прыкрас.

Прытухнуць ад сълёз ясны вочы,
Завяне, паморшчыцца твар,
А ў сэрцы, сягоньня ахвочы,
Замрэ твой мілосны ўвесь жар.

Нявольніка з краю нядолі—
Гаротнай нявольніцай ты,
Ахвярай ты век без патолі
Трудоў, беднаты, цемнаты.

Ну, што там смутнееш, нябожа? дзік
Гарэлку пап'еш зараз ты!.. М
І дзі-ж і прыстройся прыгожа, дзік
Каб не адракліся сваты. шад

Үпадоба быць мусе нязъменыне, дзік
Каб з дому баржджэй паляцець, ак зоют
Бо дома... і дома ня меней, ак зоют
Як замужам, мусіш цярпець. Б

Званкі ўжо звініаць па дарозе, дзік
Вот госьці пад брамай крывой, шад
І дуць, вот ужо на парозе... шад
Ты плачаш?! Чаго? Бог з табой! П

Дзяўчынка, ді я цябе песьняй Э
Разжаліў панурай сваей, А
Што гэтак ліоцца балесна С
Сълязінкі з прыгожых вачэй? Ч

Кінь плақаць і съмейся! Хай плача, І
Хто песьню нядолі запеў, Х
Съятла хто і ласкі ня бача, жад
Хто з малку дэён шчасьця ня меў. Н

Жалобных ня слухай ты шумаў шад
У сілы свае цьвёрда вер П,
І лепшую долю прыдумай, шад
Як гэта, што маеш цяпер. П

МАЛАДЫМ НА ВЯСЕЛЬЛІ

Ужо звязалі руکі вам
Прад аўтаром навекі,
„Сама“ ўжо—жонка, мужам—„сам“,
Ня трэба вам апекі.

Каб хлопец—маці кіне ўчыць—
К „самой“ не падсукаўся;
„Самога“ бацька ня збурчыць,
Каб па сялу ня шляўся.

Вы самі будзеце ўжо энаць,
Што годна, што ня годна,
Адно другога пільнаваць
Лепш маткі, бацькі родных.

Як, што там далей будзе у вас
Ня нам тут раздумляці!
Вясельле ў вас, а ў гэты час
Мы хочам пагуляці.

Гарэлку п'ём мы як ваду,
Ядзём сыр, масла, сала,
Загналі ў кут нуду-бяду,
Чуй!.. музыка зайграла.

Уседзіць трудна за сталом,
Аж ходзяць—так здаецца—
І ногі й плечы хадыром,
І сэрца б'еща, б'еща.

Хутчай, хутчай яду набок!
Набок сталы і лавы!
Гульнём, дзяўчынка, мой дружок!
Часцей такіх забаваў!

І шчасльце—дым, і праўда—дым,
А клёк—гульня, пахмельле.
Гукнём мы „дзякуй“ маладым,
Што ўстроілі вясельле.

Разгул такі гады-ў-рады
Пацешыць прылятае...
А гэта што? Хмур малады,
І плача маладая?

Чашы каменьне ў сто сякер,
Ня выстругаеш крэсел;
Я плакаў некалі... цяпер
Глядзі,—няма сълёз—весел!

І ты, злучона пара, пей,
А я вот павіншую:
Мець спор вам з любасьці сваей,
Мець долю не благую!

Мець клеці поўныя з дабром,
Мець міласьць, згоду ў хатцы,
Й так жыўши, жыўши удваём,
Унукаў дачакацца!

Бяноўшэць яшчэ ўнде
іх бендаў доля ж-е-
Някоже якады ютэв а-
АУТАРЦЫ „СКРЫПКІ БЕЛАРУСКАЙ“

Чутка йграеш, гулка йграеш
Ты на скрыпачцы сваей,
К небу з думкай падлятаеш,
Шчасьця жычыш для людзей.

Ў перагонку з салаўямі
Пайсьці голас можа твой.
Грай-жа, грай-жа паміж намі!
Ваюй песняй з цемнатой.

Крэпкі струны тваёй скрыпкі,
Ў тваёй скрыпцы душа ё,
Ў руцэ сільнай смычок ліпкі
Лёгка ходзіць, як пярцо.

Павядзеш ты ім, і песня
Лълецца—проста-б слухаў век:
Неяк шчасна, то балесна
Сябе чуеш чалавек.

Аб чымсь светлым, аб чымсь новым
Твая скрыпка грае нам;
Грае, грае, а ў ёй мова
Наша чуецца бяз плям.

Беларуса ў яго жонку
Называеш ты людзьмі,
Беларусь, яго старонку,
Славіш песнямі сваймі.

Аж так хочацца, хоць съціха,
Тваёй скрыпцы ўтараваць,—
Піць з таго, што ў ты, кяліха,
Аб чым граеш, апяваць.

Гэй, пяснярка, болей, болей
Нам на скрыпцы сваёй грай!
Прывітаем хлебам-соляй,
Дзякую скажа родны край.

Бедна нашая старонка,
Яе-ж люд бядней яе:
Не апеты песьняй звонкай,
І цяпер хто-ж апяе?

Хто?—як кінеш так прыгожа
Для сваіх ты йграць людзей.
...Эх! іграй-жа той, хто можа:
Плакаць будзе весялей.

ДУМКА

(З українського. Т. Шеїчэнкі)

Нашто-ж чорныя мне бровы
І чорныя вочы,
Нашто леты маладыя,
Нашто твар дзявоchy?

Леты мае маладыя
Марна пропадаюць,
Вочы плачуць, чорны бровы
Ад ветру ліняюць.

Сэрца вяне, нудаіць съветам,
Як птушка бяз волі;
Нашто-ж мне, краса мая, ты,
Калі няма долі?

Цяжка, цяжка сіратою
На съвеце мне жыці:
Свае людзі—як чужыя,
З некім гаварыці!

Няма каму распытаці,
Чаго плачуць вочы!
Няма каму расказаці,
Чаго сэрца хоча!
Чаго сэрца, як галубка,
Дзень і поч варкуе,—
Ніхто яго ня пытае,
Ня знае, ня чуе!

Людзі-ж мяне ня спытаюць,
Дый на што-ж пытаці?—
Няхай плача сіраціна,
Няхай леты траце!

Плач-жа, сэрца, плачце, вочы,
Пакуль не заснулі,
Плачце моцна, галасіце,
Каб ветры пачулі!

Каб занесълі ветры буйны
За сіняе мора
Маю цяжкую нядолю,
Маю бяду-гора!

* * *

За думаю дума роем вылятае,
Тая цісьне сэрца, тая разъдзірае,
А трэцяя ціха-ціхусенька плача,
Аж там на дне сэрца, дзе ніхто ня ўбача.

Каму-ж тут іх пакажу я?
І хто тую мову
Прывітае, угадае
Вялікае слова?

Глухім кожны тут радзіўся,
Кожны з гора тужа:
Ты съмяешся, а я плачу,
Вялікі мой дружал

А што прыдзе з таго плачу?
Боль галоўкі, браце...
Што там!.. Будзем лепш съмяцца,
Хоць голад у хаце!..

— ...
— ...
— ...
— ...

— ...
— ...
— ...
— ...

П А Р А

(З польскаіа. М. Канапнікаі)

Раз-другі сохі-крывулі
Зямлю нашу падвярнулі,
А па ўсякай скібе чорнай
Жджэцца севу, жджэцца зёрнаў.
Гэй, сяўцы, пасъпешны час!
А чаму-ж ня відна вас?

Громы ўстрэсылі зямлі лонам,
Прамкнуў вецер над загонам,
Зъляцеў з неба дождж на нівы,
А дагэтуль не пашлі вы.

Гэй, сяўцы, на ваш прыход
Жджэ зямелька, жджэ народ!..

Бацькоў косьці, што ў магіле,
Наша поле удабрылі,
Сонца сходзে к нам паволі,
Ужо за ценяў бляскаў болей.
Гэй, сяўцы, гарачы час!
Зямля-маці жджэ на вас!

На ауготках ўсе с росом
І на дне,
Але высунуты вітка
Цём козы!
Хіба сьвет унесъ ваткай,
Мой бокай!

Плачів, серце, плаче, чоны,

Плачів не заспуні.

КАМУ

(З польскаі. М. Канапніцкай)

Тым саху, плуг толькі здаці,
Хто прырос к зямельцы-маці,
Хто загон свой наскрэз знае,
Каго холад ня пужае;
Хто радзімых сваіх ніў
Знае час сяўбы і жніў.

Таму толькі з бараною
На ральлю пайсьці вясною,
Хто лапцямі топча поле,
Знае гора цьвёрдай долі,
Працягнуў хто, як свой брат,
Двое рук да ўбогіх хат.

Таму толькі серп і коска,
На начлезе хто за вёскай
Снue думкі пры агнішчы,
И вера ў прышлай долі йгрышча,
Каму ў полі труд—закон,
А чужыя з нівы вон!

А што прыдзе з таго пакчу?

Волк []

Ціх тобі Будзея лепі съманічко.

Ходзі козацу зверні.

НА ЖАЛЕЙЦЫ

(З польскаіа. М. Канапніцкай)

Ой, чаму мглой палі росы

Халоднай,

Калі я голы і босы

Й галодны?

Ці-ж ня досьць, што мы плачам

З нядолі,

А ўшчэ гэта ночка сыпе

Сылёз болей?

Ой, каб зрэнкаю, здаеща,

Саколяй,

Зълічыў, колькі сылёз ліецца

На поле,—

Страх было-бы з сяўбы гэтай

Жаць жніва,

Бо сноп кожны быў крыававы-б

На дэіва!

Ўзыдзе сонца, пусьце косы

Зъмянліве,

На лугочках вып'е росы

Й на ніве,

Але высушыць сылёз мора

Ці-ж можа?

Хіба съвет увесь запаліш,

Мой божа!

* Бороды — местные наименования для обозначения усов и бороды. У мужчин с длинной бородой и у членов рода называли «на». У женщин — «жніва», «жабона».

ЯК КАРОЛЬ Ў ПАХОД ВЫХОДЗІЎ...

(З польскаіа. М. Канапніцкай).

Як кароль ў паход выходзіў,
Голос зычных труб праводзіў,
Залацісты сурмы йграі
На пабеду ў добраі хвалі.

А як Стах пашоў на бітвы,
Зашаптаў яму малітвы
Цёмны лес ды жыта ў полі
На нудоту, на нядолю.

На вайне ўсьцяж кулі сьвішчуць,
Як касою людцаў нішчаць,
Каралі найлепей б'юцца,
Мужыкі-ж найболыш кладуцца.

Шалясьцяць съязгі шаўковы,
Недзе крыж скрыпіць вясковы;
Стах ад раны умірае,
А кароль здароў вяртае.

У вароты як уехаў,
Вышла зорка на пацеху
І усе зігралі звоны
На ўсе съветавы старони.

Як дол мужыку капалі,
Зашумелі дрэвы ў далі,
Зашумелі праз дубровы
Тыя кветачкі лільёвы.

СОН НА КУЦЬЦЮ *)

(З польскай. Іды Пілецкай)

Сюды, ка мне, за стол, хто другам,
Хто свой, ўсе сядзьма разам;
Ты, жонка, дзеткі, брацьца, кругам,
Во гэтта—пад абразам!

Ка мне, дружкі! хай вас угледжу;
Вітаю хлебам, соляй.
Куцьця сягоньня, сам на ўседжу
Адзін з сваёю доляй.

На стол, як чынім векаў многа,
Сянца паслаў, глядзеце.
Падбліжцеся-ж!.. вянком старога
Свае ўсе акружэце!

Стол доўгі, ўкруг свае ўсе самі,
Твар кожны весел, ясны,
У кожнага душы раямі
Снующца думкі шчасны.

І разам слуг людок нясьмелы
Нам пасадзіці трэба,
Ўсіх братнай згоды анел белы
Багаславіць хай з неба.

Падайце ўборы мне яркія,
Ў жалобных нахадзіўся,

*) Куцьця—астатак паганская звычаю сьвяткаваньня ў чэсьць зімы. Адпавядае наогул съвятам у чэсьць розных квадраў году. На носіць у сабе нічога рэлігійнага, забабоннага. Рэд.

Пры мне сягоныня ўсе блізкія,
Сягоныня бог радзіўся.

Пуста кругом!.. Гэй, гэй, свае дзе?
Дзе анел захаваўся?..

Снуюцца цені... сэрца брэдзе...
Ня чуюць... Сам застаўся.

На падлозе

Калі не відышаў яшчэ аддоходу

Він засыпашы

Ладнікі падвісілі, сям'я він зоўжы

А ён яшчэ сядзе

Нізінікі засыпашы

Снігі засыпашы

Падвісілі яшчэ, сям'я він зоўжы

Сёнь яшчэ сядзе

Шаленіцца снегі, снегі

Снігі засыпашы

Талімікі засыпашы

А ён яшчэ сядзе

Снігі засыпашы

У варотах яшчэ

Він засыпашы

І ўсе падвісілі сядзе

Нізінікі засыпашы

Ладнікі засыпашы

Я ёл мухамору

Запрумілі двері у лад

Снігі засыпашы

Падвісілі яшчэ

Снігі засыпашы

ВОЎК І БАРАН

(З польскага. К. Балінская)

Воўк

Ах, баранок мой, ах бараночак!
Вось і настэрўся ты мне, дружочек:
Гэткі пульхны, гэткі сыты,
І астрыжан, і памыты,—
Акурат для майго зуба.
А тут голад, проста згуба!
Зъем цябе ўраз на съяданьне.

Баран

Знаю, знаю, ясьне пане,
Тваю воўчую натуру.
Але покуль здымеш скурү,
Адну просьбу к табе маю:
Ты ня еш мяне, як знаю,
Рвучы мяса па куску,
А—ўсяго, за адным махам:
Есьці-ж так ня стыд ваўку.

Воўк

Хай так будзе!—згінь ты прахам!
Чую, хопіць сілы, духу
Глытанудь цябе, як муху;
Толькі-ж мне ідзе аб тое,
Баранётка залатое:
Каб слоў на-пуста ня кідаць,
І сябе адваожным выдаць,
Бо я, праўда, не хвалюся,
Э гэтым доўга не важуся:
Кожна дорага мінутка,—
Мусім справіца мы хутка.

Баран

О, як-жа сэрца чулае тваё!
А ў нас плятуць, што ўсе ваўкі—зъяр'ё...

Воўк

Э, брэшудь! Ведама, галеча,
Але хай брэшудь недарэчы!
Ты ўсё-ж такі хадзі ка мне у капцюры.

Баран

Мяне са скуры абдзіраць так без пары
Лішні труд, вяльможны пане;
На то ёсьць спосаб дагаднейшы,
Што і мучэння мне убавіць,
І для ягомасця лацьвейшы:
Хай ваша міласць воддалъ стане
І ляпу разявіць,

А я ў яе, бы ў поламку, і рыну.

Воўк

А я цябе глыну, як съліну!
Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
І засымаяўся павоўчаму воўку,
І зірнуў на галодны свой бок,
Язык выпер, глытаці масыцца,
А баран як разъляцца,
Як бадне пад ляпу рагамі ваўка,
Ды сам ходу к сялу, дзе—скаціна,
Дзе пастух, трасучы ўжо дубінай,
Крычыць: біце ваўка! Цю-га-га! Цю-га!

Воўк зрушыўся, глядзіць, як сп'янá,
І думае: глыну барана,
Але тонкімі бакамі трасе
І, калі ў пушчу са страхам нясе
Сябе самога, як злодзей,
Скавыча: быў баран ці не ў жываце—
На адно ўсё неяк выходзе.

Для нас такая тут навука:
Што хоць ваўку зьесцьца барана й ня штука,
Але й баран з лап воўчых вырваціся можа,
І слабы—як ня дурань—дык дужага зможа.

— Насюль, яблонята ў зе чаре пасядку,
Ім умерыла, баць, якісь, таде вадануце?

— Што се вадае? — Ступай да пачучися
Наша вада, якісь, якісь, —

Дзе яс бываю, — Езочнік

Ту, ізведах (З расейскала, Крылова)

Там, дзе еднасьці і згоды
Німа шчырых у людзей,
Праца іхняя заўсёды
Ліха, марна прападзе.

Раз ў калёсы запрагліся
Лебедзь ды Шчупак і Рак;
З усіх сіл вязьці ўзяліся,
Дый ня зрушаць воз ніяк.

Пад нябёсы лебедзь рвецца,
Шчупак цягне у ваду;
Распусьціўши клюшні, пхнецца
Рак назад, як на бяду!

Хто з іх вінен, хто ня вінен,
Ня нам гэта разъясняць,
Толькі-ж і дасюль калёсы
Як стаялі, так стаяць!

Ах это, — сказаў Езочнік, —
Что ж вы тут вадае? —
Да, — сказаў Езочнік, — як тут вадае?

И як вадае? — сказаў Езочнік.
Ну, красавіца, — сказаў Езочнік, —
и але вадае?

Да, — сказаў Езочнік, — як вадае?

Ну, красавіца, — сказаў Езочнік, —

ЛЯГАРОДНІК

(З фасейскаа. Некрасава)

На людзей нападаць, забіваць не хадаіў,
Не хадзіў, куды nochkай ідуць цемнякі;
Праз дзяўчыну-красу я свой век загубіў,
Згінуў з ласкі паненкі, шляхоцкай дачкі.

Працаўаў я у садзе у панскім вясной.
Вот раз неяк зграбаю сучкі ды пяю,
Глядзэ, дачка майго пана стаіць прада мной,
Глядзіць зорка ды слухае песнью маю.

Агароднік дасціпны, бадзяўся я шмат,
Па дварох і па местах багатых бываў,
І нагледзіўся там шмат прыгожых дзяўчат,
А такой-жа ні разу нідзе не спаткаў.

Бровы чорныя, стройна, аздобна была.
Стала жутка, я песні сваёй не дапеў.
А яна? Што-ж яна? Пастаяла, пашла;
Я-ж за ёю усьлед, як шалёны глядзеў.

Чуў ня раз на сяле ад сваіх маладзіц,
Што і сам я прыгож, на пагляд ня брыдкі;
Як той сокал, гляджу, круглаліц, белаліц,
Валасы, нібы лён, а сам стройны такі.

Разыгралася сэрца з вясёлай душой,
Ды, як глянуў я тут на пакоі яе,
Засвістаў і махнуў маладзецкай рукой,
Дый хутчэй за мужыцкія думы свае.

А прыходзіла-ж часта яна з тэй пары
Пагуляць, паглядзець на работу маю,
І съмяеца са мной і крычыць: гавары,
Чаму так пасмутнеў і чаму не пяю.

Я-ж маўчу; ад чаго смущен стаў—не кажу;
Вочы толькі спушчу, каб ня бачыць, ня чуць.

„Пазволь, яблынку я за цябе пасаджу,
Ты ўмарыўся, пара, знаць, табе адыхнуць“.

—Што-ж такое, паненка, вазьмі, на, паўчысь.
Памажы мужыку, папрацуй крыху й ты!—
Ды як брала рыдлёўку ў мяне, съмлючысь,
Тут пярсыцёнак убачыла мой залаты.

Ад пахмурнага дня вочы сталі цямней,
На губах, на шчаках разыгралася кроў...
—Што з табою, паненка? Чаму на мяне
Няпрыветна глядзіш, хмурыш чорную броў?—

„Скуль узяў, скажы мне, ты пярсыцёнак такі?“
—Скора будзеш старой, як усё будзеш знаць.—
„Дай мне! Я пагляджу... Незгарвони які!“
І за палец мяне ручкай беленькай хваць..

Пацяннела ў ваччу, душу кінула ў дрож;
Я даваў, не даваў ёй з пярсыцёнкам руку,
Дый прыпомніў тут, знаць, што і сам я прыгож,
І, ня знаю ўжо як, цмок паненку ў шчаку.

З таго часу з ёй начак я шмат скаратай,
Многа шчасцяя зазнаў, ў ясны вочы глядзеў;
Касу съветлую ёй расплятаў, заплятаў,
Цалаваў, мілаваў, песьні родныя пеў.

Мігам лета прашло, ночы сталі съвяжэй,
Пад дзень шэрдань, мароз пад нагамі скрыпіць.
Вот раз неяк скрадаўся ў пакоі я к ёй,
Аж хтось—цап! „Лаві злодзея!“ грозна крываць.

Так злавілі мяне, на дапрос прывялі;
Я стаяў і маўчаў, гаварыць не хацеў...
Ну, красу з галавы вострай брытвай зъмялі,
А жалезны убор на нагах зазывіненей.

Далі розаг капу і пагналі дружка
Ад радзімай старонкі ў чужацкі краёк
На бяду і нуду. Знаць любіць ня рука
Нам, патомкам мужыцкім, ды панскіх дачок.

НАД КАЛЫСКАЙ

(Насъледаванье)

Сыпі, маленькі мой сыночак!

Вочкам ия міргні;

Съвеціць месяца кружочак,

Ты-ж аб долі сыні.

Сыпі і слухай песньі гэтай,

Ды ўспомні калі;

Сыпі, пакуль ия знаеш съвету,

Люлі, люлі, сыпі!

Падрасьцеш, дазнаеш гора,

Папіваеш сълёз,

Твае сілы зломіць змора,

Съпека ды мароз.

І спаткаешься на съвеце

З няпраўдай, з людзьмі

Сыпі, сыночак! Месяц съвеце,

Люлі, люлі, сыпі!

Падрасьцеш і мусіш ногі,

Як кожны мужык,

Укруціць у ўбор убогі,

Убор з ліповых лык.

У ім помачы папросіш

Для сябе людзкой;

Сыпі, пакуль лапцей ия носіш,

Люлі, родны мой!

Павяду цябе да пана,

Пастаўлю служыць,

Там ад вечара да рана

Будзеш ты рабіць.

За съвіньмі ды за сахою
Будуць пхнуцца дні;
Съпі, пакуль ты ня слугою,
Люлі, люлі, съпі!

Хлеба, гроши ты слугою
Мала будзеш мець,
Аплявухаў-жа затое
Ня будуць жалець.
Крывеё вочы заліоцца,
Ты-ж працуй, цярпі!
Съпі, пакуль ня зьдзекуюцца,
Люлі, люлі, съпі!

З часам пойдзеш у салдаты —
Слуга ўжо цару,
За трыццатую ад хаты
Загоняць гару.
На вайне-ж, як забіяка,
Паліеш қрыві,
Съпі, пакуль ты не ваяка,
Люлі, люлі, съпі!

Дамоў вернешся да бацькі,
Бацька бедзен сам,
Пойдзеш эноў на хлеб батрацкі
Служыці панам.

Штось ня ўгодзіш, пан багаты
Гікнє: вон ідзі!
Съпі, пакуль ня гоняць з хаты,
Люлі, люлі, съпі!

Ты-ж нярынешся ў канаву
З гора ды з бяды,—
Красыці вычышся на славу,
Пан будзеш тады...

Што? з напасьці не працасьці...

Гулі, гулякі!

Сыпі, пакуль ня ўмееш красыці,
Люлі, люлі, сыпі!

У вялікія ты людзі

Выйдзеш з беднаты,—

Шаблю зьевесіш цераз грудзі,
Стражнік будзеш ты.

Будзеш катам ты над братам,
Бяз жалю ані!

Сыпі, пакуль яшчэ ня катам.
Люлі, люлі, сыпі!

Будзеш пан вялікі з віду,
І шэльма душой,

Спатыкаць цябе я выйду,
Ты махнеш рукой.

Чужаком будзеш ты ў хаце,
На роднай зямлі.

Сыпі, пакуль ты тут пры маці,
Люлі, люлі, сыпі!

Паніч у панікай,

ШАВЕЦ

Я шавец-маладзец
Знаю дæела сваё,
Слухаць мусяць мянен
Капыльё і скур'ё.

Пры варстаце мaim
Дружна праца ідзе:
Жонка дратву прадзе,
Вучань суча яе.

Я сам „крой“ намачыў,
На капыл нацягнуў;
Стукі-стук! малатком,
Шылам, дратвай махнуў,

Падашву прылажыў,
Нагнаў штыфтаў кругом,
Абсац гладка прыбіў
Ды падкоўку на ём;

Капыл выдзэр, і вот
Бот на траме вісіць;
Эй, дзівуйся, панок!—
Добра будзе насиць.

Эй, дзівуйся, хто жыў,
Які майстар я зух!
Бот, камаш, чаравік
Вам састрою удруг.

І багат-бы я быў
(Хоць я бедзен і так),
Каб лапцей не насиў
Наш мужык-небарак.

ПАНІЧ і МАРЫСЯ

Съвеце месяц, съвеце,
Як дзюрка ў сярмязе;
Паніч за мужычкай
Бязустаньня лазе.

Дваццаць год Марысі,
Кроў іграе ў целе,
З панскім сынам ночкі
Карате, дзеле.

„Марыся, Марыся!“
Гавора ёй маці:
„Кінь на паніча так
Вачыма міргаці!“

Яна як ня чуе
Матчыных маралаў:
Спусьці маці з вока,
Дзеўка й загуляла.

Пад лясок, за вёску,
Бы далей ад дому,
Ляціць на спатканьне
К панічу ўдалому.

Што з сабой там робяць,
Як час каратаюць?—
Гэта хіба толькі
Муж і з жонкай знаюць.

Съвеце месяц, съвеце,
Як лысіна ў пана;
Мусіць быць нарэшце
Песьня дасьпявана.

Ад пакус і ўцехаў
Крок адзін к пакудзе,—
Быці бабай дзеўцы
Часам чорт паплудзе...

Панічу з паненкай,
З багатай Амэлляй,
Ужо руکі хусткай
Ксёндз вяжа ў касьцеле.

Панічова-ж любка,
Марыся ўдалая,
На прылёты бусла
Сылёзна паглядае.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

Марыся, Марыся!
Галоўкі ня чухай,—
Ня слухала маді,
Бабкі цяпер слухай.

І ЯК ТУТ НЕ СЬМЯЩА...

На нашым хітрым съвеце
Усяляк жыве народ:
Адзін жыве палюдзку,
Другі жыве, як скот.
Адзін другім гандлююць,
Купляюць, як той квас,—
Падноскі падбіваюць
Стаячаму ня раз.

І як тут не съмляща
І прауды не сказаць:
Варон на съвеце многа,
Ды некаму страляць.

*

Вось мчыща пан на парцы,
Упражка зіхаціць!
І конікі абмыты,
І панскі лоб блішчыць.
На цэлы съвет з пагардай
Дзікім глядзіць казлом,
А быў-жа ён нядаўна
Авечак гандляром.

І як тут не съмляща і г. д.

*

Вось хівец гроши многа
З працэнтаў назьбіраў,
І фабрыку паставіў,
Людзям заробак даў.
Працуе душ галодных
Там соценкі са дзьве,
А ненасытны хівец
Крывавы пот гняде.
І як тут не съмляща і г. д.

*
Вось доктар, пан вяльможны,
Лякар мужчын, кабет,
Вядзе убогіх, хворых
Ў асобны габінэт.

Пукнуў, паслухаў троху,
І кажа рубля даць,
А сам, як быў студэнтам,
Шоў бедным памагаць!..

І як тут не съмаяцца і г. д.

*
Вось ксёндз, служэбнік божы,
Ўесь навучае люд,
Каб у касьцёл хадзілі,
Каб не грашылі тут.

Каб к жонкам на вячоркі
Ня бегалі чужым,
Бяднейшим памагалі;
А сам?.. ну, бог і з ім!

І як тут не съмаяцца і г. д.

*
Вось аканом пузаты,
На чым ёсьць съвет, раве,
Хоць клёку за капейку
Ня мае ў галаве.

І лае так сусьветна
Вясковых ён людзей;
А пасьвіў-жа нядаўна
У вёцы тэй съвіней.

І як тут не съмаяцца і г. д.

*
Вось шляхціц, марны шэршань,
Той выскачак адзін,
Душу заціркай мучы,
Ужо ён гаспадзін!

Бяднейшаму ўжо брату
Рукі не падае,
Хоць сам такія ж лапці
На ногі надзяе.

І як тут не съмяяцца і г. д.

*

Вось мужычок быў хітры,—
Абралі старшынёй;
Як чорт перамяніўся,
І свой яму ня свой!
З вураднікам у шайды
І з пісарам у лад,
Ён мужыкоў, як ліпак,
Абдэ́рці ва ўсім рад.

І як тут не съмяяцца і г. д.

*

Цяпер свае прыпейкі
Я кіну да пары,
Бо шмат каму напэўна
Яны не па нутры.
Бо, як там кажуць: шапка
На злодзеі гарыць,
Ці—парасё хто ўкрадзе,
Таму ў вушох пішчыць...

І як тут не съмяяцца,
І прауды не сказаць:
Варон на съвеце многа,
Ды некаму страляць.

ПЕСЕНЬКА ДЛЯ НЕКАТОРЫХ МАЛАДЫХ ЛЮДЗЕЙ

У нас маладых людзей дужа вучоных
Цяпер надта шмат разъвялося,
Прауд нейкіх шукаюць на съвеце нясьнёных,
Над бедным з іх кожны галосе.

Да працы да роўнай, да волі шырокай
Ахвочы крываці, ўзываці;
Іх шумныя песьні нясуща далёка,
Што ўсе людзі—родныя брацы.

Як дзіўна, як складна бражджыць усё гэта!
Шмат прауды, а шмат тут і жартаў;
Пакуль песьня іхніх хаценьняў ня съпета,
Прыгледзіцца к ім самім варта.

Адзін з вас, паночки, хітрыя галоўкі,
На доктара выйдзе, і будзе
З няшчасных схварэлых цягнуць паўрублёўкі,
Лячыцца ў яго будуць людзі.

Другі будзе з вас брахунцом-адвакатам,
Як трэба судзіцца, парадзіць,
А больш каб карысці мець, брата ён з братам
За нібы-та прауду павадзіць.

А трэці, што больш усіх рваўся к свабодзе,
Напэўна ён будзе йнжынэрам,
Як ставіць вастрогі планы павыводзе,
Эбагаціцца гэткім манерам.

Чацьверты з між вас, вольнадумцы, у судзе
Расясьядзецца членам вяльможным,
Галодных, нявольных судзіці ён будзе,
Караці Сібірам марозным.

Во, пяты банкірам, а той зноў судзьдзёю,

А той там аптэку заложа,

І кожны сыт будзе, багацьце чужою

То крыўдай, то працай размножа.

Так будзе з вас кожны съядамі йсьці дзедаў,

Ня знаючы гора ніколькі,

І ўсе вы, і ўсе вы палкі дармаedaў

Сабой павялічыце—й толькі.

І скажаце гэта вы некалі самі,

Як вам спухнуць каркі ад сала,

Што песенька песеньяй, чужымі ж трудамі

Жыць лёгка дый чесыць і пахвала.

І скажаце гэта вы некалі самі,

Як вам спухнуць каркі ад сала,

Што песенька песеньяй, чужымі ж трудамі

Жыць лёгка дый чесыць і пахвала.

І скажаце гэта вы некалі самі,

Як вам спухнуць каркі ад сала,

Што песенька песеньяй, чужымі ж трудамі

Жыць лёгка дый чесыць і пахвала.

І скажаце гэта вы некалі самі,

Як вам спухнуць каркі ад сала,

Што песенька песеньяй, чужымі ж трудамі

Жыць лёгка дый чесыць і пахвала.

І скажаце гэта вы некалі самі,

Як вам спухнуць каркі ад сала,

Што песенька песеньяй, чужымі ж трудамі

Жыць лёгка дый чесыць і пахвала.

І скажаце гэта вы некалі самі,

Як вам спухнуць каркі ад сала,

Што песенька песеньяй, чужымі ж трудамі

Жыць лёгка дый чесыць і пахвала.

жаромад і тое в жародэ і тое А
— ўрадіе тут отк ышайва! —
— іманская іманская в дыму! Кот язвич ой
З ДАРОГІ

Дарогай шырокай, з дарогі нялёгкай,
Дый многа бяз ліку гадзін,
На кій абаپёрты, стары і абдзёрты,
Ішоў падарожны адзін.

Ішоў ён да вёскі, што блізка дарожкі
У полі пад лесам была;
Там некалі даўна ён жыў добра, славна,
Там моладасьць-радасьць прашла.

Там кінуў ён хатку і бацьку, і матку,
І жонку пакінуў сваю,
І дзетак маленъкіх, прыгожых, міленъкіх,
Пакінуў усю там радню.

У дальняй старонцы лет многа бясконца
Пражыў у бядзе ён цяжкой;
Ні щасьця, ні долі ня бачыў ніколі,
Бядуючы сълёзна парой.

Цяпер на зямельку, сваю карміцельку,
Прышоў, каб пабачыць сваіх,
Убачыць каб хатку і бацьку, і матку,
І дзетак—калісьці малых.

Ідзець ён, падходзіць і вёску знаходзіць,
Таксама, як жыў ў ёй, глядзіць:
І хаты-ж такія—гнілыя, старыя,
Карчомка таксама стаіць.

Тут хата Захаркі, там Ёські, Ганчаркі,
Там Янкава жонка живе,
Тут кум Давідзёнак, там сват Міхальчонак,
Там Сорка, што соль прадае.

А вот і садочак, а вот і дамочак
Даўнейшы яго тут відаць,
Во ганак той самы, з ніzkімі вакнамі,—
Будынкі таксама стаяць.

Уходзіць у сенцы, аж гнуцца каленцы,
А сэрца трасецца, баліць:
Што будзе тут скора—ці радасць, ці гора?..
Вось дэ́веры адпёр і глядзіць...

Ушоў, пазірае, сваіх пазнавае...
Ах, што-ж? Ці пазнае калі?
Заплакаў нябожа і глянуць ня можа:
Чужыя ужо там былі!..

Учтам і часціц і чутах нё чунік мац
Овас чунікеп чунож і
Хілонелім хілонелоп хілонелем жатек і
Чунікав чунікав мац

Віночкі віном тэл юношата лініяльд
Вонжку нё зедко ч улакаф
Люкін чуарль ві ліод ін азасвіш ін
Любви вінзілім чунікав

Саша каша каша каша каша
Каша каша каша каша каша
Каша каша каша каша каша
Каша каша каша каша каша

Даўжыне чизба і даўжыне чизба
Даўжыне чизба і даўжыне чизба
Даўжыне чизба і даўжыне чизба
Даўжыне чизба і даўжыне чизба

Лініяльд вінзілім чунікав вінзілім чунікав
Лініяльд вінзілім чунікав вінзілім чунікав
Лініяльд вінзілім чунікав вінзілім чунікав
Лініяльд вінзілім чунікав вінзілім чунікав

ГРАД

О вы, что век цэлы адзеты і сыты,
І з думкай аднэй, каб пражыць весялей!
Ці бачылі гора у вёсцы забытай?
Ці бачылі працу загнаных людзей?

Ці гнуўся з вас хто над сахою у полі?
Ці вёз з вас каторы да места дроў воз
На хунт які крупаў, на хунт які солі?
Ці пёкся на сонцы, ці мёра у мароз?

Палац ваш съмяеща з нядолі бядачай,—
Век музыка, песні і сытасыці крык.
А там гэт, у вёсцы і стогне і плача
Ваш брат, пагарджаны галодны мужык.

Пад потам арэ, барануе і сее,
Каб белага хлеба прыдбаці для вас,
А хто-ж з вас яго у бядзе пажалее?
Паслухалі-ж песні яго вы хоць раз?

Эй! песня ад вас, як ад пнёў, адаб'еца;
Вы рады-б і песню здушыць, апляваць,
Бо ў песнях шмат скаргаў на хціўцаў нясеца,
А ў скаргах бяздольных шмат прауды чуваць.

Гуляйце да часу уzechай шалёнай,
А можа і памяць надойдзе калі.
Эй! каб не спаткала вас доля Нэрона!
Рым можных шалёнствы к упадку зьвялі...

Зашоў я раз к пану за нейкай патрэбай;
Сяджу, аж тут з вёскі прыходзে мужык.
Худы, чуць жывы, знаць, даўно ня еў хлеба,
Хоць, прауда, к бясклеб'ю з іх кожны прывык.

Уйшоў, ўвесь трасецца, стаіць у парозе,
Баіща йсьці далей, ат, ведама, гад!
Ён толькі адважны дрыжаць на марозе,
Крыававы пот ліці, каб пан быў багат.

Стаіць і ўздыхае і сълёзы ўдірае,
З нагі на нагу праступае ўсё так,
Гняще, знаці, думка яго неўдалая.
Аж пан запытаўся: „Што скажаш, бядак?“

„Паночку міленькі!“ той гэтак азваўся:
„Будзь ласкаў, зыміуйся над горам маім,
Дай хлеба ці жыта: я ўсюдых цягаўся,
Нідзе не дастаў, сам галодны зусім.“

І дома сямёра дзяцей засталося,
Нятоплена печка, няма што варыць,
А дзеткі заводзяць, а жонка галосе...
Ня йдзі хоць у хату, так цяжанька жыць.

Будзь ласкаў, паночку! Як будзе работа,
Я ўдвое за ласку табе адраблю...
Дай з пудзік, мей літасць над нашай бядотай,
Пажыч, бо ці-ж буду я грызьці зямлю?!“

І моліцца гэтак, і жаліцца гэтак,
А колькі сълёз выліў, сам хіба ня знаў,
Клянецца на жонку, клянецца на дзетак,
Што ён ня гультай, а што бог гэтак даў,

Што град выбіў збожжа ўсё да каліўка,
Так зьбіў, нібы конь пакачаўся ў траве...
А добра-ж была так абсесена ніўка,—
Як глянеш, здаеща, па ней штось пльве.

„Эй! шчыра, паночку“, ён гэтак гавора:
„З сахой, з бараной увіваўся я ў полі;
Ару, бараную да поту, а скора,
А ўсё каб зрабіці, а ўсё як найболей.“

Аж глянущі люба—абселяў шнур цэлы:
Лялее пшанічка, авёс і ячмень,
Лялее другі шнур з жытцом ужо белы;
Хаджу і любуюся кожненкі дзень.

Вот, думаю, будзе і крупак і хлеба,
Што лішняе—ў Менск павязу і прадам;
Вот будзе і солі, эй, ласкаў бог з неба!
Аддам ў магазын і падаткі аддам.

Дарэмныя-ж думкі былі усё гэта:
Нядолі праўдзівай, энаць, родны я сын!
Дарэмна я біўся вясну так і лета:
Усю маю працу дзень зьнішчыў адзін.

Раз неяк на небе зъявілася хмура;
Усякі з нас летняму дожджыку рад,
Але тут шла летняя страшная бура...
О, божа, хаця-б не пасыпаўся град!

Гром глуха грахоча пад небам высокім,
Прыціхнулі птушкі, схаваўся каршун,
Мігнула маланка адблескам далёкім,
Ударыў у елку гняўлівы пярун.

Съвет пеклам здаецца, зямля раве дзіка,
А неба, сыпнуўши маланак агнём,
Азвалася бурай шалёнай, вялікай,
Лясы затрашчэлі, дождж лінуў ліёнем.

Пашоў я назаўтра к пасевам на поле;
Падходжу дзе жыта, дзе шнур з ярыной,
Хацеў-бы вярнуцца, ня йсьці ужо болей:
І смутна, і жутка, сам неяк ня свой.

Прышоў і... затрэслься ногі і руکі,
Хацеў-бы заплакаць—дый сълёз не дастаў.
Дзе столькі ўлажыў я і працы, і муки,
Мae ўсе пасевы з зямлёй град зъмяшаў..."

Так скончыў няшчасны свой жаль выліваці,
Па твары-ж съяза за съязою бяжыць,
Як дзе летній раніцай на сенажаці
Раса на травіцы вісіць і блішчыць.

Заплакаў-бы, браце, я разам з табою,
Дый сълёзаў цяперашні съвет не ўзнае;
Сіл трэба магутных змаганьню з бядою,
А сълёзы, брат, высьмеючы толькі твае.

Вы скажаце, пэўна, што пан зълітаваўся,
Даў хлеба ці збожжа, памог у бядзе?
Ці-ж знае, чым гора, хто з горам ня знаўся?
Паноў такіх добрых няма, брат, нідзе.

Паны толькі могуць гуляці да поту,
І беднаму гэты пры мне сказаў там:
„Плаціў я улетку табе за работу,
Плаці-ж і за хлеб мне: я дарма ня дам!“

КА НЮ Х

Паданын:

Ёсьць, браткі мае вы, у нашым народзе
З даўнейшага часу паданыне адно,—
З дзядоў на унукаў ідзе, пераходзе,
І мне гэтак сама дашлося яно.

Навукі паданыне, ой, шмат захавала
Для грэшных, трусылівых і цёмных людзей,
Ү ім бачым, што шчасьця вазнае той мала,
Хто праўды ня хоча пазнаці бардзей.

Гадоў таму многа, бяз ліку, бяз меры,—
За часу, калі сатвараўся наш съвет,
Былі ужо створаны людзі і зьверы,
І птушкі-пяюхі усякіх прымет.

І людзі ўжо мелі усё, што хацелі:
Даліны і горы, і поле, і луг;
Лясы ўжо шумелі, дзярны зелянелі,
І пекна і міла было ўсё ўвакруг.

Аднэй толькі рэчы яшчэ не хапала:
Ні каплі вады на зямлі ня было;
Праз гэта было бяды, плачу нямала,—
Усё піць хацела, што толькі жыло.

Ўсе сталі зьбірацца і радацца з гора,
Як гэтай пазбыцца вялікай бяды,—
Аж сам бог урэшце усім так гаворá:
„Я вас навучу, як дастаці вады.

Ваду вы мець будзеце цягам навекі;
Зьбярэцца разам, хто жыў на зямлі,
І ямы капайце на студні, на рэкі,
А толькі к рабоце усе каб ішлі!

І помніце: кожны, хто з вас астанецца,
Ня выйдзе у гэтай супольнай бядзе,—
Піць, піць будзе вечна такому хацецца,
І ён-жа ня знайдзе вадзіцы нідзе!"

Вот рвуцца да працы агромністай людзі
І зверы, і птушкі, і кожны жучок;
І цяжка працуюць,—зрываючы грудзі,
Капаюць, цягаюць жвіровы пясок.

Ну! Будзе ім добра: дастануць вадзіцы,
Больш сохнуць ня будуць, як сохнуць цяпер;
Вот зробяць азёры і рэкі, крыніцы
І студні, а к студням—і зруб і асьвер!

Але хоць так шчыра паслухалі бога
Усе і за працу узяліся ўсе,
Канюх адзін толькі ня робіць нічога,
Ён гульма-гуляе, к работе ня йдзе.

Убачыў бог гэта з высокага неба,
Пазваў канюха і гавора тады:
„Няўжо-ж піць ніколі табе не патрэба?
Чаму не працуеш, дастаць каб вады?"

„Я піць не хачу!" так канюх кажа богу,
„А як захачу, дык нап'юся расы".
І тут ён пусыціўся назад у дарогу,
Аж енкнуў віхор, зашумелі лясы.

А з неба грамлівы ўсьлед голас раздаўся:
„Навекі ты будзеш жыць толькі расой!
І хоць-бы ты млеў і з жыцьцём расставаўся,—
„Піць, піць!" будзеш клікаць ты летній парой!"

Вот скончана праца, нашліся крыніцы,
І мора бушуе, і рэчка бяжыць;
Хто колькі захоча, нап'еца вадзіцы,
Адзін канюх просіць, лятаючы, піць.

Жалобна ён просіць так, як-бы клянецца,
Як моліца богу, каб грэх дараваць,
І толькі часамі расіцы нап'ецаць,
А самай жарой мусіць ён усыхаць.

Крычыць ён так, як-бы людзям для навукі,
Што боская кара ўсіх мусіць спаткаць
Тых, хто, баючыся цярпеньня і муکі,
Ня хоча па праўдзе для ўсіх працаваць.

Дык ведайце-ж, браткі, хто к працы вялікай
З вас рук прылажыць не захоча сваіх,—
Такому бог скажа: „Піцы!“ цэлы век клікай
І будзь праклінаны ад брацыцяў сваіх“.

СЪЦЁПКА ЖУК

1

Съцёпка Жук, па бацьку Есцы,
Гаспадар усім на дзіва,
Ўсімі хвалены на вёсцы,
Жыве згодна і пачціва.

Абычай стары шануе,
Ня чураеща сярмягі,
Хаты дзедаўскай пільнуе,
Ад суседзяў шмат павагі.

Ен прыкладам для ўсёй вёскі,
Добра знае, калі трэба
З сахой выйсьці на съвет боскі,
Калі дожджык пойдзе з неба.

Дзе якое сеяць збожжа,
Трудна лепш ад Съцёпкі знаці;
Знацца лепш ніхто ня можа
На ральлі, на сенажаці.

Дзе якая звадка, схопка,
Годзіць, рае ў полі, у хаце,—
Адным словам, як наш Съцёпка,
Рэдка нойдзеш гэткіх, браце.

2

Вечарынку як састрое,
Бо ўжо дзеці падрастаюць,—
Ёсьць і сёе, ёсьць і тое,
Музыканты гучна граюць.
За сталом Съцяпан садзіцца,
Пры ім жонка і суседзі,
Чым паслаў бог, рад дзялянца,
Ўсіх частую, ўсіх прыгледзе.

Хлопцы-зухі і дзяйчаты
Пагуляць тымчасам рады,
Сталі ў пары сярод хаты
І далей-жа у прысяды!

Нуце, хлопцы, дзень далёка,
Пагуляйце, колькі воля!
Дый Съцяпан ня зводзе з вока,—
Лішніх жартаў не пазволе.

Там і сям Съцяпан бадзяўся,
Распазнаў съвет доўгім векам;
Хто распусьце раз аддаўся,
Кепскім будзе чалавекам.

3

Жывець, праве, шыкам пана:
Крупаў, сала мае многа,
Хлеб вядзеца-ж у Съцяпана
Круглы год, як у нікога.

А хлеб веены, ўсё белы...
Эй, што там казаць далёка!
Шнур зямлі ён мае цэлы,
Значыць—поўная валока.

З усёй вёскай ён у згодзе:
„Кепска“, кажа, „жыці згадай“.
Ен і ў воласці на сходзе
Многа можа словам, радай.

Жывуць, скажа хтось вучоны,
За граніцай лепш народы;
Кормяць люду мілёны
Шахты, фабрыкі, заводы;

І у нас мінула-б ліха,
Каб настаў лад гэткі ў людзях;
Съцёпка-ж бухне пад нос съціха:
„А ўсё-ж бедны бедным будзе!“

4

Съцёпкі жонка вёртка баба,
І язык... эй, што казаці!
А з рукамі і мазгамі
Трудна лепшай дзе спаткаці.

Ненаўды, што жонкі гэткай
Съцяпан трохі і баіцца,
А найбольш, хоць то і рэдка,
Калі з сватам падхмяліцца.

У такую тады хвілю
Знае жончыну ён плату;
Гатоў кругу даці мілю,
А цвяроязым прыйсьці ў хату.

Жонцы справіў чаравікі,
Сам-жа ў лапцях ходзе болей,
А пачуе дзе прытыкі,
Што ня меў ботаў ніколі,—

Сыцёпка скажа: „Эй, там, што ты!
Лепш па зімцы лета меци,
Пасьля лапця ю настіль боты,
Як па ботах лапці ўзъдзеші“.

5

У Сыцяпана лад між дзетак,
Лад на полі, лад у хаце,
Адным словам жывуць гэтак
Цяпер мала, пане браце.

Ад Сыцяпанавай хадінкі
Не адойдзе так убогі,
Пагарэлы без асымінкі,
Сірата без запамогі.

Сыцёпка працы не баіща,
Ці нуда гняце якая,
Песьняй роднай весяліцца,
Вечна весел, ня ўздыхае.

Стане хтось там наругацца,
Што так весел, хоць цвяроязы,—
„Лепей“, скажа ён, „съмяцца,
Як дарэмныя ліць сълёзы“.

Да ўсяго Сыцяпан ахвочы,
Як то ёсьць прыпей шляхочы,
І да танцу, і ружанцу,
Да выпіткі і выбіткі.

6

Плывиць леты, нібы рэкі,
Не варочающа болей,
Нішто жыць ня можа векі—
З сваёй, з божай нікне волі.

Сыцёпка выдаў замуж дочак,
Пры малодшым жыве сынен;
Як асінавы лісточак,
Үвесь трасеща, горб на съпіне.

Старасьць—слабасьць падасьпела,
Стаў нядуж к рабоце ўсякай,
Неяк ходзе ўжо нясьмела,
Нос распушыла табака.

Часам пойдзе ў лес і лыкаў
Надзярэ якіх з пяць пукаў,
З браку ботаў, чаравікаў
Лапці керзае для ўнукаў.

Старасьць, старасьць—смутны весыці!
Ужо і „вушка“ ня прымеце,
Скора, пэўна, будзе плесьці
З сваім дзедам на тым съвеце.

АДПЛАТА КАХАНЬНЯ

(З праўдзіваа здафэння)

Вы хочаце казкі?—ну, добра, ну, ладна!
Садзецеся во дзе, і слухаць прыкладна!
Я-ж збаю, пакуль дзень загляне ў ваконца,
Ды толькі ня казку, а праўду, як сонца.

На съвеце на белым, пад Гайнай убогай,
Жыў шляхціц багаты; меў поля ён многа
І конікаў сытых, і ўсякай сказіны,
І грошы, што чудзь іх ня мерыў асьмінай.
Ня знаў ён, што голад, што холад, што праца,
Еў смачна, спаў доўга,—пан істы з палацу!
Шмат слуг на яго працавала у полі,
Што праўда—галодных, абдзёртых найболей,
А ён-жа, ім плацячы марныя злоты,
Стаяў, як над быдлам, ганяў да работы.

Во гэты то шляхціц, во гэты багаты,
Пан новай і гонтамі выкрытай хаты,
Меў некалькі сёстраў, а стройных і мілых,
Прыгожых у твары, здаровых на сілах;
Кроў, проста, здаецца, зъмяшаная з млекам,—
Спаткаўся дзе з імі—бяда з чалавекам:
Загіне напэўна з душою прастачай,
І сонца ня ўгледзе, і хаткі ня ўбача!

Аж так срараваці патрапяць галубкі
І іхнія грудзі, і вочы, і губкі!
А надта-ж адна з іх, што звалася Зосаяй,
І зграбненъка ходзе, галоўку лепш носе,
І лепей съмяеца, і лепей міргае,
А ўся, як малінка, як кветка жывая!
Ці дзе загавора, ці песнью зацягне,
То слухаў-бы вечна,—так кожны прысягне.
Ой, гэтакай песні, ой, гэтакай гаворкі
Аж слухаюць птушкі, ўсміхаюцца зоркі.

Цяпер вам цікавасьць, ці гэта паненка
У грудках у пышных, пад крамнай сукенкай,
Ці мела там сэрца, што шчырым каханьнем
Магло адазвацца хоць раз прад скананьнем?
Ой, мела напэўна, ой, моцна кахала!
Цяпер так сардэчна кахаюцца мала.

Пад горкай пад крутай, пры ціхай далінцы,
Над вузенъкай рэчкай, абапал гасьцінца,
Расьселіся хаты апушчанай вёскі,
Ў якое то садзік, то дзве-тры бярозкі
Ясьнейшым прыветам здающца для хатах,
А далей—вясковы адзін недастатак.
Пахілья хаты глядзяць на староны,—
На стрэхах камамі парос мох зялёны,
Струхлеўшыя същечы ў зямлю паўяжджалі,
А шыбы у воках ня больш па дзьве цалі.
Цікавасьць, ці праз так малое ваконца
Загляне у хатку калі-небудзь сонца?

У нізкай хадінцы, ў аднэй з найбяднейшых,
У аднэй з найкрывейшых, ў аднэй з найцямнейшых
Рос Янка Ляўончык, па бацьку—Прывада;
Прыгожы быў хлопец, дзяўчатац прынада;
Што возьме, то зробе, зух першы ў забаве,
Ня мае плям чорных на сэрцы, на славе.
У вёсцы у роднай ён добрым суседам,
Ня крыйдзе дзядей, не съмлецца над дзедам,
Прыветліва з кожным спаткаўся, растаўся.
Ой, добры быў Янка, хоць з горам то знаўся.
У двор на работу хадзіў ён штодзенна,
Там з працай усякай спраўляўся сумленна;
Дзе толькі ні стане, працуе ў ахвоту,
І славы дакажа, рваць будзе да поту.
Сталетнюю хвойку паваліць у боры,
Корч выдзерці ў пасецы Янка ня хворы;
Загончык як выараў—глянуці міла,
Пракосік прагоне—то значна, дзе сіла.
За руکі, за працу і чесьць і пахвала!
Быў Янка работнік, якіх цяпер мала!

А хоць грашмі бедзен, другім чым багаты:
Зайздросыцілі хлопцы, любілі дзяўчата;
Любіла і Зося, шляхоцкая дочка,
А гэтаму съведкай і садзік, і ночка.

Хто пройме, прагледзе спатканыні, гулянкі,
Мірганкі і шэпты каханка, каханкі?
Хто зъліча, па колькі друг дружку цалуе,
Галубіць і туліць, пяшчотна мілуе?
Ой, трудна пазнаці, ой, трудна збадаці.
Здаецца, штось бачыш, дый рэшты ня знаці!
Бо ночка каханнюн спрыяле заўсёды,
Збаўляе каханкаў ад кепскай прыгоды.
А шчыра-ж, а міла і Зося, і Янка,—
Янук, сын мужыцкі, а Зоф'я, шляхцянка,—
Што ночку бяз съведак адны караталі,
Аб шчасыці каханьюн салодка шапталі.
А часам і смутныя думкі зазвоняць
Да сэрц закаханых,—яны іх разгоняць,
Абняўшыся шчыра, сваім цалаваньнем.
Эх, добра хоць трохі пажыці каханьюн!
Так смутна, так горка таму жыць на съвеце,
Кamu лёс каханьюн ў душы не расквеце,
Хто братній душы у жыцьці не спаткае,
З якой-бы і любасыць сплывала съятая,
З якой-бы і горам сваім падзяліўся,
І ў жалі паплакаў, к грудзям прыхіліўся.
— „Эй, Зося!—так Янка гавора, бывала:
„За што мяне шчасыце такое спаткала?
А можа няшчасыце, а можа і сълёзы?
І сам я ня знаю, ці п'ян, ці цвярозы.
Ты, панна, і любіш мужыцкага сына,
Убогага хлопца—пасажна дзяўчына;
Што людзі, што брат твой на гэта нам скажа,
Як праўду пазнае, загадку разъвяжа?
Ты-ж паняй і будзеш, і выйдзеш за пана,
А я буду плакаць ад рана да рана,
Аж высахне сэрца, кроў ў жылах застыне,
І ўсё з таго жалю па пекнай дзяўчыне“.

А Зося за шыю да сэрца прыцісьне:
„Ой, Янка, ой, лгун, ты пляцеш так сумысьне,
Ці-ж Зосі ня верыш, што шчыра так любіць,
Што Янку праз любасьць напэўна ня згубіць?
Як любіць сягоныня—любіць будзе вечна,
І Янка мой добры спаць можа бясьпечна“.
Так Зося гавора, і Янка забыўся,
Што з панинай з багатай так шчыра зълюбіўся,—
Цалуе, мілуе, і ночкі ім гэтак
Мінутай праходзяць; аж летнія ўсе так
К канцу ўжо збліжаліся; поле пусьцела,
І восень падходзіла съціха, нясьмелала.
І вось ходзь нарэшце лёс чорны іх зрадзіў:
Падгледзіў брат Зосін іх сходкі у садзе.

Ноч цёмнай пасыцілкай зямлю абхінула,
Жыцьцё ўсё замёрла, прырода заснула.
На небе дзе-не-дзе забліскалі зоры,
Наехалі хмарашы дажджлівыя горы,
І зоркі пагасьлі, і ўсё съпіць у эгодзе,
Адзін чалавек толькі сну не знаходзе.
Ня съпіць пан Лайчынскі, той шляхціц багаты,
Агонь яшчэ съвеціца з панавай хаты.
Страшэннаю помстай палае блузънерца,
Як нач на Пакровы—сам чорны і сэрца;
Ня бача ён съвету, ні прауды, ні бога,
Ня хоча ўжо знаці нікога, нічога,
Усё ходзе па хаце, шалее са злосыці.
„Як можна? Шляхцянка—род панскі, косьць з косьці—
З мужыцкай крывёю зъмяшаціся хоча!
На съвет паказаці ня будзе як вочаў.
Той Янка, хамула, паненку абыме...
О! съмерць яго ўперад з зямлі гэтай прыме!“
Так чорныя думы адна за адною
Снуюцца ў тырана, як стада зімою
Ваўкоў згаладалых, ня сытых ніколі,
Шукаючы жыру, валочацца ў полі,
Валочацца, аж дзе ахвяру спаткаюць
І выдзерудь сэрца, і вочы зглытаюць.
Эй, страшна, эй, жутка спаткацца з ваўкамі,

Страшней-жа з тым зъверам, што ўходзе між намі,
Як мы, чалавекам, а сэрцам—пантэра;
О, гэткі зъвер горшы за ўсякага зъвера!
Снуецца Лаўчынскі па хаце, як мара.
Чорт цешыцца: будзэ для пекла ахвяра;
Штохвіля крываўшую помсту знаходзе,
Штохвіля чарнейшыя думкі наводзе
І шэпча: „Забі йдзі, як сьпіць у вадрыне,
Ці ў садзе, як зловіш яго пры дзяўчыне,
Ці ў лесе, як пойдзе табе сеч бярвеныні,
Але забі толькі, ня бойся сумлення!“
Яшчэ не здаецца, яшчэ азірнуўся
На кут, дзе абраз быў, душой страхануўся;
Схапіў тапор востры рукою подлай, сымелай
І выскачыў з хаты, глухі, азьвярэлы.
А хмары па небе ішлі і стагналі,
І як-бы бязбожніку грозна крычалі:
„Апомніся, грэшны, вярніся дадому!
Аб гэтым нач-маці ня скажа нікому“.

У вёсцы, так кажуць, жыве люд шчасльіва,
Зжываецца з горам і з працай, і з нівай;
У вёсцы у ціхай люд, кажуць, менш грэшыць,
Пакусаў менш мае, малым сябе цешыць,
І сцэнай крываўых менш нойдзеш у вёсцы.
Ну, прауда-ж, як груши растуць на бярозы!
І ў местах, і ў вёсках шальмоўства вядзецца,
А толькі у месце бардзей хто уп'ецца,
Бардзей і сагрэшыць, другога закрыўдзе.
У местах няўмысьльне сабаку забіў дзе,
А ўжо на сьвет цэлы разбрэшуть газэты,—
Як-бы гэнэралам сабака быў гэты!
А ў вёсцы прыгледзься-ж на кройуды, на сълёзы,
Што выльлюць дарэмна у сьпекі, ў марозы,
Што за сабак згіне людзей нешчасльівых
У лесе пад дрэвам, з натугі на нівах;
А колькі на дёмных „святлейшых“ сягае,
І больш дзе хто з працы другіх карыстае?
Ня скажаце ў местах, бо знаеце самі,
Што вёска больш зъліта людзкімі съяззамі.

У вёсцы хоць горка пакрыўджаны плача,
Маўчаць кожны будзэ так, як і ня бача...
Занадта съляпы люд, занадта баіцца,
Каб мог ён за крыўду сваю заступіцца.
Праз тое і вёску так хваляць поэты,
Найболей такія, што, зьеўшы катлетаў,
Віном якім смачным катлет той закусяць;
О, гэткія, пэўна, аб шчасці пець мусяць!

У пуні у панскай, як мёртвы, съпіць Янка,
Ня вышаў да саду спаткаца з каханкай
(Таго дня да Менску паехала Зося).
Ой, дзіўныя часам сны ночка прыносе!
Вось Янка шчасльівы, ўжо гора ня знае,
За жонку ўжо Зосю прыгожую мае,
Ўжо ў новай хацінцы яна гаспадара,
А ў стайні ржэ конікаў сыценкіх пара;
Саха валоў рослых, чатыры каровы
Скубецца на лузэ; лясок-жа сасновы
Ту-ж блізка пры хатцы сячэ Янка съмела,
Да пана ня мае нікага дзела,—
Ня трэба ўжо ўсякаму рук цалаваці.
Шмат мае ён поля і шмат сенажаці;
А ўсё гэта працай дабыў ён пачцівай,
Як жыць пачалі яны з Зосій шчасльіва;
Ды трохі прынесла яна і ў ласазе,
А важнае—любасць, што лепш багацтв князя.
Ва ўсім памагае рукамі і радай,
Прад ім не азьвецца ні плачам, ні згадай.
І робіцца радасна Янку на сэрцы,
Што гэтак шчасльівы, што ў горы ня б'еца,
Ня мучыцца так, як уперад бывала...
Аж раптам вось гэтага шчасця ня стала.
Жудосны зьвер-прывід падходзе, здаецца,
Зубамі скрыгоча і дзіка съмяеца.
Збудзіўся, глядзіць ён на зданьне благое
І крикнуў: „Паночак! За што? За якое?“

Съпіць вёска сном моцным па працы па цяжкай,
Начлежнікі ў лузэ—пад буркай, сярмяжкай,

А ў хатах—дзяўчаты і дзеци, і бабы
На ложках, на лавах, на печы—дзед слабы;
Нідзе ані шуму, ні плачу, ні крыку,
Ня чудзь і кляцьбы тэй, якой днём бяз ліку.
Адзін толькі вецер шамоча бярозкай,
Ды недзе сава загукала за вёскай,
А далей—ноч-пані, і пуста, і глуха...
Аж вось даляцеў гук да чуткага вуха:
Што гэта?.. Эбудзіліся людзі з пасыцелі.
У цэркаўцы блізкай званы загудзелі...
Што гэта? Што гэта? Хоць поўнач на съвеце,
А відна, як сонца на небе ўжо съвеціць.
„Пажар, гэй, пажар!“ так вакол загудзела;
Крычаць: „Уставайце, гасіць дружна, съмелада!
Гарыць у дварэ у Лаўчынскага нешта;
Гасцеце! Згарыць там будынкаў і рэшта“.
Сабраліся людзі, ды толькі па часе:
Ніхто ўжо агню не зальле, не загасе.
Гарыць пуня панская, полымя мкнецца
І знамем крывавым на небе здаецца.
Бясьсільны тут людзі, бясьсільны іх рукі...
Хто ў полымя ўлезе на болі, на мукі?
І... пуня згарэла. Тарчыць куча сена,
Дымяць галавешкі, астаткі ад съценаў;
Цягаюць іх людзі з агню на староны.
Аж... божа! Што гэта? Корчнейкі звуглёны...
Хто толькі ні гляне—ўцякае з трывогі;
Корч мае людзкія і рукі, і ногі!
Пры тулаве знаць галава чалавека—
Косьць толькі, няма ні вячэй, ні павекаў.
Пазнаў народ, што хтось згарэў з пуняй разам,
Пакленчыў над трупам, як-бы над абразам:
Пазнаці люд хоча, хто марна так згінуў,
Съвет гэты пакінуў, радню ўсю пакінуў?
Глядзяць... аж тут раптам енк страшны разынёсься
Аж кожны смущаўся, аж кожны затросясь,—
Енк гэткага жалю, енк гэткай балесыці,
Што можа душой і тырана затрэсці!

Так крикне па страчаным любым дзяўчына
І маці так енкне, хаваючы сына.
І маці тут родная труп той пазнала,
Пазнала таго ў ім, каго ўзгадавала,
Хто хлеба ёй, беднай, насіў яшчэ ўчора,
Хто быў-бы ёй, беднай, на старасьць падпорай...
Эх, сын яе родны, эх, Янка прыгожы
Ляжыць няжывым на пасыцелі, на божай!
Ня ўстане на векі і съвету ня ўбача...
І плача так маці і горка так плача,
А з ёю, здаецца, і очка галосіць,
І сълёзы зьбирае і к богу заносіць.

Ці-ж добра, ці-ж лёгка? Эй, пане, эй, мсьцівы!
Што Янка у пуні згарэў нешчасльівы?
Твая-ж гэта, пане, рука учыніла,
Што будзе на съвеце аднай больш магілай,
Аднай больш магілай, а сълёзаў бяз меры.
Прыгледзься, што зробіў ты ўзмахам сякеры?
Вось Янка забіты, вось Янкава маці
Убогая мусіць ісьді жабраваці,
Бо ўжо працаўцаі застара, заслаба,
Ня то, што мужчына, ат, ведама,—баба!
А што скажа Зося, як з места прыедзе?
Што скажа, як спаленым Янку угледзе?
Ну, цешся, ну, цешся пацехаю катай!
Ужо дамавіна гатова на брата.
Ці-ж добра, ці-ж лёгка? Эй, пане, эй, мсьцівы!
Што Янка у пуні згарэў нешчасльівы,—
Так голас таемны пытаецца ў пана;
Але грызыць сумленъне ці-ж можа тырана?
Раз толькі надумаўся збродню ўчыніці,
Ахвяру праз помсту са съвету згубіці,
То пэўна, што плакаць па збродні ня будзе:
Ня будзе йсьці роўна, хто раз ужо зблудзе.

Съвітае. Вот Зося ужо з Менску едзе,
Вясёлая, цешыцца,—Янку угледзе;
Усё ёй так мілым, як лепей ня трэба:
І гэтая людзі, і гэтае неба;

І рада съмяцца, і рада съпяваци,
І з хлопцам прыгожым пайці пагуляці...
Прыехала-ж панна на плач, не на йгрышча,
Убачыла з пуні адно папялішча.
Што ўбачыла далей, сказаці ня можа;
Два выбеглі слоўцы: „О, Езу! О, божа!“
І рукі заломе, і крыкам шалёным
Азвалася з жалю над Янкам звуглённым.
На брата узгляне: маўчыць той панура, то чай
Зубамі заляскае, вочы зажмура.
Дарэмна дзяяўчына адкрыць праўду хоча;
Жымаецца сэрца, цякуць сълёзы з вочаў...
Га! чымся так жыці, лепш легчы у гробе.
У сълёзах, у муках, у цяжкай жалобе
Праходзэ дзень гэтак;noch съціха ўжо пхнецца,
А Зося ні мёртва, ні жыва снуецца.
Прашла noch, і раніцу сонца прыгнала.
Дзе-ж панна? А панны з пасъцелі ня стала.
Збудзіліся слугі, і пан пра будзіўся;
Сястры няма дома. Спачатку зъдзіўся,
А потым і чорныя думы абслелі:
Ці-ж Зосі праз тое ня стала з пасъцелі,
Што спалены Янка?.. Тут болей затросісья,
Заныла на сэрцы, страх нейкі пранёсісья.
І выскача з хаты, і крыкне на слугаў,—
Заве ад работы, заве як-бы другаў:
„Эй, людзі! Дзе Зося, дзе ваша паненка?
Шукайце! Няма яе ў гэтых тут съценках.
Была тут у хаце, ня ўжо яна ў полі?
А можа, а можа... ня ўбачу ніколі!..
Шукайце, шукайце! Бярэце багацьце,
А толькі, каб Зосю я відзеў у хаце!“
Крычыць так Ляўчынскі на ўсе на староны,
А дзіка, а страшна, як зъвер той шалёны.
І зъбегліся людзі, шукаюць, гукаюць;
Дарэмна! Дзе Зося, дзе панна—ня знаюць.
Аж глянуў брат родны у сад на сасонку—
Вісіць сястра пана, вісіць на пастронку.
У тры дні дзьве ямы на труны капалі:
На могілках Янку-хамулу скавалі,

А далей, за могілкі,—гожу паненку,
Народ-жа над імі маліўся і кленкаў.
Нябожчыкаў несьлі хаваць неяк зрана,
Пад вечар-жа везьлі ў вар'яцкі дом пана.

Эй, кончана казка! Ну, як вам здаецца:
Ці прауды ў ёй многа, ці лжэ, ці съмлечча?
Мне-ж верце, што гэта ёсьць праудай звычайнай,—
Спытайцеся толькі старэйших пад Гайнай,
Там кожны з ахвотай раскажа вам гэта;
Хоць там яшчэ гора людзей не апета,
Але у паданьях жыве і жыць будзе
І съведчыць сабою багатых аблудзе.
Закінече, можа, што ў казцы на пана
Замнога ўсялякіх шальмоўств наўскладана?
Няхай-жа багаты пан кепска ня чыне,
Напэўна і казка ні ў чым не абвіне.
Бо што зробіць бедны, з бяды што натвора,
Такога і казка ня так аблавора;
А створа-ж багаты дзе подласцьць якую,
І з роскашы прауду патопча съвятую,
Ні ў чым не дазнае ад прышласці ласкі:
Такім не даруюць ні песні, ні казкі.

ради симуляции умственности за то что
в ходе физической подготовки
Помеха нарастает в силах, и это неизбежно
Убийства и разрушения ведут к тому что
Причины смерти становятся ясными.

68 кончина

— Тогда я не могу, и я не буду

Мне же нужно что есть сколько нужно

Чтобы не оставалась ни одна

Также я хочу чтобы скажали мне тут

Хорошо что это не здорово что я

Дорога впереди сама и я иду вперед

А все что у меня есть я беру с собой

И сажусь в машину и еду

Где я живу я живу в машине

Сейчас же я живу в машине

Потом я живу в машине

Но я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

В машине я живу в машине

А я живу в машине

Н чысунам дац
Братых сіб і саді.
Скучнаа сасен і алт.
Думат дар, сарна жа.
Водных, звонкіх песонь чюо.

Гей! чыу але жар!
Гей! гей! гей!
Хай же росета ўспакае мечі.
У сарках паных алгуменій.
Эъзгандаа ўспакае мечі.

ГУСЬЛЯР

ДРУГОЕ ВЫДАНЬНЕ (ПЕРШАЕ
ДРУКАВАЛАСЯ ЛАЦІНАЙ).

На песнях вінчаных.
Там, дзе ёсемо гравіца, Бу
Точудъ наші воле ар
Дзе шумиць у съвет далёкі
Беларуска: Накібок,

Дхень і хом,
Думки юнд

Пісні дэр, сарна дар.
Водных, родных песенъ чар!
Гаю, гло, гей!

LACPYR^o

ДРАКОН СЫРДАРЬЕ (УЗБЕКСКАЯ)
ДЕКАМЕЛОН ВАЛИИКАН

* * *

Я нясу вам дар,
Братніх скіб і сяліб,
Смутных сосен і ліп,
Думак дар, сэрца жар,—
Вольных, звонкіх песень чар.

Гэй! нясу вам дар!
Гэй! гэй! гэй!

Хай-жа песня ўсюды лълецца,
Ў сэрцах вашых адгукнецца,
Зъзіханецца, ўскалыхнечца,

Як звон той,
Як свой!

А хто брат мне тут і друг,
Ладзь-наладзь душу і слух,
І за песняй думкай скоч,
Там, дзе Нёман, Дзывіна, Буг
Точуць наша поле, луг,
Дзе шумяць у съвет далёкі
Белавежа, Налібокі,

Дзень і нач,
Думкай скоч!

Прымі дар, сэрца жар,
Вольных, родных песень чар!
Гаю, гаю, гэй!!

ГУСЬЛЯР

Гэй, гусльяр, гусльяр!
Ты удар, удар
Па струнах-званах,
Дай нам з песень дар,
Дум вялікіх чар,
К сонцу зорны шлях,
Дай, гусльяр, гусльяр!

Дзе залёг абшар
Курганоў—ахвяр,
Сей, засей прасьвет.
Ты слуга і цар,
Ты дудар-званар,—
Чуе, знае съвет...
Эй, гусльяр, гусльяр!
Перавалы хмар,
Цемру, зводы мар
Выжый звонам струн;
Як вялік і стар;
Съвет, зямлі папар,
Ты ад гумн да гумн
Запануй, гусльяр!
Дай паходням жар,
Лінь жыцьцё ў бор-яр,
Ня мінай вакон;
Строй ваякаў шар,
Кроў сагрэй, як вар,
Сказам новых дэён...
Грай, будзі, гусльяр!

СЯБРОЎЦАМ ПА ДОЛІ

окі маю ад сэрца патолі,
К вам ненавісьць грудзей ня крывае,
Думы рвуцца і к шчасьцю, і к славе,—
Я слуга ваш, сяброўцы па долі.

Свойскай песніяй у слоў родных цвіце
Я хачу, што ў душу мне нагоне,
З ваших хат, з ваших спочаных гоняў,
Вашу долю, нядолю апеці;

Несці пад саламянія стрэхі
Ва ўсё веру, што шчасльем быць можа,
Што надзеі цвісці дальш паможа;
Эй, хачу быці рэхам пацехі!

І во ў гэтакай службе, паходзе,
П'ючы сълёзна жоўць крывау, прытыкаў,
Платы з вас не жадаю вялікай,
От, іскрынку прывету, і годзе!

А сканаю, злучуся з зямлюю,
Вы курган мне насыпце высокі,
Бо, як будзе мой дол няглыбокі,
Не знайду і па съмерці спакою.

ПРЫВІТАНЬНЕ

Зноў я з вамі, са сваімі,
Мілья сяляне!

Будзем разам спатыкаці
Ночку і сьвітаньне.

Станем разам у парадак
З плугам на папары

Споляна скібіну варочаць,
Нажываць загары.

Над работай няпрыдумнай
Вясковай пакоры

Будуць здаля баіць байкі
Хвойкі, ясакоры.

Скіба ў скібу, гоні ў гоні
Высьцелем на дзіва;

Ляжа зерне, ўзойдзе колас,—
Узрастай шчасльіва!

За плугамі за сваімі
На прасторы божым

Чыстым сэрцам, вольнай думкай
Песьню-казку зложым.

Пойдзе плавам песьня-казка
Ў съвет аб нашай славе,

Дзіву дасца съвет вялікі
Гэтакай праяве.

Хай съвет знае, што патрапе
Бяз чужых прымусаў

Беларуса праца, сіла,
Сэрца беларуса.

ГУСЬЛІ-САМАГРАІ

Як зайграі, загудзелі
Гусьлі-самаграі,
Панясьліся, паляцелі
Песьні па ўсім краі.

Ад паляны да паляны,
Ад бора да бора,
Плыве голас няўніманы,
Як-бы хвалі мора.

Аб вялікай аб старонцы,
Беларусі-маці,
Жальба страшная бясконца
Ўсё чуваць-чуваці.

Як душы таёй пакутнай,
З-пад магільнай пліты
Гоман веча ў гусълях чутны,
Чутны звон разьбіты;

Хоць разьбіты, хоць забыты,—
Для ўсіх зразумелы,
І ад сьвіту аж да сьвіту
Слухае сьвет цэлы.

Плачущы, жаляща спрасоньня
Гусьлі-самаграі,
Аж, здаецца, пушча стогне,
Курган уздыхае.

ЖАЛЬЦЕСЯ, ГРАЙКІЯ СТРУНЫ...

Ліра зъмірае ў спакою,
Губіцца струнавы звон;
Лірнік чапніся рукою—
Творыцца песень мільён.

Жальцеся грайкія струны,
Рэхам расходзьцесь ў даль!
Гэткі съвет ярмен і сумны,
Гэткі паношыцца жаль!

Сэрцу нясеце зълягчэнье,
З пут вызваляце душу,
Новыя ліце праменныі
Ў сонную быту глушу.

Ліце прызыўныя чары,
Жыўчую думкам ваду,
Высельце буднасьці мары,
Духаў благіх чараду.

Ціхаму кроўнаму полю,
Сълёзьмі абмытай зямлі,
Вызваныце лепшую долю,
Лепшыя скарбныя дні!

Съцежку хутчэй ідэалам!..
Квецься, палай, хараство!
Куйся, зарнічная хвала,
Вечная радасьць, добро!

Ліра пяе ў няпрывеце;
Жаліцца лірнік адзін...
Гэй-жа, далей з беспрасъвецьця!
К сонцу з пакутных нізін!

ВЕЦЕР, і СОКАЛ, і Я...

вецер, і сокал, і я—
Сыны аднэй долі-жыцьця,
Наводзім маркотныя мы
І думы, і песні адны.

*

Разыняў вецер крыльлі свае,
Ляціць і шуміць, і пяе;
Пяе а свабодзе сваей,
Пяе а бязволълі людзей.

*

Як вецер, і я-б так ляцеў,
Як вецер, аб тым самым пеў,
Як вецер, свабодны мой дух,
Хоць гора цягаю ланцуг.

*

Пад зорамі сокал завіс,
Глядзіць паарлінаму ўніз.
Там сокалу съвету ня жаль;
Мілей яму небная даль.

*

Як сокал, і я-б мкнуў да зор:
Там сонца, раздолье, простор;
Бяз жалю-б пакінуў зямлю,
І хатку, і долю сваю.

*

вецер, і сокал, і я—
Сыны аднэй долі-жыцьця;
Наводзім маркотныя мы
І думы, і песні адны.

ПЕСНЯ І СІЛА

Дайце разгону, прастору
Дрэмлючым песньям і сілам,—
Дрогне запор наймацнейшы,
Мы ўскалахнём і магілай.

Продка адвечную думу
Праўнук санлівы пачуе;
Што ўзяць курган нам маніўся,
На кургане адбудуем.

Шлях залаты працярэбім,
Зорна ўзынясёмся ў высоты
Вышай няпраўды, няславы,
Вышай пакутных балотаў.

Моц сваю съвету пакажам...
Зъдзіўляцца старцы і дзеци:
Што знача песня і сіла!
Што знача вельмі хацеці!

АДГУКНІСЯ, ДУША!..

Адгукніся, душа, песьняй звонкай грымні!

Няхай песьня з віхрамі памчыцца.

Ў братніх сэрцах няхай разгарацца агні,

Думы новай пальлюща крыніцай.

Ад зары, да зары, па радзімай зямлі

Зацяганыя людзі снуюцца,

І гаруюць яны, рэдка шчасны камі,

З чорнай долай змагаюцца, б'юцца.

З іх жыцьця бяз жыцьця, з іх бяднот і цямнот

Карыстае бяспуцьце, як можа;

І ніхто-ж не жалее, як вечных сірот,

Ні свой брат, і ні ты нават, божа!

Жальбаў слухае іх толькі шум баравы,

На іх муکі глядэяць толькі зоры.

Адгукніся-ж, душа, на іх стогн векавы!

Задріжэце, даліны і горы!

Горна распішыся, — і ўсе спакам.

Тысічы віхрамі, — і ўсе юнакам.

Вызываю юношамі, — і ўсе юнагам.

Э сяйнікі, — і ўсе д-блыд сконам.

Лакаўшою ўсе юнагамі ѹбод.

Красні, прахамі, — і ўсе юнагам.

Мужнацікі, — і ѹносамі ўсе юнагам.

Трупамі ўсе юнагамі ѹбод.

Сълзі, сінініца, — і ўсе юнагам.

Ізлучоут, ўсе юнагамі ѹбод.

Канінекамі ѿхід, — і ўсе юнагам.

Будзе на ёлі, юнагамі, — і ўсе юнагам.

Успрошт, юнагамі, — і ўсе юнагам.

К зоркам, якімі, — і ўсе юнагам.

Вірношы, в ріни, якімі, — і ўсе юнагам.

Мчысь, як дайся, в сіні, — і ўсе юнагам.

Годла-пыша землянку, — і ўсе юнагам.

ЩАСЬЛІВАСЬЦЬ

Мець-бы мне крыльі саколія,
Мець-бы мне волю зарніцаў,
К нізам ня рваўся-б ніколі я,
З высі-б глядзеў на зямліцу.

Птахам свабодным пад зорамі,
Лётаў-бы шпарка над съветам,
Па-над далінамі, горамі;
Шчасьце съвяціла-бы мне там.

Вокам начніцы прагледзіста
У тайнаў сяяні-бы заставы;
Быў-бы сам даляй нязьведзітай,
Даляй свабоды і славы.

Песьняй души ўзырывы чистыя
Лінуў-бы ў съвет на прывольле;
Слухалі-б зоры агністая,
Вечер-бы ўторыў на доле.

Зможаны-ж гібелі сілаю,
Век рвучысь далей і далей,
Хмарка была-б мне магілаю,
Зоры памінкі-б спраўлялі.

Вось і па съмерці з зямліцаю
Знацца ня трэба ўжо будзе...
Быці, ой, гэтак!—крыніцаю
Радасьце плыла-бы мне ў грудзі

Дуньце-ж, о, віхры прывольныя!
Цёмнай ня дайцеся сіле,
Вырвіце думкі нядольныя,
Дайце мне сонца і крыльле!

К З О Р А М

К зорам агністым, к прывольлю нябеснаму,
Вырваўшы з ціны жыцьцёвай душу,
Мчыся, на дайся цярпеньню балеснаму,
Горда пакінь земляную глушу!

К зорам, што так над табой разгараюцца
Лъсніста ў мільённай па небе сяўбе,
Рвіся, хай думы прабіць цыму стараюцца:
Там хэрубіны спаткаюць цябе!

Песьні там, духамі зораў ствараныя,
Будуць душу весяліці тваю;
Думна ўзынясешся над нізяй туманнаю,
Рдзеці дасі там прывольля агну.

З зораў, з-пад неба ўсё быцьце зямельнае
Проймеш паглядам цікавым наскрэз;
Бачыці будзе—з жыцьцём неразъдзельныя—
Крыўду, бяспуцьце, няnavісьць і злосць.

Горна расстаўшыся з буднімі справамі,
Тысячи ўздохаў пачуеш з грудзей;
Вызнаеш брата з рукамі крыавымі,
З сэрцамі гадзінаў поймеш людзей.

Крыкі, пракляцьці пачуеш нязнаныя,
Муکі старыя, стагнаныні цямніц,
Трупамі ўбачыш паляны засланыя,
Сылёзы сірот, удавіц, маладзіц.

Будзеш глядзеці на гэта ўсё дзікае,
К зорам-жа мчаціся будзе твой дух;
Будзе на сэрцы спакойнасць вялікая,
Ускрошым з нізін, дзе Эйніч прауды затух.

К зорам агністым, к прывольлю нябеснаму,
Вырваўшы з ціны жыцьцёвай душу,
Мчыся, на дайся цярпеньню балеснаму,
Горда пакінь земляную глушу!

Дарогай змучаны далёкай,
(А быў дзяніны таей склон),
Я лёг пад крыжам і так лёгка
Заснуў, і гэткі бачу сон:

Я лесам шоў; якаясь змора
Вяла па ім мой съячы дух,
А лес быў цёмны, як дно мора,
Як мора дно, быў нем і глух.

Я заблудзіў, і страшна стала
Мне ў гэтай пушчы аднаму;
Ды бурай неба рагатала...
І ўздумаяў я: памру—вазьму!

Надзея з вераю нямелі...
Тады, як з неба ці з зямлі,
Якаясь цень падходзе ў белі,
Такая, быцдам знаў калі,

І кажа мне: „Чаго, сын міра,
Упаў так сэрцам і душой?
Я—песня, а во мая ліра!
Бяры нас! Хочам быць з табой.

І страх жыцьця цябе аставе,
І бор пачне шумець жыцьцём;
Мы сълед праложым табе к славе,
Чаго жадаў, мы ўсё дадзём“.

І дзіва! Блуд і страх мой зломан:
Лес прасвятлеў, загаманіў,
Мне стаў паняцен пушчы гоман...
Тут я збудзіўся, не дасьніў.

НАША МІНУЎШЧЫНА

Мы ня жылі, як жывудъ людэі,
Гасьцінцам шчасця не хадзілі,
Ня зналі ўzechі нашы грудзі,
Вянкоў мы славы не наслі.

Мы ў паніжэнныі, ў вечным трудае,
З днём кожным слабшия на сіле,
Бясцэльна па калючай грудзе
Блудзілі, горасна будзілі.

Быдлём асуджан быў валацца
Сын свайго краю, родных межаў;
Калі-ж хто ўздумаў прачыхацца,
Курган прыбавіў толькі свежы.

Хадеў хто песьняй адазвацца,
Глушыў хайтурны воклік з вежы;
З нягодай мусіл змагацца,
Як тыя вербы на ўзьбярэжжы.

Хадеў хто песьняй адазвацца,
Глушыў хайтурны воклік з вежы;
З нягодай мусіл змагацца,
Як тыя вербы на ўзьбярэжжы.
Хадеў хто песьняй адазвацца,
Глушыў хайтурны воклік з вежы;
З нягодай мусіл змагацца,
Як тыя вербы на ўзьбярэжжы.
Хадеў хто песьняй адазвацца,
Глушыў хайтурны воклік з вежы;
З нягодай мусіл змагацца,
Як тыя вербы на ўзьбярэжжы.
Хадеў хто песьняй адазвацца,
Глушыў хайтурны воклік з вежы;
З нягодай мусіл змагацца,
Як тыя вербы на ўзьбярэжжы.

А ЯК МЫ З ХАТКІ ВЫХОДЗІМ...

...А як мы з хаткі выходзім,
Крыжам сябе абазначым,
Блудна вачыма паводзім,
Ці калі вернемся, ўбачым?

А як мы пойдзем па полі,
З намі, за намі нягода,
На нашай ніве гугольле,
На нашым поце ўрода.

А як пальлецца ў пацёмках
Песьня за лесам, за борам,
Слухаюць елкі, сасонкі,
Лес толькі з намі гавора.

А як мы пойдзем гасьцінцам,
З намі, за намі ўздыханьні,
У дзеннай і начай часінцы
Блудзім і блудзім, як эданьні.

А як мы вернемся к брату,
Лепшай спытаем дарогі,
Маем пацехі багата:
Тыя карчомкі, астрогі.

А як на неба мы глянем,
Дзе дрэмлюць сонца пажары,
А ні тых зор, ні сьвітаньня,
Хмары, і хмары, і хмары...

А як да могілак прыдзем:
Крыж, каля крыжа бадылі,
І тут мы толькі увідзім,
Як-жа здарма век блудзілі!

З ПЕСЕНЬ ЖЫЩЦЯ

Нарадзіўся на долю-нядолю
Чалавек на багатым на съвеце,
Ад пялёнак на волю-няволю,
Ад пялёнак бяз часу змарнеці.

Рос. Хадзіці научыла матуля,
У лазовыя лапці абула,
Апранула на скокі, на гулі,
Аж старая паціху ўсхліпнула.

І дала, ой, дала на дарогу
Крыжык, матчынай зьліты съязінай,
Бацька бацькаўску даў прасыцярогу;
Выпраўлялі так з хаты дзяціну.

І пашоў ён, пашоў шляхам знаным,
І пашлі за ім съпекі, марозы,
І зажыў ён, зажыў князем-панам
Ні то жыў, ні то п'ян, ні цвярозы.

Думкі родныя съследам хадзілі,
Коні, волікі ўчылі пакоры,
Пятухі на работу будзілі,
Сон наводзілі ціхія зоры.

Як устане, як пойдзе, бывала,
Пот-расіца і вымыне чиста,
Сълёз нап'еща сваіх да адвалу,
Кроў свая ахарошыць квяціста.

Цягам так, пад апекай, пад шчырай,
Ні дзе даць, ні ступіць яму шагу,
З кута ў кут, з году ў год, як на вырай,
Пятлёй волен прагнаць голад-смагу.

Ой, жывецца на съвеце, жывецца,
Чалавеку так слайна, так лоўка,
Аж і съпіна штось гнецца, здаецца,
Затраслася, съсівела галоўка.

Годзе! годзе! Ня ўсё, знаць, асіліў;
Зачыні ўжо сухія павекі!..
І злажылі няздару, злажылі
Ў дамавіне, ў магіле навекі.

І насыпалі насып жвіровы,
Крыж паставілі новы, яловы.
Гэй, ляжы з сваёй доляй-нядоляй!
Гэй, ляжы з сваёй воляй-няволяй!

БЕЗЪЗЯМЕЛЬНЫЯ

Жывём, забытыя людзьмі,
Пацех ня знаючы ні ў чом,
Крылавім съцежкі мы сълязьмі,
Ўесь съвет для нас магільным сном.

Ні нам вясна цвіце, пяе,
Ні лета коласам шуміць,
Снапоў нам восень не дае,
Зіма нам толькі век гудзіць.

Глядзім на неба, на зямлю,
Ня раз з пракляцьцем на жыцьцё,
Аром мы ніву не сваю,
Дабро зьбіраем не сваё.

Хацінкі кут ня наш—чужы,
Ня наша ў поле стада йдзе;
О, сэрца, колькі ня тужы,
Няма нам радасьці нідзе!

Раве мяцеліцай зіма,
Вясна зальле паводкай съвет,
Вады і съюзы нам ніяма,
Эжыліся з імі з малку лет.

Наклаўшы зрыўкаў і ламоў—
Убор саміх і хат гнілых,
З адных павыгнаны вуглоў,
Шукаць мы цягнемся другіх.

Худыя жонкі на вазох,
Пры жонках дзеци чарадой,
Мы самі ў эношаных лапцёх
Ідзём за коньмі пехатой.

Ідзём—у вочы вецер дэйме,
З-за хмараў сонца ня відаць,
Бяды, нуда прыгнула, жме,
Удушшам грудзі ўсё скрыпяць.

Эй, доля! Колькі мы разоў
Прасілі, клікалі цябе;
Ня йдзеш! Знаць, хтосьці з съвету зывёў,
Ці хлеба мала ў нас табе?

Ці, можа, дзікай непагодай
Цягачца з намі надаела?
Начлег застрашыў нявыгодай,
І ты нам, доля, акалела?

Жывём, рассыпаўшысь па съвеце,
І съмердь сабраці нас ня можа,
Хаця і ўсякага прымече,
Хаця і ўсякага абложа.

Хаця усякага з нас грудзі
Магіла жудкая прыдаве,
Над якой крыж паставяць людзі
На памяць нашай беднай славе.

Над якой вырасціце сасонка,
І безъязмельных стогн пачуе,
І шумам, песннюю нязвонкай,
Над намі хіба забядуе!..

—Хаця і ўсякім з мішчаніем
жывіць тах і хімэцкада.
Холтүя юнітамен хіндэ 8
хітцідз комонтаць як ашалуць
хозяя си іншою амру.
Ходзеву щеек хемож яб!
Хітціл хінішонкі 7 мімэці
Нотахэн іманок се избер!
омаед фэцэя муса ч—мёсд!
аудзін си вінік ёздзіх ве-
змж влуптнін вади, ваді
аудзіл ўсе кроўнінкі.

СЯДЬ ТУТ, НА ЎЗЬМЕЖКУ...

Сядь тут, на ўзьмежку, сядь адыхні,
Змучаны, браце, дарогай!
Ты без адухі многія дні
Шоў сіратою паміж людзьмі,
Ждучы спачынку з трывогай;
не знашоў ты друга нідзе,
Што запрасіў-бы ў хадіну,
Дзе-б ты забыўся аб горкай бядзе,
Што за табою з горам ідзе,
Дзе-б адыхнуў ты часіну.
Дзе-б табе далі цёплы куток,
Каб не калеў на марозе;
Каб ня млеў, хлеба далі-б кусок,
Веры і сілы, дзе-б ты, дружок,
К дальшай набраў-бы дарозе.
І не знашоў ты хаткі такой;
Дальш ісьці мала ўжо сілы;
Сядь тут, на ўзьмежку, браце ты мой!
Тут як спачнеш ты з бурлівай душой,
Дойдзеш лягчэй да магілы.

А ЯК НАМ ЗОРКІ ЗАГАСНУЦЬ...

А як нам зоркі загаснучь,
Месяц ня зъменіцца болей,—
Прыдзэм да вечнага шчасьця,
Цемры к нам прыдуць з патоляй.

З глыб наразгаднага быту
Новае прыдзе збаўленыне,
Усё нам памера, паліча,
Думкі разьбіты і церні.

А покі яснасьць старая
Будзе свае снаваць ніці,
З хаты да хаты ня кіне
Дух векавечны блудзіці.

Стукнецца ў шыбіны, ў сенцы,
Үкіне свой кліч-заклінаныне...
Мы, падыходзячы к ночам,
Ждаць будзем новых съвітанняў.

А як на нашай на ніве,
Крыўда гняздзіцца ўсё будзе,
Новыя выплывуць сілы,
Новыя к слайнасьці грудзі;
Сэрцы ахварна паложаць,
Насып насыплюць высокі,
І не пярайдзе той насып
Злыбеды ценъ бледнавокі!

А покі думка аб праўдае
Ня ўзьдзене плесні-сівізны,
Будзем нясьці свае ношы
К цікім мальбішчам айчызны.

Съвежыя ўзьдзенуць нам кіры;
Мы ўжо таго не забудзем,
Што нам пры вечным скананыні
Усё, ўсё палічана будзе.

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

З плачам думка-песьня лълецца

Па замучанай старонцы,

З плачам рэха адаб'ецца...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

Маці ўдоўка, сірацінка

Паглядаюць у ваконца,—

Дагарэла ўжо лучынка...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

Пхнецца съцежкай падарожны,—

Няма хлеба ўжо ў катомцы,—

Цэль далёка, зблудзіць можна...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

Мужык з горам ляжа, ўстане,

Пляце байкі дзеткам, жонцы,

Толькі чутны уздыханьні...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

Шнур бядак пахаў да поту,—

Марны-ж колас на саломцы,—

Ні красы тэй, ні ўмалоту...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

Безъязельны згубіў долю,

Хоць шукай з бяды ў палонцы;

Ні тэй хаты, ані поля...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

Сэрца поўнае трывогі

Жальма жаліцца бясконца;

Ні тэй праўды, ні дарогі...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

З плачам думка-песьня лълецца

Па замучанай старонцы,

З плачам рэха адаб'ецца...

Ці ты ўзойдзеш калі, сонца?

— Ці ты ўзойдзеш?

ЗЬНЯМОГА

Плача сонца маладое
Над плянэтай над старою,
Іскры сыплющца цурком,
Што ня тымі пуцінамі
Ходзяць леты за лятамі
Ў вечным эладзе з курганом.

Безнадзейна, бястрывожна,
Ціха, зважна, асьцярожна
Хаос гнёзды ўе свае,—
Вара зельле-калатуху,
Пое, зводзе князя-духа,
Перадыху не дае.

Сывіты, захады крыляцца,
На аднэй таўкуцца кладцы,
Цемра вабе згубным дном;
Плача сонца маладое
Над плянэтай над старою,
Іскры сыплющца цурком.

ЗА ГОДАМ ГОД

За годам год, за родам род,
Што хвалі хмар, што плесьні вод,
Па зъменах зъмен, на ўсход, на сход.
За родам род, за годам год.

На ўсход, на сход ідзе-брыдзе
У чаraph-снох, у злыядзе...
Канца ні ў чым, канца нідзе,
На ўсход, на сход, брыдзе-ідзе.

За бытам быт, за стогнам стогн,
За съмехам съмех, за сконам скон,
За векам век, за звонам звон,
За мглою мгла з усіх старон.

Ідзе-брыдзе за съледам сълед,
І нач, і дзень, і цьма, і съвет,
І песньні кліч, і съмерці цьвет,
Ідзе-брыдзе за съледам сълед.

За годам год, за родам род,
Што хвалі хмар, што плесьні вод,
Па зъменах зъмен, на ўсход, на сход
Ідзе-брыдзе на быт, на звод...

ДОКУМЕНТЫ

* * *

Як вазьму жалейку ў рукі,
Як вазьму сваю,
За нішто тады ўсе муки,
Граю ды пяю.

Што мне сълёзы, што мне гора,
Як пушчуся я?
Знае неба, сонца, зоры,
Знае ўся зямля.

Вечер здоймешца, балесъне
Шасъне па страсе,—
Гэта цешыцца ён песъний,
Песъню ў съвет нясе.

документы
также и аман и амка и ког
также и аман и амка и ког
документы
документы
документы
документы
документы

ДУМКА

Нудна ў думках Тамаша,
Нудна, адзінока,
Рвецца сэрца і душа
Недзе, эх! далёка!

Птушкай-бы ляцеў, ляцеў
Весела, разгонна,
Па-над хатку, па-над хлеў,
Па-над бор зялёны.

Эх! ляцеў-бы глянуць, чуць
Неба сіне мора,
Як гуляюць, як жывуць
Сонца, месяц, зоры.

Стуль, спусьціўшысь на сяло,
Так туліў, туліў-бы
Ўсё, ўсё миста пад крыло:
Брата, вёску, скібу.

Нудна ў думках Тамаша,
Нудна адзінока;
Рвецца сэрца і душа
Недзе, эх! далёка!..

Бахт ае от НІЛЛІН . вхіЦ
Гох . дарлабен он . бахук . овіМ
шах . ё . фан . ё . дарлабен . ё .
Ітенас . к . піо . піцасеп . йацэв . ё .
Залежных людзей, саслу
На . багаткасць . ю . дына!

МАЕ ДУМКІ

Мае думкі, быццам кумкі,
Назаляцца любяць мне,
То стыдліва, то пужліва,
Тая ў яве, тая ў съне.

Тая плача, тая скача,
Тая песенкі пяе;
Як зязюлькі-аздабулькі,
Думкі родныя мае.

Ходам-эводам за народам,
За братамі за маймі
Цераз гоні, цераз тоні;
І вазьмі-ж ты іх, вазьмі!..

Дні, вячоры—полем, борам,
То ім жалю, то пацех...
Стужай стогнуць, бурай дрогнуць,
Сонца глянє—яны ў съмех!

Як пры студні ў дзень ня будні
Кумкі гутарку вядуць,—
Думкі глянуць, не адстануць,
На язык усё бяруць.

Сяк і гэтак шмат ох, летак
Акелзаць я іх хачу:
Прытыкаю, навучаю...
Думкі змоўклі,—я маўчу.

Ціха... ціха... Што за ліха?
Маю думкі—не пасълед;
За манаткі, ды зноў з хаткі,
З ветрам, з песняй сып у съвет!

ДА СВАІХ ДУМАК

Скажэце мне, думкі,
Гора-весялушки,
Чаго вы прыціхлі,
Як у восень птушкі?

Чаго вы прыціхлі,
Чаго прынямелі?
Ці вы са мной смутным
Шчасьцейка ня мелі?

Ці вас бедных людзі
Міла ня віталі
І вашую радасьць
Злосціяй аплявалі?

Ці вас маё сэрца
Адчуці ня ўмела?
Ці вас мая доля
Скрыўдзіці пасьмела?

Эх вы, мае думкі,
Ўстаньце, ачуняйце!
Хоць вам мо' і цяжка,
Як каліс зайграйце!

Ня слухайце злыдняў
Казкі съвета ўражай,—
Слухайце, што сэрца,
Што душа вам скажа!

Як звон гусъляў звонкіх,
Як арол на скале,
Голос ваш свабодны,
Голос ваш, як з сталі.

Дык іграйце-ж, думкі
З вераю щасльіва,
Зъменным людзям, съвету
На ўзгардасьць, на дзіва!

З ДУМАК МАРКОТНЫХ

Трудненька, ой, жыці
Ў беднасьці, ў глушки:
Замест съмеху—сълёзы,
Жаль нейкі ў душы!

Шчасьце на прыходзі,
Хоць дней клічу шмат;
Гора не ўцякае,
Хоць і выгнаць рад.

Песьню-б вырваць з сэрца
І пусьціць на съвет!..
Хай ляціць, хай знайдзе
Ласку і прывет.

Мо' шчасьнейшай будзе,
Як я, сын бяды,
Можа хто пачуе,
Запяе з нуды.

Можа хоць бор цёмны
Рэхам адгукне,
Можа вецер вольны
Заўтуруе мне.

Можа ў небе зорка
Песенькі маей
Зразумее голас
І міргне ясьней.

Ночка ў тайных шэптах
Азьвецца хвалбой,
А можа і людзі
Не пагардзяць ёй.

ЯК ТУТ ВЕСЕЛА СЪПЯВАЦІ?

Як тут весела съпяваці,
Думкай весяліцца,
Калі ў беднай маёй хаце
Сонца жыць бацца?

Калі дзея ня йду гаротны,
Ня маю прывету,
Калі мой пагляд маркотны
Ня бача прасьвету.

Чорнай долі суд няправы
Не дае спакою;
Зоры шчасьця, зоры славы
Ня льсьняць нада мною.

Не заходзе ка мне ў госьці
Міная пацеха,
Не нямее людзкай злосыці
Расшальное рэха.

Ў паніжэнъні, ў паніверцы
Жыцьця хвілі трачу,
Толькі плача маё сэрца,
Песьня мая плача.

А ХТО МАЮ ДОЛЮ ПОЙМЕ?

А хто маю долю пойме?

А хто зразумее?

Хто мне гора сълёз адойме,

Хто нуду разьве?

Ці журчаньем ручайнка,

Ці шумам чарэсъня,

Ці прыгожая дзяўчынка

Удалоу песънай?

Ой, каб шчасъцейка мне даці,

Няма такой сілы!

Дзён вясёлых мне ня знаці

Да самой магілы...

ВЫЙДУ, ВЫЙДУ...

Выйду, выйду я з хадзінкі

Ў зялёны садок,

Пайду к грушцы пад галінкі,

Пасяджу кусок.

Шуміць грушка нада мною,

Трасуцца лісткі,

Душа поўна неспакою,

Ў сэрцы жаль такі.

Навяртающа на вочы

Сылёзы, як раса,

Сьветлых думак гнаць ня хоча

Моладасьць-краса.

Лятуць толькі думкі з даля,

Хмурныя, як я.

Гасяць, давяць смуткам, жалем

Прасьветласьць жыцьця.

Пяюць песні, як з напасьці.

Як восенъ, зіма,

Што ня жыць мне ў волі, ў шчасьці,

Што долі няма...

Ой, ня рвіце сэрца мне так,

Думкі! Трудна жыць!

Вазьму крыкну грозна гэтак,—

Доля прыбяжыць.

Гэй, бяжы ты, гэй, ляці ты,

Доля, да мяне.

Табой, клічу, пазабыты

На яве і ў съне.

Праўда думак: голас мрэ мой,

Долі ня чуваць,

Шуміць толькі грушка нема,

Лісточки дрыжаць.

НА МОГІЛКАХ

Стаю на могілках і думу
 Ў съязълівым сэрцы калышу,
Ганю ад жыцьёвага шуму.
 Ў загробны край сваю душу.

Бягуць прыгасшыя зраніцы
 Па наспах, плітах і крыжох;
На ўсіх, знаць, смутак без граніцы,
 На ўсіх лет многіх парос мох.

Ляжаць зарытыя тут косьці
 Ваяк гаротных за жыцьё,
Зышлі ў зямлю на вечны госьці,
 Зышлі пад дзёрнаў пакрыцьцё.

Эх! б'еща, б'еща хтось нямала
 Гаротна ў шчасьці, то ў бядзе;
Скасіла съмерть—і ўсё прапала...
 Дзе гора, доля, думы дзе?

Усё ў халоднай съпіць магіле
 Сном вечным, непрабудным сном.
О, съмерть! Хто дзе цябе аслій?
 Ня йшоў, ня зълёг пад курганом?

Ідуць усе, і я за ўсімі
 Зыду з нудой, бядой сваей.
Так цяжка жыць паміж жывымі!
 Ў магіле будзе мо' лягчэй.

СІРОЧАЯ ДОЛЯ

Цяжка сірацінцы
Адзінокай жыць;
Доля-весялуха
Зынікуль не бяжыць.

За хатай і ў хаце
Цярпіць сіраты:
То мароз марозе,
То заліць слата.

Бачаць маці, бацька
Роднае дзіцё;
Ўбогую сіротку
Хто-ж убача, хто?

Ад брамы да брамы
Йдзе, зьбірае хлеб,
Ручачку працягне,—
Кожны глух і сълеп.

Кожны насьмяецца
Над беднаю ей,
Са звэбнай кашулі,
З лазовых лапцей.

Ой! цярпіш, сіротка,
Усё жыцьцё цярпіш;
Пойдзеш у магілку,—
Хто-ж паставе крыж?

Хто, як ляжаш спаці
На векі ў зямлю,
Пацеры зглавора
За душу тваю?

Хіба гэты вецер,
Што ў платох пле,
Хіба з дажджом хмарка
Сълязу праліе.

Хіба начкай зоркі,
Што ў небе гарашь,
Па сіротцы ўбогай
Будуць бедаваць.

НАД КАЛЫСКАЙ

Люлі, сьпі, мой сынку!
Годзі плакаць, драцца!
Зашануй съязінку:
Некалі прыдасца.

Глянуць з неба зоры
На жыцьцё, на беды;
Пойдаеш ты з пакорай
Свайго башкі сълемадам.

Вырасьцеш, дэіцятка,
Сасьніне па вуха,
Будзеш дуж, мой братка,
Як мядзьведзь-маруха.

Толькі будзеш ніжай
Беднаты пакорнай,
Не пазбудзеш крыжа
Сваёй долі чорнай.

Съязыну блудліву
Нойдзеш ты за хатай,
Зъмерыш съвет шчасльіва,
Не спаткаўши брата.

Сам скуеш ты путы
Гора векавыя,
Сам саўеш пятлю ты
На сваю ты шыю.

Зыдзе год за годам,
Зыдзе чарадою,
Буры, непагоды
Съвіснуць над табою.

Ты з мучэннем зжыўся,
Давядзе да рэшты:
Бедным нарадзіўся—
Бедным і памрэш ты.

Дык-жа сьпі, мой сынку!
Годзі плакаць, драцца!
Зашануй съязінку:
Некалі прыдасца.

НА ДУДПЫ

Як-жа можна ў маёй хаце
Жыць долі,
Калі хлеба ёй ня хваце
І солі?
З маёй хаткі пацех мала,
Як з лому;
З страхі бура пазъдзірала
Салому.
На падпорах съцены, шульле
Гнілыя;
Вечер чудзь не перакуле,
Як вые.
А праз ніzkія ваконцы,
Як начай,
Хоць-бы глянуць ясна сонца
Ня хоча.
Вясна з голадам прыходзе
Заўсёды,
І благія шле разводзьдзе
Прыгоды.
Летам—праца, пот сплывае
Ракою.
Што засею—град зьбівае
Бяз бою.
Прыдзе восень, золка стане—
Час цяжкі;
Па пустым таку б'е з ранняя
Цэп важкі.
А зімой завеі ў полі
Гуляюць,
Хаўтуры па маёй долі
Спраўляюць.

З ПЕСЕНЬ АБ МУЖЫЦКАЙ ДОЛІ

Чый шнур вузак, убог,
Не дарос, не дасох
Лагі—мох, асака?
— Мужыка!

Чыя ў працы за ўсіх
Не спачыне на міг
З мазаліямі рука?
— Мужыка!

Чую хату віхор
Пахіліў, страху зъдзёёр,
Зъбіў упору з тачка?
— Мужыка!

Дзе чыйго ў край чужы
З роднай нівы-мяжы
Адарвалі сынка?
— Мужыка!

Каго бедаў прыгон
З усіх мучыць старон,
Як на ўвязі ваўка?
— Мужыка!

Чыя слава ўсягды
Ня мінае бяды,
Турмы, торбы, шынка?
— Мужыка!

Чую песенью чуваць,
Як-бы мае хаваць
На той съвет бедака?
— Мужыка!

Гроб-магіла чыя
Сыпіць на дне забыцця,
Як-бы змыла рака?
— Мужыка!

К Р Ы Ж Ы*)

Чудъ мы божы съвет убачым,
І да самай да магілы
Ўсё, як ёсьць, крыжамі значым,
Ці то міла, ці ня міла.
Як у хаце нарадзіўся,
„Бабка“ крыжам прывітала;
Як у царкве ахрысьціўся,
Крыж „кума“ падаравала.
Як пашлі дні маладыя,
Зноў бяз крыжа ані трошкі:
Дзе ня ступіш, крыжавыя
І гасцінцы і дарожкі.
Крыж баліць табе, бяднязе,
Ад тэй цяжкай ад тэй працы,
Накрыж латы у сярмязе,
Накрыж дзюркі ў тваёй хатцы.
Пальцы накрыж ты складаеш
Ад напраснай ад напасьці;
Крыжам злыдняў адганяеш,
Каб ад крыўдаў не прапасьці.
Доляй мучаны паганай,
Сълед сълязой пачнеш крывавіць;
Крыжам ляжаш распластаны,
На сваім абы паставіць.
Крыжам ляжаш за парогам
У тэй цэркве, дзе хрысьціўся,
Крыжам ляжаш перад богам,
Каб цябе ён не забыўся.
Так жыцьця крыж мусіш несыці,
Як дзяды твае наслі;
А як данясёш да съмерці—
Крыж паставяць на магіле.

*) Ужыванье крыжоў,—сымболізацыя пакутнага становішча беларускіх працоўных мас пад царскім абсацам. Крыжы—цяжкая доля.

Б Я С Е Д А

Годзі маркоціца, хлопцы, дзяўчата!
Дружна падходзьце к сталу, во сюды!
Будзем гуляці; шынкар наш багаты
Дасьць чым пацешышца, дасьць, як вады.
Гэй, грамадой
Засядзьма ў рад!
Свой, ці ня свой—
Нам кожны брат—
Будзьма аднёю сям'ёй!

За сваю радную мачыху-долю
Вып'ем па чарцы, вып'ем усе!
Жыйма сягоньнешнім шчыра у волю,
Плюйма на тое, што „зяутра“ нясе.
Гэй, чаркі ў ход!
За долю п'ём.
Да дна-ж... і вот
Тут за столом
Сонца спаткайма усход!

Нашы дарожкі, знаць, ліхай часінай
Выбіты, церні бо скрылі і сълед,
Пійма, палійма гарэлкай съязжыны—
Ссохне мо' зельле, ўзойдзе мо' цввет.
Гэй, ў добры час,
Пійма дружней!
Гульнём хоць раз!—
Хто можа, пей!
Хай госьце радасьць і ў нас.

Віхры праціўныя веюць нам вечна,
Сілы змагаюць, капаюць грабы,
Тут-жа гуляем, пакуль што бяспечна,
Нуце-ж! да чарак, да дальшай гульбы!

Гэй, не драмі!
Пі, хто ня п'ян,
Другім налі,
Ня будзь паган,
Знай—і мы так-жа людзьмі!

Сэрцы дрыжаць нашы, кроўю абліты,
Грудзі пылаюць змучэнья агнём,
Рукі змазолены, дух наш прыбіты;
Гэй-жа! Ўсё гэта атрутай зальём...
Гэй, на прывет
Гэткіх прыкрас.
Наш тут абед,
Выступ-паказ!
Хай дрогне зьдзіўлены съвет!

З ГОРА ДЫ З БЯДЫ

Гэй, хадзі ў карчомку,
Дружка малады!
Гарэлачкі вып'ем
З гора ды з бяды!

Ўтопім долю ў чарцы
Хоць на час сваю,
Там табе я песнью
Гулка прапяю.

Чаракка-галубка
Шчасьця дадае,
І сэрца і думкі
Весяліць твае.

Пры чаракцы поўнай
Радасна ў вачах,—
І добрымі людзі,
І жыцьця ня страх.

І сябе пры чарцы
Ў крыўду-б не даваў,
І за сваю-б праўду
З кожным ваяваў.

І кроў маладая
Ў жылах закіпіць,
І дзяўчынку-сонца
Хацеў-бы туціць.

Дык чаго марудзіш,
Дружка малады?
Хоць раз хадзі ўп'ёмся
З гора ды з бяды!

ПЕСНЯ-КАЗКА

Гэй! далёка за морам, за сінім
Ёсьць адна старана, ёсьць адна,
А ў ёй князева дочка—княгіня,
Сывітазарай завецца яна.

Гэй! далёка за лесам, за борам
Ёсьць адна старана, ёсьць адна,
А ў ёй князь у злацістым уборы,
Срыбра б'е ад каня, ад сядла.

Гэй! далёка за хатай, за вёскай
Ёсьць адна старана, ёсьць адна,
А ў ёй молад дзяцюк, бяды цёзка,
Ні ганораў, ні скарбаў няма.

Гэй і вышла, ой! вышла праява:
І той князь, і дзяцюк той бядак
Спадабалі княгіню на славу,
Спадабалі—і як яшчэ, як!

Не на рэчцы лялее вадзіца,
І ня явар калыша лістком,—
Гэта кроў маладая бурліцца,
Гэта сэрца пашло хадуном.

І паехалі ўдвох яны ў сваты
(Абодвум далей нельга так жыць),
І той князь, і дзяцюк небагаты,
Сывітазару за жонку прасіць.

Едуць дзені, едуць нач, едуць доўга,
Дзяцюк з тэй, а князь з тэй стараны;
Таму пнём, таму шляхам дарога;
Яны едуць, і едуць яны...

Не арлы, сокалы на даліну
Па дабычу-пажыву лятуць—
Два ўдальцы да аздобнай дзяўчыны
Ў яе хорам цудоўны бягуць.

„Вот, княгіня, вот, наша ты пані!“

Яны кажуць абодвы так ей:

„Няхай ласка твая на нас гляне,

Няхай выбера, хто ёй мілей!“

„Я багат, я брыльянтаў даволі

Сыпну, княжна, пад ножкі твае;

Маё поле—тваё будзе поле,

Табе слугі пакорны мае“.

„Я хоць бедзен, ды шчыра за тое

Сваё сэрца, душу табе дам;

Ня дам слуг, а сам буду слугою,

Скарбам стану цаньнейшым я сам“.

Княжна чуе ўсе гэтыя слова,—

Бедака бярэ мужам сабе.

Князь запеніўся, мсціцца гатовы,

Дзяцюку ўгрозы сыпе ў кляцьбе.

Ня груган над ахвярай шыбуе,

Несхаваную высадчу ю косьць,

К праўдзе ўвагі ня знае, ня чуе,

Як зъмяя, чалавечая злосць.

З чараўніцаю зельле князь вара,

З цёмнай сілаю дружбу вядзе;

Маладую ўсыплaje ён пару,

Маладому аковы кладзе.

Прабудзіўся ўдалец,— і што бача?

Сам бяз княжны, апошні з людзей;

Сьвітазара у хораме плача,

Князь з дружынай туляе сваей.

Ходзяць хмары шумліва, паважна,

Падцінае хаўтурны ім звон;

Людзі плачутць над хлопцам, над княжнай,

Князю б'юць за паклонам паклон.

ГОЛУБ І ДЗЯЦЮК

Любе голуб галубку,
На гняздо ладзе любку;
Дзяцюк любе дзяўчыну
І будзе хаціну.

Забіў ястреб галубку,
З гняздом вецер зымёу любку;
Адбіў недруг дзяўчыну,
Агонь зьнішчыў хаціну.

Найшоў голуб другую
Ўжо галубку, за ту ю;
Дзяцюк плача па згубе,
Другой так не палюбе.

Голуб зноў гняздо ладзе,
Свайму гору ён радзе;
Хлопца вабе магіла,
Хаткі ставіць на сіла.

ПЕСНЯ

Па зімовай па дарожцы
Мужычок брыдзе;
Дух займаеща ад ветру,
Сынег бадзе, бадзе.

Эй, ня гоне шчасных доля
З-пад хатний страхi
На такую непагоду,
На холад такi!

Дол капацi на магілki
Бедачок съпяшыць:
Дома страшную меў госьцю,—
Нябожчык ляжыць.

Каля белай дамавіны
Апошнюю дань
Дзеткі дараць і галосяць:
„Мама, мама, ўстань!“

Пяць іх бедных малалетак,
Сірацінак пяць;
Хто-ж замене ім матулю?
Хто будзе хаваць?

Хто ад мачыхi іх будзе
Бараніць благой?
Хто сіротак пажалее?
Скажы, дружка мой.

НЕ ЖАЛЕЙКА ЙГРАЕ

Не жалейка йграе
Пад ляском за вёскай,
Не вятрок хістае
Беленькай бярозкай;

Дзевачка-нябожа
Уздыхае, плача
Па сваім прыгожым
Па жыцьці бядачым.

Жыў, любіў сіротку...
Ночкі караталі;
Песьціўся з лябёдкай—
Думкі ашукалі.

Несълі людзі ковы:
За сваіх уняўся!..
Курганок жвіровы
Памяткай застаўся.

Сыпіць ён, небарача;
Дожджык насып мые,
А дзяўчынка плача,
А дзяўчынка ные.

БЫЛО ГЭТА...

Было гэта вясною,
Клаў гняздо верабейка;
На лугу на зялёнym
Шчасна йграла жалейка.

Было гэта улетку,
Шукаў зёрын верабейка;
Хмары з громам стагналі,
Нудна пела жалейка.

Было гэта увосень,
Гнаў каршун верабейку;
На слаце-непагодзе
Галасіла жалейка.

Было гэта зімою,
Мёр, замёр верабейка;
Лягла ў сънежныя гурбы
Паламанай жалейка...

ДЗЯЎЧЫНЦЫ

Ты адзінокай, я сіратою—
Возьмем і пойдзем разам з табою
 Колкай жыцьця пуцявінкай;
Долю, нядолю, сэрцы і думы,
Зложым скарб гэты ў скрыню адну мы,
 Будзь ты маёю, дзяўчынка!

Новую хатку табе збудую
І гаспадарку спраўлю такую:
 Будзе хлябок і скацинка.

Днём будзем працай час каратаці,
Прыдзем з работы, будзем у хаце
 Пяцьць з табою, дзяўчынка.

Цябе, о, вер ты мне, маладому,
Я не пазволю нідзе, нікому
 Крыўдзіці, строіці кпінкаў;
Съцерагчы буду, як сваёй зрэнкі,
Новыя буду спраўляць сукенкі
 Табе, з табою, дзяўчынка.

Шчыра і міла, сэрца маё ты,
Дам табе колькі хочаш пяшчотай,
 Буду паслушнай галінкай;
Буду, хоць віхры станудь шумеці,
Цёмна і жудка будзе на сьвede,
 Усюдых з табою, дзяўчынка.

А як нам доля надта дадзене,
Дасьць болей гора, а шчасьця меней,
 Цяжкая прыдзе часінка,—
Тады, як разам згодна жылі мы,
Зносячы съпекі і холад зімаў,
 Памром з табою, дзяўчынка.

Ціха ў пасыцелі лякам жвіровай;
Крыж нам паставяць белы, яловы,
 Насып абложаць дзярнінкай;
Буры жыцьця мне сълёз ня скупілі;
Гэткі-ж спакой у цёмнай магіле,
 Ды і з табою, дзяўчынка!

ПАДЫЙДЗІ...

Падыйдзі, пасядзі, паглядзі
Ў мае вочы, заліты съязьмі,
Съпяі песьню, нуду разъвядзі,
Пачаруй хараствамі сваймі.

Я адзін, мне так смутна! Ну да
Душу муча, сон гоне з павек,
Ты—ж—вясёлая, ты—малада,
З табой быў-бы шчасль ў чалавек.

Ты пяеш—салавейка пяе,
Твар твой—сонца паглед залаты,
Зоры съветлыя—вочы твае,
Ты уся—з неба анел съвяты.

Ты ня йдзеш—к табе думкай бягу,
Табой брэджу на яве і ў съне;
Прыдзеш ты—гаварыць не магу...
Ты, дзяўчынка, замучыш мяне.

Кажуць людзі, што ты не ў нарок
Ад усіх на сяле найбядней...
На чале на дзявоочым вянок—
Ад скрынь золата, скарбаў мілей.

Грошы я праждыву, як нажыў,
Або ўкрадзе благі чалавек;
Твоё-ж сэрца, цябе каб здабыў,
Хто праз цэлы мне выдзера век?

Дык хадзі-ж, ня стыдайся, к грудзям
Сваім белым мяне прыгарні;
Дай мне шчасьця на зайдрасцьці людзям,
Съпяі песьню, нуду разгані.

ПАКАХАЙ МЯНЕ, ДЗЯЎЧЫНКА...

Плыве рэчачка далінкай,
Рыбак шмат у ей;
Пакахай мяне, дзяўчынка,
Як рыбкі ручэй!
Без вадзіцы-б аніколі
Рыбкі ня жылі;
Без кахрання шчасьця, долі
Няма на зямлі.
Няма з кім дзяліці гора,
Смутку і пацех;
Вылі сълёз хоць цэла мора,
Чужым будзе съмех.
Хто-ж кахае, ўсё згадае,
Адчуе душой;
Ня чурайся-ж, дзяўчынчака,
Сэрца мне ўспакой.
Разам будзэм жыці ў хатцы,
Разам песьні пець;
Будзэ раem съвет здавацца,
Үсё праўдай ясьнечь.
Атачу сябе з душою
Апекай сваей;
Не зазнаеш ты за мною
Крыўду ад людзей.
Жыцьцё будзе сладца кветкай,
Сонцам заблішчыць;
Гэй, у долі добрай гэткай
Сълёз ня будзеш ліць!
Пакахай-жа мяне толькі
Усяеи душой,
Ня дай з жалю марнавацца,
Сэрца супакой!

ПЕСНЯ

Бяжыць шыбка ручайніка
Па жвіровым дне;
Жыве ў вёсачцы дзяўчынка,
Упадобная мне.

Ў ручайнцы днём і начай
Вадзіца бурліць;
У дзяўчынкі гарашь вочы,
Кроў кіпіць, кіпіць.

Эй! так хочаща вадзіцу
З тэй крынічкі брашь;
Дзяўчыначку белаліцу
Туліць, далаваць.

На млын грэблай ручайніку
Зъдзержу, перайму;
Ненаглядачу дзяўчынку
За жонку вазьму.

Млынок будзе малоць збожжа
Для добрых людзей;
Плакаць жоначка паможа
Ў хатачцы маей.

З КІРМАШУ

Я іду з кірмашу,
Ногі барануюць,
Вочы ані бачаць,
Вуши ані чуюць.

Ночка намагае,
Да сяла далёка,
Хітра пазірае
Месяц-ляжыбока.

Чорт зашоў дарогу,
Панічом зрабіўся
І на вуха шэпча
Нешта аб Марысі.

Што мне ўсё тут знача?
Панам я сягоńня!
Па калені мора,
Еду на сто коні.

Чорту аплявуху—
Зайцам абярнуўся
І ў лес пакаціўся,
Ані азірнуўся.

Ну, валяйце далей,
Ногі-мімаходы!
Вёска недалёка,
Зажывём выгодаў.

Эх-ци!.. Дома баба
Не прапусьце щіха;
Ну, мы ёй пакажам,
Пачом фундік ліха!

Як палезе шэльма,
Жалам вельмі дойме,
Скажу, што дарогай
Чорт шантай аб ёй мне.

А во ўжо і хата;
Галава ўсё слаба...
Лягу пад паветкай—
Сыпі адна там баба!

ХАТКА

Пахінулася,
Ў зямлю ўехала
Ты, вясковая,
Хата бедная!..

На страсе тваёй
Мох паношыца,
Цьмой-лучынкамі
Вокны жаляца.

А як дзікія
Ветры ўсходзяца,
Ты дрыжыш уся,
Хатка цёмная.

К табе, мілая,
Не зашоў ніхто
З словам ласкавым,
Дай з пацехаю.

Толькі йдуць к табе
Па мужыцкую
Сілу крэпкую,
Працавітую.

Бедна, хатка, ты,
Але вечная,
І палацы ўсе
Перастоіш ты.

П О Л Е

Поле маё, поле!

Ты мне дарам божым;—

Люблю цябе шчыра,

Абсеяна збожжам.

Люблю тваіх межаў

Стужак рад зялёны,

Роўнія барозны

Шырокіх загонаў.

Люблю цябе, поле,

Вясёлай вясною,

Як ты зарунішся

Усякай дабрыною;

Як на табе срыбна

Зацьвіце расіца,

Птушка зашчабечча,

Сонца разгарыща.

Люблю цябе летам,

Як красуе ніва,

Як шуміць ад ветру

Блогасна, шчасльіва;

Як колас насыпелы

Пад сярпом сагнецца,

І смутная жнеяў

Песьня панясецца.

Люблю цябе, поле,

Ўвосень няскупую,

Як напоўніш пуню,

Ты маю пустую;

Як ты мне за працу

Адплацішся гойна,

Да вясны к налецьцю

Пражыву спакойна.

Люблю тады нават,
Цябе, маё поле,
Як над табой жудка
Зімка заскаголе;

Як пачне съняжніца
Гурбы насыпаці,
Быццам маё щасльце
Навекі хаваці.

Поле маё, поле!
Дай-жа ты мне сілы,
Каб цябе любіў так,
Да самай магілы!

Люблю тады нават,
Цябе, маё поле,
Як над табой жудка
Зімка заскаголе;

Як пачне съняжніца
Гурбы насыпаці,
Быццам маё щасльце
Навекі хаваці.

Поле маё, поле!
Дай-жа ты мне сілы,
Каб цябе любіў так,
Да самай магілы!

В Я С Н А

У вянку з пралесак,
У съятлянай шаце
Ходзе борам-лесам,
Полем, сенажацій.

Сонцу-яснагрэю
Расплятае косы,
Раніцамі сее,
Як брыльянты, росы.

Сыцелецца травіцай,
Ветрыкам шапоча,
Коціцца крыніцай,
Рыбкаю плюскоча.

Весела міргае
Сошцы і баронцы,
Зернятка хавае
У съвежай баразёнцы.

У гайкі заходзе,
Шапаціць лісткамі;
Гутарку заводзе
З белкамі, дзялтамі.

Роднае прысельле
Вырай любіць вуча,
Лад вядзе ў капэлі
Грамады пявлучай.

Сяміцьвет—вясёлкай
Зъязе над далінкай,
Ходзе за кароўкай,
Гляне і ў хацінку.

Дзяцюку, дзяўчыне
Блогасна ўсьміхнецца,
Штось на вуха кіне,
Закалоце сэрцам.

І усюдых гэтак—
Полем, сенажацій,
У кароне з кветак,
У съятлянай шаце.

ВЯСЕНЬНЯЯ РАНІЦА

Вясеньняя ночка,
Як стой, праляцела,
І раніца з неба
Спłyвае нясьмелла.

Съвет яснасыці ўзмахам
Пачаў дзянёк новы;
Хавающа з страхам
Начніцы і совы.

Мільённая зорак
Сямейка заснула,
Праменьнямі сонца
З усходу міргнула.

Туман з сенажацій
Плыве, расьсияеща;
Звон пута чуваці,
Начлежнік плящецца.

Ад птушыных песень
Лясы загудзелі,
І лісьце і травы
Ад росаў зардаелі.

Прачнуліся вёскі,
Дым з комінаў vale;
Асьверы, павозкі
Скрыпяць недзе ў далі.

А сонца ўсё вышай!
Жыцьця ўсюды болей...
Плугі і бароны
Зашурхалі ў полі.

Рыкае скашніка,
Іграюць жалейкі;
Над цэлай мясцінай
Стайць гоман нейкі.

Ўсё йграе й ззывае
Да працы—аж міла...
Куй, браце, жалеза,
Пакуль не астыла!

Л Е Т А

Лета ты, лета прыгожа-квяцістае,
Колькі ты ўносіш аздобы з сабой!
Цягнуцца стройна шнуры каласістыя,
Пахне павабна трава над ракой.

Гнуцца на лузе касцы немарудныя,
Дзе-ні-дзе ў постаци серп заскакаў;
Песьня пачулася наская, нудная,—
Рэха панеслася—бор адказаў.

Шум пакадзіўся ад лесу адзетага;
Сонца купаецца ў польску рос;
Эх! каб, здаецца, ды шчасьце да гэтага!
Эх, каб, здаецца, менш гора і сълёз!..

Там які сюжет-учыцца

Задзі мірса, хон,

Серы, руха, кет,

Хадзіць, хадзіць

Вільчын да вары

Але я, вільчын чоры,

За яхом зноса

Прыйдз за тядзьем,

Забірай, што аду біс,

Кадывестай, я пары,

Хто чалтку а нес

Іл рабо в залоз,

Эх, будзе ганец

Бедзіць той

Іл варо да вары

ПЯТРОВЫ ЧАС

Вот часіна! вот агніста
Завярцела, закруціла!
Прэ ў палі лугі ўсё чыста,
Ажно глянуць неяк міла.

Съвішчуць косы у пракосах;
Той грабе, той копы звозе,
Серп гуляе на палосах,
Паўрубень бражджыць на возе.

Ўсяды сіла і ахвата:
Ногі, руکі ходзяць съмела;
Значна сельская работа,
Пот ня дарма мые цела.

Ад агульных сіл
Лисы ахвада
І хандра і троны
Гуд роскі, гардасы
Лючнукое чесы
Дым з комину даец
Аслоры, гавоны
Скрыпцы медва ў дзві.
А сонца ёсё вішай
Дзіндра ўходзі-боян
Ізумі - барона
Башкіры фолі
Сініякі сініякі,
Курлюде-талькі
Над русай вісімілі
Стоіць гедза нейкі
Эті вісімі и вісімі
Ды прычи - які
Вісімі вісімі, залозі
Пакуты на вісімі

ЗАВІТАЎ ПЯТРОК...

Завітаў пятрок
К табе, мужычок,
Ты ў шапку ня сьпі,
Коску, знай, кляпі
І вастры, вастры!

Кінуўшы кляпаць,
Ідзі сенажаць
Абкладаць касой,
З расой—не з расой,
З зары да зары.

Жонцы ўзяць сярпок
Гукні, мужычок,
Хай ідзе, бяжыць,
Дзе твой скарб ляжыць,
Дзе з дабром шнуры;

Там хай сноп-у-сноп
Звале многа коп
Серп, рука яе;
Хай жне, хай пяе
З зары да зары.

Лі ты з жонкай пот
За нядолі звод;
Працуй за пяцёх,
Зъбірай, што даў бог,
Карыстай з пары.

Хто улетку з нас
Ня робе ў запас,
Эх, будзе зімой
Бедаваці той
З зары да зары!

НОЧКА

Лягла туманом
Ночка на дварэ,
Звяяванай сном
Зямлі гоман мрэ.

Пусткаю аднэй
Поле, сенажаць,—
Ня відаць людзей,
Песень ня чуваць...

Пад ляском начлег
Распаліў агонь;
Заяц перабег,
Путам бразнуў конь.

Чуй! трывожыць сны,
Хвілі забыцьця,
Совы, кажаны
Лезуть з укрыцьця.

Недалёкі бор
Абярнуўся ў шум;
Цёмен, глух простор,
Жудак, повен дум;

Повен ценяў, мар...
Штось трасе душой,—
Нейкі страх і чар
Ноч нясе з сабой.

СТУЖА ЗБЛІЖАЕЦЦА

Сонца хаваецца ў хмары,
Золкай слатой неба жаліцца,
Каўкі заслалі папары,
Чорна снуюцца, як мары...

Стужа збліжаецца.

Бусел сялібу пакінуў,
К вылету ў вырай зьбіраецца,
Лісъце скідае рабіна,
Так ня бушуе скаціна...

Стужа збліжаецца.

Людзі ня ўтульна схмурнелі,
Песьні ня так разълягаюцца,
Дрож прабягае па целе,
Ціснуцца к хаце, к пасьцелі...

Стужа збліжаецца.

Нудна... Сяджу адзінокі,—
Думы дакучна чапляюцца,
Сыніцца край лепшы, далёкі,
Жаль падступае глыбокі...

Стужа збліжаецца.

Глуха прашлі год за годам,
Дні, што ідуць, ня ўсьміхаюцца,
Моладасць з вольным паглёдам
Гасьне пад горасці лёдам...

Стужа збліжаецца.

Цёмнасць расставіла сеці,
Сылезнія віхры ўзынімаюцца.
Губяцца сілы ў расцьвяце...
Божа, як жутка на съвеце!

Стужа збліжаецца.

ЗАЗІМАК

На узгоры, на даліны,
На кусты, на перавалы
Леглі сънежныя крышталы
Ад пуціны да пуціны.

Як жывыя, зоры-съведкі
У нябеснай у купелі;
Патанулі далі ў белі,
Засвяціліся палеткі.

Занямелі песыні, стоны...
Ціха скроль, як у магіле!
Толькі, выстраіўши крыльле,
Глуха кракаюць вароны.

Воўк з імшараў выбрыў сонных
На ваколіцу пустую,
І завёў сваю старую
Думу-думаў бяспрытонных.

Рэха вылецела з больлю
Па нізіне апусьцеўшай,
І, да вёскі далядеўши,
Задрыжэла ў частаколе.

ЗІМОЙ У ЛЕСЕ

І лягла-ж цішына
У бары за гарой,—
Каб дравінка адна
Хоць кіўнула сабой.

Сънег пушаны залёг
На галінах сасон,
І чарнобель, і мох
Атуліў сабой ён.

Сокат птушак замёр,
Як-бы поўнач была,
Адно съвісьне тапор
Ды зазвоне піла.

Гэта сіду сваю
Так праbuie мужык;
Рухнуў дуб на зямлю,
Як магуч і вялік...

Далей—глуш, цішына
У бары за гарой,—
Каб дравінка адна
Хоць кіўнула сабой.

КАТ

І неба цямнейша ад сажы,
І крык далятае савы,
Падводзяць кабеціну стражы:
Ім трэба яе галавы.

Ужо вісельня к дзелу гатова,
Гатова людзям паслужыць:
Слупочки і роўны, і новы,
Пятля на пярэчцы вісіць.

Вяроўкаю вечер махае,
Варушыць асіна зямлю,
Ля століка кат паходжае,
Намыліў сълізгуча пятлю.

Рыхтуецца съмелы, ахвочы,
На ўсходцы ахвяру вядзе;
Закрыты кабеціны вочы,
Ланцуг на руцэ і назе.

Кат глянуў на бабу, на неба,
Уніз на людзей, на зямлю,
Пятлю залажыў, як і трэба,
Пятлю ён на шую... сваю.

Кабета зъляцела з усходаў,
І столік за ёю зъляцеў,
Пачуліся крыкі з народу,
Што тут-же стаяў і глядзеў.

Хістаеща труп на вяроўцы;
Кабета прыпала да ног,
І вырвалась страшинае слоўца:
„Сыночак, мой родны сынок!..“

А неба ўсё чорна, як сажа,
І крык далятае савы,
Падводзяць кабеціну стражы:
Ім трэба яе галавы.

КУРГАНЫ

Як хмурын пагляд туманны,
Як заўцы-эваны,
На ияцьвіўшыя паляны
Леглі курганы.

Як на белі плесьні-плямы,
Як зрубы-зьвяны,
Сярод выдмаў, сярод ямаў
Дрэмлюць курганы.

Хто калі туды заглянуў,
Дзе ляжаць яны,—
Як хмурын пагляд туманны,
Сумны курганы.

Хто зачәпіца іх межаў,
Хто чапне іх сны,
Як званы на ўёмнай вежы,
Стогнуць курганы.

Дзівам дзіўлюща з праяваў
Маткі ды сыны:
Скуль такую ўзялі славу
Наспы-курганы!

ПАМЯЦІ С. ПАЛУЯНА *)

Куды ідзём?.. куды пракляцьце нас вядзе?
Якія далі здабываем?
Дзе гарт, надзея, вера ў будучыну—дзе?
Чым сэрцы, думы акрыляем?

Няшчасны край! чым быў, чым стаў, чым будзеш ты
З сваім век стогнучым народам?
Як нёс—нясеш ярмо упадку, сълепаты,
І зьмен чакаеш год за годам.

Чакаеш ты... а толькі жалабы ўсё чуць;
Асот уеўся ў твае гоні;
Сыны твае загубе сілы аддаюць,
Губляюць косьці ў бяспрытоныні.

Сыцяжыны замкнуты туды, дзе ясны быт
Душки ня кідае ў бадылі;
Шырок гасцінец вечна толькі чист, адкрыты
К шынику, вастрогу і магіле.

З канца ў канец залеглі толькі туманы,
Адвагу выгнала трывога:
З-пад хмар зълятаюцца на жыр свой грубаны,
Над гэтай грагаюць пажогай.

Куды ідзём?.. У паніжэнні, ў цемнаце
Яшчэ адно загасла сэрца,
Хоць так прыветна біла зорам, яснаце,
Як толькі душ вялікіх б'еща.

Ня стала сіл змагацца з блудам векавым,
Змагацца з доляю няшчаснай,
На радасць недругам, на жаль нямы сваім
Прыбыў курган, курган напрасны.

*) С. Палуян—адзін з першых таленавітых беларускіх публіцыстыч, рэволюцыйнэр па перакананьнях. Рэд.

Так мала жыў, а столькі ўжо рабіў надзей
Сваім паглядам няштодзенным!
Якіх ня роіў сноў аб старане сваей,
Як верыў ў свой народ нязъменна!

Як верыў, як да родных рваўся ніў і сёл
З душой і сэрцам беларуса!
Любіў даль съветлага прывольля, як арол,
Ня знаўши думам сваім мусу.

Шукаў ўсё праўды між чужымі і сваймі.
І ўсюльых праўду гэтую гналі;
Адзін-адным стаць мусіў сам паміж людзьмі,
У думках мкнучы выжай, далей.

Для беларускіх грамадзян байдом, слугой
Так шчырым быў, а грамадзяне—
Эх! ніткаю к пятлі плацілі не адной,
Хоць колькі ўздоху ў час расстаньня...

О, стыд і ганьба вам, съляпні, што сілам маладым
К жыццю гародзіце запоры!
Пагардай вам патомак плюне ў очы ўсім,
Пракляццем памяць агавора.

За што, чудзь-чудзь прабуды зъява к нам зышла,
А ўжо съяды крыжамі знача?
За што расіць аўтар свой крою пачала?
Зірнула мараю звадзячай?

Зышоў ваяк за долю, славу і народ,
Пяском засыпалі жвіровым.
Сыпі, мой таварыш, сыпі! надойдзе новы ўсход,
І брат заплача добрым словам.

Сыпі, дружы мой, сявец у родных слоў сяўбе
Па нашай дрэмлючай старонцы!
Няхай зямелька будзе лёгкай для цябе,
Як лёгка рваўся ты да сонца.

ПРОФЭСАРУ Б. ЭПІМАХ-ШЫПІЛЕ З НОВЫМ 1910 ГОДАМ*)

Дружным ходам, год за годам
Зважна ўдалъ ідзе, брыдзе:
То заплача, то заскача
Ў вечным ходзе, ў чарадзе.

І „дзевяты“ сходзе з хаты,
Кіне наша поле, луг;
Як на слова, годзік новы
Новых дзён вядзе ланцуг.

Эрокся трону і кароны
Сумны, трудны той „Стары“,
„Новы“ сядзе на пасадзе
Да сваёй гуляць пары.

Што прыносе: ці калосьце,
Ці благое зельле нам?
Сіл ня маю, не згадаю:
Як пяройдзе—скажа сам.

З гэтым „Новым“ шчырым словам
Я віншую ў добры час:
Жычу Вам я несканана
Год бяз ліку жыць між нас!

Між сваімі ці чужымі
Жыць ды шчасьця нажываць;
Далей знанья прас্তытане,
Як дагэтуль, засяваць!

Бо далёка, з рукі лёгкай,
Вольны, ясны мкне прас্তывет;
Будзе ўнуку жыць ня штука,
Лягчай будзе, як жыў дзед.

*) Б. Эпімах-Шыпіла — беларускі культурны дзеяч, які сваімі малымі заработкаі падтрымліваў беларускіх пісьменнікаў у крытычныя моманты іх жыцьця. Рэд.

Глянць зоры на прасторы,
Сонца стопіць путаў лёд;
К нам у сваты, з хат у хаты
Съмела гляне новы ўсход.

Так, хто праўдай, чынам, радай
Ходзе спольна ў грамадзе,
Гоне ўпрочкі цемру ночкі,
Як ніколі, як нідзе.

За ўсю-ж працу ні палацаў,
Ані скарбаў не чакай;
Толькі будзе славы ў людзе,
Славіць будзе родны край!

А хтось гікне, дзіка рыкне
На бліск сонцевы жывы,—
Гэта стогны гадзін чорных,
На съвітаныні крык савы.

Дружным ходам, год за годам,
Чараду затопе дзён,
З імі зводы, непагоды,
З імі ўсё міне, як сон.

Дружным ходам, год за годам,
Чараду затопе дзён,
З імі зводы, непагоды,
З імі ўсё міне, як сон.

Дружным ходам, год за годам,
Чараду затопе дзён,
З імі зводы, непагоды,
З імі ўсё міне, як сон.

ПАМЯЦІ Т. ШАЎЧЭНКІ

(25 лютага 1909 г.)

Сягоныя на Ўкраіне вялікае съвята:

Ў дзень гэты радзіўся тварэц „Кабзара“.

На ўсіх і павага, і стройныя шаты,

І песні ня моўкнуць свайго песняра.

Праслаўнаму бацьку ўкраінскай прасьветы

Паклон б'е разбуджана ўся старана,

Дняпровыя воды талкуюць аб гэтым,

І думае думу стәпоў цішына.

Песняр-кабзарысты нікім не забыты,

Як жыў дзеля песні, так з песняй ня ўмёр:

Здабыў сабе славу ня з мармурнай пліты,

А з слоў, што ня крыша ні век, ні тапор.

Бываюць упадкі,—люд стогне балесьне;

Песняр паявіўся, і ўzechі зывіняць;

Песняр умірае... а песня?.. а песня?..

Эх! каменю толькі ня дана паняць.

Жыве гэта песня, як віхар клакоча

Над лесам магілішч, над цымою бяжыць,

Зрывае запоры і брамы ламоча,

І крыўда нямее, і змога дрыжыць.

Калісь воклік песні і съвет нам адмене,

Адслоне другія пудзіны жыцьця,

Шчасльівасці яснай узойдуць праменіні,

Аквеціцца доляю лепшай зямля.

Дык дай-жа чэсьць песні на Ўкраіне! за Ўкраінай

Той кожны, хто праўды ня здрадзіў жывой;

І ўспомніце „бацьку“, што пеў нязвычайна,

Што славе ўкраінскай служыў ўсёй душой.

*) У першым выданьні ў гэтым месцы выкінута выдаўцом дзеля цэнзурных варункаў дльве чатырох-радковыя звароткі. За адсутнасцю рукапісу, гэтая пробель застаецца і ў цяперашнім выданьні. Я. К.

О, слаўны ўкраінча, сын верны народу!

Ты роднага слова ў сябе ня глушыў,

Цярпей і вучыў, як цярпець у нягодах,

Аж люд твой паняў, чаго ты яго ўчыў.

На поўдзень, на поўнач, на ўсход, заход сонца,

На кобзах людзіх душ твой грае „Кабзар“,

У хатцы, ў палацы, ў цямніцы, ў карчомцы

Калодіш ты сэрцы, як звонам званар.

І к нам тваё слоўца ня раз далятала;

Мы слухалі ўдешна, што бae сусед.

Цяпер-жа нясём ліст к вянку тваёй хвалы,

Прымі, брат, і наш беларускі прывет!

ЗАМКОВАЯ ГАРА

(з Віленскіх абраzoў)

Над Вільлёй ракой,
Па гары крутой
 Туман съцелеща;
Ні-то лом-ламок,
Ні-то дом-дамок
 Там віднееща.

Слаўны Гэдымін,
Князь Літвы—літвін,
 Душа чынная,
Многа лет таму,
Ў гэтым жыў даму,
 Жыў з дружынаю.

Горда мур глядзеў
На зямлю, як леў,
 Съцяной крэпкаю;
Не аднэй бітвы
Тут сыны Літвы
 Былі съведкаю.

Сышоў век, другі,
І князі, багі,
 Ўсё Літоўскія,
Уцяклі з зямлі,
І дзянькі пашлі
 Нетакоўскія.

Як катух ля кур,
Дрэмле пусткай мур,
 Цэгla валіща;
Нават гнёзды відъ
Птушка не ляцішь,—
 Энаць, пужаеща.

Адно йдуць сюды
З гарадзкой нуды
Адказеліца
Бедната і „знаць“—
Віды аглядаць,
Што ў ног съделоўща.

Ды, як згасце дзень,
Ночкі ляжа цень
Над дамочкамі,
Людзкіх шэптаў тут
Повен кожны кут
Пад кусточкамі.

А сівою мглой
Па гары крутой
Туман съцелецца;
Ні-то лом-ламок,
Ні то дом-дамок
Там віднеецца.

КРУГАВАРОТ

Нічога вечнага на съвеце
Ніяма для шумнага жыцьця,
Здарэніні, многія сталецы
Ідуць пад века забыцьця.

Ўстае рой новых пакаленіяў;
Старыя сходзяць на той съвет;
Нягодны ўнуку ўжо тварэніні,
Якія меў на услугах дзед.

Марнеюць сільныя народы;
Бяруць слабейшыя гару;
Нянавісьць, бітвы, непагоды
Туманіць радасыці зару.

Ня раз крывавыя паляны
Ў душу чуткую ліоць жаль,
За бліскам славы разгуканы
Дух чалавека рвецца ўдалъ.

Ствараюць з золата бажышчы,
Ідуць адны к ім на паклон,
Другіх шамочаць бед ігрышчы,
Нясецца стон з усіх старон.

Нязнанай сілай правіць съветам
Пачатак, бытнасць і канец;
Народ таўпехаецца ў гэтым,
Як стада зблуканых авец.

МАЯ ХАТА З КРАЮ

Дзе зьвярнуся, сяк і так
Баюць мне ў трывозе:
Як мяձьведзь ты съпіш, бядак,
У сваёй бярлозе.

З гэткіх баек праста съмех—
Рукою махаю;
Ці-ж-бы спаці было грэх?..
Мая хата з краю.

Без яды адзін брат ссох,
Другі чахне ў латах,
Трэці з торбай на плячох
Кляне так-жа брата.

Я съмлюся з іх усіх,
Рукою махаю;
Вот сваяцтва—а ну іх!
Мая хата з краю.

Родзе шнур, як там ні сей,
Адны недахваткі;
Кут няучаных дзяцей,
Хлеба ўжо астаткі.

Думак вельмі ня сушу,
Рукою махаю;
Вып'ю, рэдзькай закушу,—
Мая хата з краю.

Маю родну мову, край—
Кажуць мне так людзі,—
Толькі выпрастайся, знай,
А твой верх тут будзё!

Праўда—штось як чужняком,
Кожны мной піхае;
Ці-ж адным мной? Эй, Арцём,
Твая хата з краю!

Каб было меней магіл,
А вясельляў болей,
Кожны рвецца з усіх сіл
К съятлу, славе, долі...

Лезьце, лезьце.. я-ж пры чом?
Рукою махаю,
Добра мне і пада дном!
Мая хата з краю.

Гэткім спосабам жыцьця
Век свой дажываю,
Вось і песня мая ўся!
Як і ўсё, ўміраю.

На магілкі і крыжы
Рукою махаю,
Далі хату—занай ляжы!
Але і тут з краю.

СЬВЯТАЯ ПРАЎДА

„О, колькі гора з водкі ў нас!
Хто з ёй ня стаў гол, як той кол?“
Сказаў з павагай Апанас,
„Паўкварты“ ставячы на стол.

„Сьвятая праўда, мой кумок!
З павагай Юрка патакнуў,
І, ляк скідаючы на бок,
Другую „кварту“ адаткнуў.

Ч А Р Ы

Покі Юрка ня меў чына,
Быў нішто сабе дзяціна,
Пасуседзку ў сваёй хаце
Жыў з людзьмі і керзаў лапці.

Зъбеглі годы чарадою—
Ён сягоныня старшынёю,
І братом з сваёй-жа вёскі
Падбіае ўжо падноски.

БОТ і ЛАПАЦЬ

Раз прытычкі лапцю бот
Сыпаць стаў, як жменяй:
„Я—павага!“—кажа ён,
„А ты што?—дрэнъ дрэняй!“

Яму-ж лапаць: „Эй, пакінь
Так хлусъці ласа!
Я, хоць дрэнъ, дый толькі з лык,
А ты злуплен з мяса“.

ДВА БРАТЫ

I

Былі два браты,
Два разбойнікі;
Шмат рабілі зла
Неспакойнікі.

Як пойдуць гуляць,
Расхоляцца,
Задрыжаць усе,
Ўся ваколіца.

Ні прайсьці нідзе,
Ні праехаці;
Б'юць паклоны ім
Людзі нехадя.

Сіла—воля іх
Ня ўнімаецца,
Гонар—слава іх
Разрастаетца.

II

Так жывуць сабе
Два разбойнікі,
Разгульным жыцьцём
Неспакойнікі.

Дый ня вечна ўсё
Ў нас пад зорамі:
Закруціла штось
Непакорамі.

Хоць іх сэрца—сталь
Недаступнае,
Хоць душа—скала
Непадкупная,
Вочкі, грудзі—чар
Напаткаліся;
У ваднэй удвух
Закахаліся.

III

Зажылі браты,
Два разбойнікі,
Ўжо другім жыцьцём
Неспакойнікі.

Хараствы касы,
Іх занадзілі;
Між сабой, як стой,
Не паладзілі.

Ня дубы скрыпяць
Сукам, лісьцямі,—
Два байцы-съмяльцы
Ненавісьцямі.

І пашлі ім так
Дні няшчасныя,
Пачалі з сабой
Бойку страшную.

IV

Б'юцца, б'юцца ўдвух,
Два разбойнікі,
За красу-касу
Неспакойнікі.

Зоркі—съведкі ім
Прыглядаюцца,
Шумам цёмны бор
Падзіўляеца.

Дзень ужо мінуў,
Вечарәеца,
Барацьба ўсё іх
Паланеецца.

Чуць на ўсход другі
Занімалася,
Два браты з жыцьцём
Разъвіталіся.

V

Доўгі спалі час
Два разбойнікі
У сваёй крыві,
Неспакойнікі.

Нават тая іх
Двух забылася,
За якую так
Яны біліся.

Пакуль неяк раз
Аднаногія
Шлі мясьцінай тэй
Два убогія.

Рыюць яму-глыб
Непацешныя,
Аддаюць зямлі
Косыдзі грэшныя.

VI

Дзе сягоньня съпяць
Два разбойнікі,
Там курган стаіць,
Кругом хвойнікі.

Той курган расьце
Відавідаю,—
Хто ідзе тудой,
Ветку кідае.

Хто ідзе падчас
Каля поўначы,
Страха ўбача там,—
Моліць помачы.

Так ляжаць браты,
Два разбойнікі,
І па съмерці ўсё
Неспакойнікі.

ЗА ЧУЖУЮ ЕЛКУ

I

Было гэта, было гэта...
Ну было і квіта!
Жыў у вёсцы ў сваёй хаце
Мужычок Мікіта.

Меў ён жонку Міхалінку,
Меў дзяцей з сямёра,
Меў кароўку, меў кабылку,
І тачок з падпорай.

Сэрца меў ён залатое,
Быў з пакоры знаны,
Не бяз грэху, каб і ў чарку
Часам не заглянуў.

Вёў вайну ён век з бядою;
Мацавала гора;
Лыкне чарку, лёгка стане,
Па калені мора!

Жонка часам пачне лаяць,—
Сойдае бабе з вока.
Адным словам, жыў Мікіта
Лёгка і нялёгка.

II

Проста, накас, скокам-бокам
Жылося, вялося,
Але, як кажуць, да часу
Жбан вадзіцу носе.

Над зямлём засела восень,
Холадна, плаксіва;
Ліпа лісьце паскідала;
Звяяла ўроду ніва.

Хмары неба абляпілі,—
Каб зірнула сонца!—
Золь, слата, што ня дай божа!
Б'еца у ваконца.

І старэйшим і малейшым
Стужа дакучает,
А ў Мікіты—каб паленца,—
Што рабіць?—ня знае.

Думаў доўга. Што тут думаць?—
Лес не за гарою...
За сякеру—ды ў бор панскі
Сыпе пехатою.

III

Ой, багата лесам-пушчай
Нашая старонка:
У само неба так і лезе
Сосна за сасонкай.

Дубы, вязы, елкі, хвойкі
Хто зъмера, хто зъліча?
А як шумам загамоняць,
Так к чамусь і клічуць.

К аднэй елцы і Мікіта
Падышоў з узехай
І давай матаць сякерай,
Толькі стогне рэха.

Сячэ съмела і ня дбае,
Што прышоў к чужому;
Знаў, што ў лесе хто ня злодзей,—
Не гаспадар дома.

З гукам рухнула дравіна,
Ажно бор затросця.
Стай Мікіта сабіраща
Дамоў па калёсы.

IV

Каля лесу на пляцоўцы,
Між кустоў калматых,
Падкасіўшыся стаяла
Лясьнікова хата.

Жыў лясьнік у гэтай хаце
Грышка Валівода,
Чалавек не самавіты,
Хоць і мужык родам.

Усім вёскам па суседству
Добра ў знакі даўся:
Праз яго там і ў вастрозе
Не адзін збадзяўся.

Зубы на яго тачыла
Бедакоў ня мала,—
Лясьніковая дасьцінасьць
Косткай усім стала.

І цяпер вось, як на ліха,
Падслухаў Мікіту:
За стральбіну, і так vale
З мінаю сядзітай.

V

„Ты што робіш гэта, злодзея,
Начною парою?“
Наш Мікіта неўспадзеўкі
Чуе над сабою.

„Што раблю я?.. Сяку дрэва!“
Кажа ён пакорна,—
Таго як-бы і ня кеме,
Што у пушчы дворнай.

„А хто-ж, гад, табе пазволіў
Панскі лес пустошыць?
За такую, шэльма, штуку
Мала і ўкакошыць.

Давай, чорт, сваю сякеры,
А то кепска будзе!“
Лясьнік лезе да Мікіты
І бярэ за грудзі.

Штось Мікіта зноў адцяўся,
Зноў лясьнік ня змоўчыў,
І давай абое драшца,
Поўны злосыці воўчай.

VI

Хмурна неба: дожжу каплі,
Як сълёзы ліоцца,
А Мікіта з Валіводай
Ня кідаюць, б'юцца.

Раптам выстрал пакаціўся,
Як сказаці слова,
Далей ціха... адна пушча
Гамоне нанова.

Шуміць пушча, шуміць важна
На усе староны,
Быццам хоча заглушкиці
Ўсе няшчасных стоны;

Быццам хоча сказаць съвету
Дзерава лясное,
Як ідзе несправядліва
Ў нас жыцьцё людзкое;

Як на чорнай на зямліцы
Грэху ня ўбывае...
Ох, ты пушча! Праўду баіш,
Пушча няжывая.

VII

Ніхто ўжо Мікіту болей
На сяле ня бачыў,
Дарма сем сіротак кліча,
Дарма ўдоўка плача.

Сыпіць гаротнік сном вячыстым;
Крыж уеўся ў грудзі.
Сыпі! К людзям ты ўжо ня прыдзеш—
К табе пойдуць людзі.

З часам праўда наверх вышла,
Што рэдка між намі,
І сягоныня Валівода
Звоніць ланцугамі.

Аб тым месцы ходзяць байкі,
Дзе Мікіта згінуў;
Страшна езьдзіць і праходзіць
Начною часінай.

Так прапала людзей двое
Праз дабро чужое;
І спытайся-ж, божа мілы,
За што, за якое?

Ш Ч А С Ъ Ц Е

I

Ты гаворыш, суседзе, што на съвеце ўсё едзе

Крыва, накас, ня так, як патрэба,

І што ў гэтай круцёле вінна нашая доля,

І то сонца, што съвеце нам з неба.

Эй, съмяешся ты хіба, мой гаротны Кандыба,

Растлумачу я ўсё тут іначай:

Самі мы вінаваты ў нашай долі праклятай,

Ў тым, што век мы бядуем ды плачам.

Глянь, во англік ці немец!—яны ўсё ўмеюць скеміць*)

Ім і шчасьце і радасьць пакорны;

Мы ляжым, як мядзьвёдкі, як гнілія калодкі,

І нас топча, хто болей праворны;

Съпім сабе, ані дбаем, палягчэння чакаем,

Быццам з неба нам зваліцца тое;

За нішто сходзяць сілы, прыбываюць магілы,

Што раз меней прастору, спакою.

Дзе ня кінеш ты вокам, прэцца ўсё шыбкім крокам,

К чамусь рвуцца, штось хочуць народы;

Калі-ж з нас хто прачнецца, то яму ўжо здаецца...

Але слухай аднэй вось прыгоды.

II

Пад гайком, пры дарожцы, знаў я хлопца у вёсцы,

На сяло ўсё быў гэты дзяціна;

Дужы, стройны, прыгожы, працу ўсякую зможа,

Ласку меў не ў ваднэй і дзяўчыны.

Кажуць, хто з доляй зжыўся, той у чэпку радзіўся,

Янка мой, знаць, яшчэ і ў кашулі:

Бацька, маці любілі, з кніжкай знацца наўчылі,

Часта грош які меў і на гулі.

*) У часы пісаныя вершу (1910-1911 г.г.) поэта ссылаўся на ангельцаў ды немцаў, як на вольных людзей, у параўнаньні з няволю расейскага самадзяржаўя.

Рэд.

Ён адзін у іх дзетак, дык ня дзіва, што гэтак
Папясыць яго часам любілі,
Пакуль з гэтых пяшчотаў не спагнаў тэй ахвоты;
Пакуль злы яго дух не асіліў.

Стай глядзеці ён крыва, на хадіну, на ніву,
Стай глядзець ён ні хамам, ні панам:
Стала стыдна сярмяжкі, пры сасе працы цяжкай,—
Пацягнула яго ў край нязнаны.

І аднэй вось нядзелі, толькі ўстаўши з пасыцелі,
Стай зьбіраща наш Янка ў дарожку;
Дарма маці хліпocha, дарма бацька біць хоча,
Ён спынуўся з хатомкай за вёскай.

III

І пашоў ў съвет шырокі, ў съвет няпэўны, далёкі,
Ад дамашняй шукаць лепшай долі,
А съвет, знаеш, мой братка,—то ня радная хатка:
Усяго ў ім вазнаеш даволі.

Мы, вясковае племя, менш пры чарцы задрэmem,
А як прыдзе лоб ставіць прашкодзе,
То тады, як у ночы, толькі лыпаюць вочы,
Гінем марна, як крыгі ў разводзьдзе.

Не скажу, каб мой Янка шэльмай быў бязустанку;
Ў той-жа час за сялом зажурыўся,
Бо хто-ж ёсьць так нягодны, не заплача па роднай,
Па старонцы, дзе ўзрос, дзе радзіўся?

Калі выйдзеш, дарогаў туды-сюды—ой многа!
Толькі наш брат іх выбраць ня ўмее,—
Ходае, мерыць што сілы—бач і блудзе, аж міла—
Меў надзею, згубіў і надзею.

Гэткіх съцежак меў спорна і мой зух непакорны;
Як та рыба, ня раз аб лёд біўся,
Піў насымешкі і сълёзы, быў і п'ян і цвярозы,
Жыў на возе, пад возам круціўся,

VI

Зъбеглі многія леты за час доўгенькі гэты;
Многа хмар пераехала небам;
Той радзіўся, хрысьціўся, той навек паваліўся,
Той шоў з хаты за шчасьцем, за хлебам.

Лет дзесятак нялёгка пражыў Янка далёка
Ад месц тых, дзе яшчэ бегаў дзіцем.
Але дзе ён ня ходзе, нуда песнью заводзе,
Не дае свайго кута забыці.

З нізкай прыезбай хацінка, шнур з вяслай збажынкай,
Ці шуміць лес, ці рэчка плюскоча,
І зямелька, і зоры, ўсё аб родным гавора,
Спаць ня раз не даюць і уночы.

Жыў і ўсё-ж не спаткаўся з доляй тэй, к якой рваўся,
Ці ня лепей было сядзець дома?
сабраўся ў дарогу к свайму Янка парогу,
Не гаворачы слова нікому.

Ідзе, ногі зымняе, ў сэрцы радасць такая,
Песньяй свойскай душу пацяша;
Толькі горы і долы, і паляны, і сёлы
Ўсё чужыя з падскокам мінае.

V

Эй, вы, родныя нівы! Эй, ты, бор гутарлівы!
Эй, вы, ўбогія родныя вёскі!
Вас да самай магілы любіць трэба што сілы,
З вамі гэтак прыгожы съвет боскі!

Нашто скарбы чужыя, калі дома такія
Ўвакруг з нашым жыцьцём зіхацяцца?
Толькі трэба умеці злое ўсё адледзі,
Толькі трэба бядзе не давацца.

Працай шчырай і знаньнем гору справім скананье;
Праўдай лёгка няпраўду змагаці,
І на вузкіх на гоніх пры сваіх валох, конях,
Ой, шмат можна чаго даказаці!

І ты, брат сълёзновокі, што ў съвет рвешся далёкі,
Вазьмі толькі кругом агляніся!

Ці-ж ня праўда, як сонца, што мы ў нашай старонцы
З усім неяк зрасльіся, зжыліся?

Пух съняжаны зімою, шчабет птушак вясною,
Летам поля краса, шум ігруши;
Ўвесень съпелая ўрода і шнуркоў, і гародаў,
Гэта ўсё толькі камня ня ўзруша.

VI

Прэць Янук пехатою,—свой кут не за гарою;
Сэрца б'еца, як выскачыць хоча.

Вот і вёска, вот брама, стаіць хатка таксама!
Вот вашоў, „пахвалёны“ бармоча.

К яму зараз у хаце: „чаго хочаш, мой браце?
Як відаць, мусіць ты заблудзіўся“.

Янка глянуў, аж млее, пытаць съмее, ня съмее:
„Людцы добрыя, я тут радзіўся!

Тут мая... наша хатка, тут мае—бацька, матка,
Мая моладасць тут уплывала“.

А яму зноў зьнянацку: „на тым съвеце твой бацька,
Ўтрымаць хатку сіл матцы ня стала.

Яна ходзе, жабруе, пад вугламі начуе,
Үспамінае і мужа і сына.

Ну, чаго так стаў бледны? Бачым—бедны, ты бедны!
А ўсё-ж месца няма тут, дэяціна“.

Як кляшчамі, ня міла Янку штосьці здушыла;
Вышаў з хаты са слоўцам „бадзяка“,
І на прызыбу зваліўся, сълязьмі горка заліўся,
Аж груган недзе ў высі закракаў.

VII

Плача Янка крыавава,—думкі, шчасльце і слава
Недзе зьбеглі у чыстае поле;—
Ціха ўстаў, азірнуўся і—ў карчомку папхнуўся
Заліваць сваю долю-нядолю.

Заліваў ды ня надта, знаць, з нудой мог праклятай
Ваяваць сваім сэрцам збалелым;
Гнуўся, што раз—то ніжай, пад жыцьця цяжкім крыжам,
Аж змарнеў так душою і целам...

Было, помню я гэта, на пачатку штось лета;
Ўся зямля харством красавала:
Поле кветка здабіла, неба птушка хваліла,
Пры жывёле жалейка іграла.

Я шнурок свой абходзіў, прыглядаяўся уродзе,—
(Мой надзел быў ля самай дарогі);
Бачу,—гмін люду пхнешца, а з ім Янка плящецца—
Толькі ў путах і рукі і ногі...

Цяпер думай, што воля,—вінен Янка ці доля?
Дзе тут шчасьце за хатай ці ў хаце;—
Самі шмат мы ў праклятай славе тэй вінаваты,
Што ня ўмеем злой долі змагаці.

З Ъ М Е С Т

Зъмест „Жалейкі“

	Стар.
Агароднік	- 142
Адзін	- 23
Адплата кахання	- 168
Адповедаў	- 25
Ад рана да рана...	- 51
А ты, браце, съпі!..	- 56
Аўтарцы „Скрыпкі Беларускай“	- 129
А хто там ідзе?	- 39
Ах, ці доўга...	- 63
Бабулька-прадаўчыца зёлак	- 109
Вольха	- 118
Воля	- 44
Восень	- 96
Вось тут і жыві..	- 53
Воўк і баран (з польскага)	- 139
Выйду...	- 94
Вясна	- 80
Гарэлка	- 74
Гоніш мяне, панічок...	- 54
Град	- 157
Гэй, ты, сэрцайка!	- 22
Гэта крык, што жыве Беларусь!..	- 37
Да дзяўчатак	- 121
Да песенъ	- 9
Да сваіх думак	- 10
Дзес-б і праўда жыла...	- 28
Дзе яя вылеці з няволі...	- 61
Дзяўчынка, галубка мая...	- 120
Дуб	- 117
Дужыя і слабыя	- 71
Думкі (з украінскага)	- 131
Думкі	- 13
Засвяціла цяпло...	- 79
Захад сонца	- 92
З васеных напеваў	- 31
З дарогі	- 155
Зіма	- 101
З маіх песенъ	- 8
Змачу пёрка...	- 16
З песенъ аб вясене	- 82

Стар.

З песень а бітвах	-	-	-	-	40
З песень аб сваёй старонцы	-	-	-	-	34
З песень безъязмельнага	-	-	-	-	55
З песень беларускага мужыка	-	-	-	-	45
З песень нядолі	-	-	-	-	32
З прасоньня	-	-	-	-	59
І як тут не съмляцца...	-	-	-	-	150
Каму (з польскага)	-	-	-	-	134
Каму вас, песні?..	-	-	-	-	6
Канюх	-	-	-	-	161
Касцу	-	-	-	-	88
Касьба	-	-	-	-	87
Кепска...	-	-	-	-	73
Лапці	-	-	-	-	107
Лебедзь, шчупак і рак (з расійскага)	-	-	-	-	141
Ліпа	-	-	-	-	119
Любімось, мае суседай!..	-	-	-	-	77
Люлі, люлі, мужычок!..	-	-	-	-	57
Маладым на вясельлі	-	-	-	-	127
Мая хатка	-	-	-	-	103
Можна...	-	-	-	-	41
Над калыскай (Насъследаваньне)	-	-	-	-	144
Над магілкамі	-	-	-	-	115
На добры стары лад	-	-	-	-	65
Над сваёй Айчызнай	-	-	-	-	36
На жалейцы (з польскага)	-	-	-	-	135
На старую ноту	-	-	-	-	49
Нуда	-	-	-	-	68
Нябожчык	-	-	-	-	113
Ня рвіся...	-	-	-	-	69
Ой, чаму на хаты гэтая?..	-	-	-	-	100
Падарожны	-	-	-	-	83
Па жыцьцёвой пузявиене...	-	-	-	-	30
Паніч і Марыся	-	-	-	-	148
Пара...	-	-	-	-	133
Пашкадуй мужыка!	-	-	-	-	72
Песенька для некоторых маладых людзей	-	-	-	-	153
Песнья аб песніях	-	-	-	-	18
Песнья вольнага чалавека	-	-	-	-	43
Песнья жней	-	-	-	-	90
Плачуць мае песні!..	-	-	-	-	20
Працуй...	-	-	-	-	66
Пры скадіне	-	-	-	-	85
Рвуцца сльзы...	-	-	-	-	29
Саха	-	-	-	-	105
Сватаная	-	-	-	-	124

	<i>Стар-</i>
Сон на Кудыю (з польскага)	- 137
Спушашэнне -	- 99
Старцы -	- 111
Сыёпка Жук -	- 164
Сляўцу -	- 95
* * * (Хоць ты, сэрца, лопні, трэсні!..)	- 19
Чаго-б я хацеў?	- 17
Чаго нам трэба?	- 76
Чорныя вочы -	- 123
Шавец -	- 147
Шчасльце -	- 78
Эй, скажы, мужычок!	- 58
Я бачыў...	- 116
* * * (Я відзеў...)	- 42
Якія -	- 70
Як кароль у паход выходзіў... (з польскага)	- 136
Як пайду я, пайду...	- 27
Я мужык-беларус...	- 47
Я не поэт...	- 5
Я ня сокал зоркаокі...	- 15

Зъмест „Гусъляра“

Cmap.

Адгукнісі, душа!..	-	-	189
А хто маю долю пойме?..	-	-	210
А як мы з хаты выходзім...	-	-	194
А як нам зоркі загаснуць	-	-	200
Безъяземельный	-	-	197
Бот і лапаць	-	-	259
Было гэта...	-	-	226
Блякыць шыбка ручайніка .. (Песьня)	-	-	230
Бяседа	-	-	218
Выйду, выйду...	-	-	211
Вясенняя раніца	-	-	238
Вясна	-	-	235
Голуб і дзяцюк	-	-	223
Гусьлі-самаграй	-	-	185
Гусляр	-	-	182
Да сваіх думак	-	-	207
Два браты	-	-	260
Дзяўчыны	-	-	227
Думка	-	-	205
Жальцеся, грайкія струны...	-	-	186
Завітаў Пятрок...	-	-	239
За годам год...	-	-	203
Зазімак	-	-	242
Замковая гара	-	-	252
За чужую елку	-	-	263
З гора ды з бяды	-	-	220
З думак маркотных	-	-	208
З кірмашу	-	-	231
Зімой у лесе	-	-	243
З песень аб мужыцкай долі	-	-	216
З песень жыцця	-	-	195
Зъянмога	-	-	202
І вецер, і сокал, і я...	-	-	187
Кат	-	-	244
К зорам	-	-	191
Кругаварот	-	-	254
Крыжы	-	-	217
Курганы	-	-	245
Лета	-	-	237

Стар.

Мае думкі	-	-	-	206
Мая хата з краю...	-	-	-	255
Над калыскай	-	-	-	214
На дудцы	-	-	-	215
На могілках	-	-	-	212
Наша мінуўшчына	-	-	-	193
Не жалейка йграе ..	-	-	-	225
Ночка	-	-	-	240
Падыйдзі...	-	-	-	228
Па зімовай па дарожцы ... (Песьня)	-	-	-	224
Пакахай мяне, дзіўчынка...	-	-	-	229
Памяці С. Палуяна	-	-	-	246
Памяці Т. Шэўчэнкі	-	-	-	250
Песьня і сіла	-	-	-	188
Песьня-казка	-	-	-	221
Поле	-	-	-	233
Профэсару Б. Эпімах-Шыпіле	-	-	-	248
Прывітаньне	-	-	-	284
Пятровы час	-	-	-	238
Сірочая доля	-	-	-	213
Сон	-	-	-	192
Стужа збліжаеца	-	-	-	241
Святая праўда	-	-	-	257
Сяброўдам па долі	-	-	-	183
Сядзь тут, на ўзымежку	-	-	-	199
Хатка	-	-	-	232
Ці ты ўзойдзеши калі, сонца?..	-	-	-	201
Чары	-	-	-	258
Шчасьце	-	-	-	268
Шчасльянасць	-	-	-	190
* * * (Як вазьму жалейку ў рукі...)	-	-	-	204
Як тут весела съпяваци	-	-	-	209
* * * (Я нясу вам дар...)	-	-	-	181

ТВОРЫ ЯНКІ КУПАЛЫ.

ЖАЛЕЙКА, збор вершаў, 154 стар. Пецярбург, 1908 г.
(*Распрадана*).

АДВЕЧНАЯ ПЕСЬНЯ, сцэнічная поэма ў XII-х зъявах.
32 стар. Пецярбург, 1910 г. (*Распрадана*).

HUSLAR, збор вершаў, 80 стар. Пецярбург, 1910 г. (*Распрадана*).

ШЛЯХАМ ЖЫЦЬЦЯ, збор вершаў, 272 стар. Выданьне 2-е.
Вільня, 1923 г.

СОН НА КУРГАНЕ, сцэнічная поэма ў 4-х абразох,
100 стар. Пецярбург, 1913 г. (*Распрадана*).

СПАДЧЫНА, збор вершаў, 224 стар. Менск, 1922 г.

ПАЎЛІНКА, сцэны з шляхоцкага жыцьця ў 2-х актах.
Выданьне II-ое (у „Зборніку сцэнічных твораў“, сшытак II-гі).
Менск, 1918 г.

РАСКІДАНАЕ ГНЯЗДО, драма ў 5-х актах, 74 стар.
Вільня, 1919 г. (*Распрадана*).

ПРЫМАКІ, сцэнічны жарт у 1-м акце. У часопісі „Рунь“,
№№ 5-6 і 7-8 за 1920 г. і ў „Сцэнічных творах“ кніжка першая.
Менск, 1923 г.

ТУТЭЙШЫЯ, трагічна-съмяшлівия сцэны з менскага нядаўнага жыцьця, у 4-х дзеях. У „Полымі“ № 2 (10) і 3 (11).
Менск, 1924 г.

ПЕСЬНЯ АБ ПАХОДЗЕ ІГАРА, поэма. У часопісі „Вольны Сцяг“, №№ 5 і 6 за 1921 г.

ЭРОС І ПСЫХА, сцэнічная аповесьць у 7-х разъездзалах,
Ю. Жулаўскага. Пераклад з польскае мовы. (Прытавана да друку).


ГАЛЬКА, опера Монюшкі. Пераклад з польскае мовы.
(Прытавана да друку).

У ПЕРАКЛАДЗЕ НА РАСІЙСКУЮ МОВУ:

Янка Купала, белорусский поэт. ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ В ПЕРЕВОДАХ РУССКИХ ПОЭТОВ. 112 стр.,
Москва, 1919 г.

156291

351951



185821

12.12.



Бел.
Д

Бел. адзед
1994 г.

1р.00 р.





B0000002737999